

—Людзьмі звацца!

Аліса Купчэна

ГАЗЕТА ТВОРЧАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫ БЕЛАРУСІ

ПЯТНІЦА

26

ЛІПЕНЯ

1991 г.

№ 30 (3596)

ВЫХОДЗІЦЬ  
з 1932 г.

КОШТ—15 кап.  
(Па падпісцы —  
10 кап.)

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

## ВЯРТАЮЧЫСЯ ДА НАДРУКАВАНАГА, альбо ПАЎТАРЭННЕ НЯПРОЙДЗЕНАГА

27 ліпеня 1990 года Вярхоўны Савет рэспублікі, «выўляючы волю народа», урачыста абвясціў «поўны дзяржаўны суверэнітэт Беларускай ССР як вяршэнства, самастойнасць і паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі, правамоцнасць яе законаў, незалежнасць рэспублікі ў знешніх зносінах». Так была прынята Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР.

На старонках гэтага нумара, прымеркаванага да першых угодкаў знамянальнай падзеі, мы вырашылі тэкст дэкларацыі ўзнавіць. Так бы мовіць, вярнуцца да надрукаванага летась. Яшчэ раз перачытаць (камусьці, зусім не выключана, прачытаць упершыню) дванаццаць артыкулаў дакумента, асэнсаваць іх з адлегласці пражытага года, з улікам падзей, якія адбыліся за гэты час. Зрабіць гэта тым больш трэба, бо з жалем даводзіцца прызнаць, што ўрачыста абвешчанае нашым парламентам год назад усяго толькі слізганула па паверхні грамадскай свядомасці, істотна яе не перайначыўшы, не надаўшы ёй новай якасці. У пэўным сэнсе дэкларацыя рызыкне паўтарыць лёс статутных грамад БНР.

Паўтарэнне няпройдзенага?

«Мабыць, для таго, каб дакументы такога роду аднавілі сваё намінальнае, патрэбны аднаведны палітычны ўзровень народнай свядомасці, выразна дэмакратычная воля яго кіраўніцтва», — так летась на лімаўскіх старонках прыняцце дэкларацыі каменціраваў Васіль Быкаў. І рабіў наступную выснову: «Відаць, ажыццяўляць суверэннасць магчыма толькі ва ўмовах суверэнітэту, — во ў чым парадокс часу».

Сёння відавочна, што многія палажэнні дэкларацыі застаюцца добрымі пажаданнямі, некаторыя і ўвогуле дэзавуіраваныя. Не вырашана на заканадаўчым узроўні пытанне аб грамадзянстве; патрабаванне ад саюзнага ўрада «безумоўнай і тэрміновай» кампенсацыі чарнобыльскіх страт не гучыць так настойліва, як раней; вайсковыя аб'екты, якімі нашпівана Беларусь, функцыянуюць, не зважаючы на тое, што «Беларуская ССР мае суверэннае права вызначаць парадак і ўмовы праходжання яе грамадзянамі вайсковай службы»...

Што і казаць, калі сам Старшыня Вярхоўнага Савета рэспублікі Мікалай Дземянцей, разважаючы з нагоды гадзіны дэкларацыі, не вельмі ўпэўнена балансуе паміж тым, што «ісходзячы з абшпріятых во всем цивилизованном мире правовых норм, да и с точки элементарного здравого смысла никак нельзя признать нормальным, что какая-то часть государства вдруг ни с того, ни с сего (!— А. Г.) заявляет о своей полной юридической, политической и экономической самостоятельности», — і тым, што ўсё-такі гэты працэс «в основе своей... прогрессивен и в перспективе даст конструктивные результаты».

...Летась, у дні, калі вырашалася пытанне аб тым, якім будзе суверэнітэт для Беларусі, мы змясцілі на вокладцы здымак свежай раллі. Сёлета — спыніліся на гэтай фатаграфіі. Закінуты калодзеж сярод поля... Але ж сцэнка да яго — пратапаная, і абал яе штосьці вырасла...

Андрэй ГАНЧАРОВ.



Фота А. КЛЕШЧУКА.

# Кола Дзён

У апошнія месяцы нарадзіўся новы журналістычны штамп, заснаваны, так бы мовіць, на любові да арыфметыкі. Газетны старонкі стракаццяць формуламі: «9+1», «9+0», «9+6». ...А нядаўна, у сувязі з лонданскай сустрэчай лідэраў вядучых капіталістычных краін з Прэзідэнтам СССР М. Гарбачовым, нарадзілася яшчэ адна — «7+1». (Прыём, канечне, зручны. Варта, скажам, памянаць, «плюс» на «мінус» і атрымаем, да прыкладу, формулу сітуацыі ў Югаславіі: «6-2»). Аднак, з дапамогай арыфметыкі ці нават вышэйшай матэматыкі немагчыма апісаць тыя працэсы, што адбываюцца сёння. Жыццё не ўпісеш у жорсткія схемы. Так што 7 плюс 1 неабавязкова дасць у выніку 8. Васмёрна, як вядома, нагадвае сімвал бяскончасці. Разумець жа бяскончасць можна па-рознаму. Або як зачараванае кола, або як сусветную гармонію, абсалют. Дасягнуць яго немагчыма. Але трэба імкнуцца...

## 18 ЛІПЕНЯ

У Мінску прайшла сустрэча прадстаўнікоў нампартый Беларускай, Літвы, Латвіі і Эстоніі, на якой быў узгоднены «план сумесных дзеянняў па захаванні і абнаўленні Саюза ССР» (як сказана ў прэс-рэлізе па выніках сустрэчы). Кіраўнікі рэспубліканскіх партарганізацый дамовіліся штогод праводзіць рабочыя сустрэчы дзеля абмену вопытам барацьбы «ў сучасных складаных умовах».

## 19 ЛІПЕНЯ

Міністэрствам юстыцыі БССР зарэгістравана Асацыяцыя саюздзейнічання Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Асацыяцыю ўзначаліў акадэмік АН БССР народны дэпутат СССР У. Лабуню. Сярод заснавальнікаў новай арганізацыі — Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, Беларускі дзіцячы фонд, Акадэмія навук і Саюз журналістаў рэспублікі.

## 20 ЛІПЕНЯ

У Мінску адбылася пленарная пасяджэнне цэнтральнай рады Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, на якой была прынята пастанова «Аб адносінах БСДГ да апошніх палітычных падзей у Беларусі і СССР». Рада, у прыватнасці, рэкамендавала сваім выкананню правесці перагаворы з сацыял-дэмакратычнымі партыямі Расіі, Украіны і іншых дзяржаў аб адносінах да «Руху дэмакратычных рэформ», правесці сустрэчу з кіраўніцтвам БНФ, АДПБ, нацыянальна-дэмакратычнай і сялянскай партыі, а таксама руху «Камуністы Беларусі за дэмакратыю» для вырашэння спольнай канцэпцыі прэзідэнцкай улады на Беларусі.

Прэзідэнт Расіі Б. Ельцын выдаў указ аб дэпартацыі дзяржаўных органаў, устаноў і арганізацый у РСФСР.

## 21 ЛІПЕНЯ

У Магілёве адбылася канферэнцыя гарадскога рабочага камітэта «Незалежнасць», у якой прынята ўдзел дэлегацыя стачкомай Мінска на чале з народным дэпутатам Беларусі С. Антончыкам.

## 22 ЛІПЕНЯ

У Мінск прыбыла дэлегацыя японскага горада Сэндай — пабраціма беларускай сталіцы. Дэлегацыя ад імя гарадскога ўлад перадала Мінскаму дыягнастычнаму центру медыцынскае абсталяванне.

## 25 ЛІПЕНЯ

У Нова-Агарове пачалася чарговая сустрэча дэлегацыі суверэнных рэспублік і Саюза з удзелам экспертных груп.

## 26 ЛІПЕНЯ

Апублікавана заява Палітбюро ЦК КПСС, у якой указ Прэзідэнта РСФСР аб дэпартацыі названы «антыканстытуцыйным, антыдэмакратычным» актам.

# 27 ЛІПЕНЯ — ДЗЕНЬ АБВЯШЧЭННЯ ДЭКЛАРАЦЫІ АБ ДЗЯРЖАЎНЫМ СУВЕРЭНІТЭЦЕ БЕЛАРУСКАЙ ССР (ДЗЕНЬ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ)

Вячаслаў КЕБІЧ,  
Старшыня Савета Міністраў БССР:

## «БЕЛАРУСЬ УЗНІМЕЦЦА З КАЛЕНЯЎ»

— Як вы з пазіцыі сённяшняга дня ацэньваеце прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэннітэце рэспублікі?

— Бадай, усе буйныя падзеі года пацвердзілі, што прыняцце Дэкларацыі было крокам у тым напрамку, які адпавядае сапраўдным імкненням нашага народа. Наш народ прыняў адказнасць за сваю краіну, заявіў аб сваім імкненні самастойна вырашаць свой лёс, пабудаваць для сябе сапраўды годнае жыццё. І сёння я яшчэ больш упэўнены, што ідэя суверэннітэту, якая авалодае ўсё больш шырокімі масамі, дазволіць аб'яднаць усе здаровыя сілы нашага грамадства.

— Ці апраўдаліся, на вашу

думку, надзеі, якія ўскладзіліся на абвясчэнне Беларусі суверэннай дзяржавай? Чаго ўдалося дасягнуць за мінулы час і чаго не ўдалося?

— На жаль, гэтыя надзеі не зусім спраўдзіліся. Цэнтр настойліва імкнецца ўрэзаць нашы правы. Не паспелі ўзнікнуць добрыя надзеі пасля сустрэч кіраўнікоў рэспублік у Нова-Агарове, як залпам пасыпаліся спробы гальванізаваць стары Саюз, у якім Беларусі, як і раней, адводзілася б роля эканамічнага заложніка. Прасцейшы аналіз цяперашняй растанойкі сіл у кіраўніцтве Саюза, рэалістычная ацэнка тых сіл, што імкнуцца захаваць асуджаны гісторыяй статус-кво, прыму-



шае пераканацца: адзін неразважлівы, рэзкі штуршок — і ўсе нашы надзеі могуць аказацца неакрэдытаванымі. Гэтага дапусціць нельга.

— Якая роля Савета Міністраў рэспублікі ва ўмацаванні яе суверэннітэту?

— За год, які прайшоў пасля прыняцця Дэкларацыі, нам удалося самастойна наладзіць правыя і цесныя эканамічныя сувязі з усімі рэспублікамі. Тыя пагадненні, якія былі заключаны, дазволілі стрымаць і папярэдзіць многія разбуральныя працэсы. На фоне таго заняпаду, які ахапіў краіну, наша рэспубліка выглядае не так ужо і дрэнна, хаця нам і не ўдалося пакуль што прадухіліць

эканамічны спад. Але тая праграма, якая была распрацавана ўрадам і прынята Вярхоўным Саветам, я ўпэўнены, дазволіць нам стрымаць правыя крызісы і выйсці на шырокі шлях сапраўды суверэнных адносін паміж вытворцамі матэрыяльных даброт.

— Якой вам уяўляецца будучыня суверэннай Беларусі ў сувязі з перспекывай падпісання новага Саюзнага дагавору?

— Пакуль што перспекывы падпісання гэтага дагавору, на вялікі жаль, вельмі цьмяныя. Ва ўсякім выпадку яны аказаліся надзвычай не суцэльнымі для тых, хто лічыў ліпень ці не апошнім тэрмінам падпісання гэтага дакумента. Але я з аптымізмам гляджу ў будучыню. Беларусь абавязкова ўзнімецца з каленяў. Мы пераўтварым яе ў квітнюючую, дэмакратычную, прававую і суверэнную дзяржаву. Мы ясна ўяўляем свае мэты і можам быць цвёрда ўпэўнены, што палажэнні Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэннітэце будуць ператвораны ў жыццё.

Інтэрв'ю ўзяў Віталь ТАР

Ніл ГІЛЕВІЧ,  
народны дэпутат БССР:

## «ПЕРШАЯ ВЯХА ПА ДАРОЗЕ ДА СВЯТА»

За доўгія дзесяцігоддзі існавання партакратычна-бюракратычнай дзяржаўнай сістэмы ў нас у кіраўнічых органах усіх узроўняў выпрацавалася вельмі дрэнная звычка: пакласці Закон, або Пастанову, або Рашэнне «пад сукно» і на другі ж дзень забыцца, што такая чарговая дэкрэтыўная Папера паявілася. Успомніце: «Бюро ЦК КПБ разгледзела пытанне аб ходзе падрыхтоўкі да... і прыняло пастанову...» Колькі на працягу аднаго года праводзілася такіх «разглядаў» і прымалюся адпаведных пастаноў! Людзі прывыклі да іх, наперад ведаючы, што выконвацца яны не будуць, што гэтакім чынам толькі ствараецца бачнасць працы і заклапочанасці гаспадарчымі ці якімі іншымі праблемамі жыцця, а на самай справе — як ішо-ехала дасюль, так будзе ісці-ехаць і далей. Ну, пагаварылі, ну, прынялі пастанову — і яно сабе! Ніхто ж з «пастаноўшчыкаў» за невыкананне не адказвае і пакаранню не падлягае. Так і ўсе мы прывыклі да фабрыкацый падобных дэкрэтыўных папер, якія нікога ні да чаго не абавязваюць. Гэта — паперы наогул. Папяровая рыторыка. Мы прывыклі абвясчаць, заяўляць, агалашаць дэкларацыі...

Ага, вось і тое слова, якое павінна было тут прагучаць, — дэкларацыя, — бо менавіта неkont адной з дэкларацый, у сувязі з гадавінай яе прыняцця, мне і хацелася б трохі па-рэзважаць.

Год назад у жыцці народа Беларусі адбылася вялікая гістарычная падзея: сесія Вярхоўнага Савета БССР прыняла Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэннітэце рэспублікі. Я назваў гэту падзею «вялікай гі-

старычнай», але скажыце, паважаны чытач, вы гэта адчулі і ўбачылі — што сапраўды так, што падзея сапраўды надзвычайная? Што гэта — паваротны момант у гісторыі народа? А як і па чым вы маглі гэта ўбачыць і адчуць? Па-першае, прэса і іншыя сродкі інфармацыі тады ж адразу падалі гэту падзею як з'яву зусім звычайную, радавую, а праз дзень-другі і зусім на яе забыліся. Па-другое, і адразу, і пасля мала хто з дзяржаўных мужоў паспяшаўся засведчыць, што ўся яго чыннасць, як і само мысленне, з гэтага часу набывае прынцыпова іншы характар, што ён пачынае працаваць на абвешчаны суверэннітэт, на ажыццяўленне Дэкларацыі. Патрэба, і гэта галоўнае, нам (г. зн. нам з вамі, браткі-беларусы) цяжка было што-небудзь убачыць і адчуць таму, што мы ўнутрана, у душы сваёй, у большасці зусім не гатовы да належнага ўспрымання і асэнсавання такіх падзей, мы проста не ўяўляем, а што гэта такое — дзяржаўны суверэннітэт рэспублікі, і, выбачайце, не верым, што гэта можа стацца рэальнасцю. Мы прывыклі, што за нас усе нашы жыццёвыя праблемы і наш лёс наогул вырашаюць не дзе, у нашу плоч і кроў увайшла звычка глядзець на Цэнтр і чакаць загаду-распараджэння адтуль. Мы яшчэ не навучыліся, як ні горка гаварыць пра гэта, пачувацца гаспадарамі на сваёй зямлі, гаспадарамі свайго лёсу, не прыйшлі да расшчэпа ўсведамлення, што наш дабрабыт залежыць у першую чаргу ад нас саміх, ад таго, як мы самі распарадзімся сваімі прыроднымі багаццямі і сваімі талентамі, сваім інтэлектуальным патэнцыялам. Я скажу «не навучыліся» не



для таго, каб больш пасеяць грамадскай апатыі, каб мы і змірыліся з гэтым сваім найменнем, а, наадварот, для таго, каб мы, беларусы, масава, усенародна пачалі праходзіць гэтую школу дзяржаўнай самастойнасці, незалежнасці, суверэннасці, каб мы троху-патроху пазбаўляліся шкоднай псіхалогіі нацыянальна закамлексаваных і набывалі самапачуванне гаспадароў, пачуццё ўпэўненасці ў сваіх сілах і магчымасцях. Менавіта з гэтага трэба пачынаць, з гэтага — з псіхалагічнага пераўзбраення, з глыбока ўсвядомленага павароту да новых — на ўзроўні чалавечай і нацыянальнай годнасці — адносін з блізкімі і далёкімі суседзямі. Зразумеем жа нарэшце: да таго часу, пакуль нам будучы аднекуль навязваць і дыктаваць сваю волю, а мы будзем паслужыма яе выконваць, — добра, па-людску жыць на сваёй зямлі ў сваім уласным доме мы не зможам! Ці, можа, трэба яшчэ дзве сотні гадоў, каб пераканацца ў гэтым?...

Увесь апошні год і сёння наша афіцыйная прэса, тэлебачанне і радыё на ўвесь голас заклікаюць хутчэй падпісаць Саюзны дагавор з яго галоўным артыкулам аб захаванні федэрацыі і амаль ні слова не кажуць аб дзяржаўным суверэннітэце Беларусі аб пераходзе да цалкам самастойнай, незалежнай палітыкі гаспадарання, эканамічнага, сацыяльнага і культурнага развіцця. Ну, а чуюць хто загаворыць пра неабходнасць такой незалежнай дзяржаўнай пазіцыі ва ўзаемаадносінах з суседзямі — адразу ж лямант: карэвулі! Нацыяналісты-адаабленцы хочучы перааць нашы векавыя эканамічна-гаспадарчыя і духоўна-

культурныя сувязі! І ўжо зусім на ўзроўні абыватальскіх фантазій: хочучы выжыць з Беларусі небеларусаў — ну, а нас жа тут больш за два мільёны — нетутэйшых паходжаннем! Што ж яны сабе думаюць, гэтыя праклятыя сепаратысты?!

Такі, выбачайце, лямант працягвае гучаць і сёння з вуснаў некаторых высокапастаўленых чыноўнікаў, і паколькі менавіта з вуснаў чыноўнікаў — ігнараваць яго нельга. А запытацца — трэба. Скажыце, калі ласка, хто, па-першае, заклікае рваць гэтыя нашы гаспадарчыя і культурныя сувязі? Ніякі хоць трохі сур'ёзны палітык гэтага сабе не дазволіць. А па-другое: чаму вы лічыце, што курс на дзяржаўную самастойнасць ёсць курс на згортванне і зрыў эканамічных, духоўных і іншых узаемасувязяў? А чаму — не наадварот? Думаю, што якраз наадварот. Набыццё рэальнага суверэннітэту дасць магчымасць — больш таго, прымусяць — пашыраць і паглыбляць гэтыя сувязі, — каб не проста выжыць або трымацца на належным узроўні, а падымацца ўсё вышэй і вышэй, — адпаведна прызнанай светам працавітасці і сумленнасці нашага народа. Уся розніца будзе ў тым, што мы будзем ажыццяўляць гэтыя шматгранныя ўзаемасувязі і супрацоўніцтва як сапраўды раўнапраўныя партнёры, што нас, проста кажучы, будучы больш паважачы, будучы больш з намі лічыцца.

Дык навошта ж, шануюныя, палохаць суверэннітэтам як прывідам нейкай пагібелі? Навошта законнае, натуральнае імкненне да яго падаваць як супрацьдзеянне Саюзнаму дагавору? Дагавор, несумненна, будзе падпісаны, — сённяшняе рэальнасць іншага не дазваляе, — але на якой аснове будзе падпісаны? У якасці каго падпіша яго наша Беларусь? Як сапраўды суверэнная дзяржава — ці як намінальная фікцыя, якую яна сем дзесяцігоддзяў з'яўлялася? Вось пра што трэба думаць і думаць сёння, калі мы сапраўды маем пачуццё адказнасці перад сваім народам за яго лёс, за яго будучыню.

(Працяг на стар. 4).

# ДЭКЛАРАЦЫЯ

Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай  
Сацыялістычнай Рэспублікі

## АБ ДЗЯРЖАЎНЫМ СУВЕРЭНІТЭЦЕ БЕЛАРУСКАЙ САВЕЦКАЙ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭСПУБЛІКІ

Вярхоўны Савет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай рэспублікі, выўяляючы волю народа Беларускай ССР, усведамляючы адказнасць за лёс Беларускай нацыі, пацвярджаючы павагу годнасці і правоў людзей усіх нацыянальнасцей, якія жывуць у Беларускай ССР, сведчычы павагу да суверэнных правоў усіх народаў Саюза ССР і свету, лічычы рэспубліку паўнапраўным і незалежным членам сусветнага супольніцтва, дзейнічаючы ў адпаведнасці з прынцыпамі Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і іншымі агульнапрызнанымі міжнароднаправавымі актамі, урачыста абвясціла сваю дзяржаўную суверэннасць Беларускай ССР як вяршэнства, самастойнасці і паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі, правамоцнасць яе законаў, незалежнасць рэспублікі ў знешніх зносінах і заяўляе аб рашучасці стварыць правую дзяржаву.

### АРТЫКУЛ 1

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка суверэнная дзяржава, якая ўсталявана на аснове ажыццяўлення Беларускай нацыяй яе неад'емнага права на самавызначэнне, дзяржаўнасці Беларускай мовы, вяршэнства народа ў вызначэнні свайго лёсу. Неад'емныя правы Беларускай ССР як суверэннай дзяржавы рэалізуюцца ў адпаведнасці з агульнапрызнанымі нормаў міжнароднага права. Беларуская ССР ахоўвае і абараняе нацыянальную дзяржаўнасць Беларускага народа.

Беларуская ССР мае свой герб, сцяг і гімн. Любыя гвалтоўныя дзеянні супраць нацыянальнай дзяржаўнасці Беларускай ССР з боку палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў ці асоб праследуюцца па закону.

### АРТЫКУЛ 2

Грамадзяне Беларускай ССР усіх нацыянальнасцей складаюць Беларускі народ, які з'яўляецца носьбітам суверэннасці і адзінай крыніцай дзяржаўнай улады ў рэспубліцы. Яго паўнаўладдзе рэалізуюцца непасрэдна і праз стаўленчыя органы дзяржаўнай улады.

Права выступаць ад імя ўсяго народа рэспублікі належыць выключна Вярхоўнаму Савету Беларускай ССР.

### АРТЫКУЛ 3

Дзяржаўны суверэннасць Беларускай ССР сцвярджаецца ў імя вышэйшай мэты — свабоднага развіцця і добрабыту, годнага жыцця кожнага грамадзяніна рэспублікі на аснове забеспячэння правоў асобы ў

адпаведнасці з Канстытуцыяй Беларускай ССР і яе міжнароднымі абавязальнасцямі.

### АРТЫКУЛ 4

Грамадзянства Беларускай ССР з'яўляецца неад'емнай часткай яе суверэннасці. Рэспубліка ахоўвае гонар, здароўе, правы і законныя інтарэсы сваіх грамадзян, забяспечвае іх сацыяльную абароненасць. Яны знаходзяцца пад яе абаронай, будучы за межамі Беларускай ССР. Рэспубліка прымае ў грамадзянства і вырашае пытанне аб выхадзе з грамадзянства.

### АРТЫКУЛ 5

Зямля, яе нетры, іншыя прыродныя рэсурсы на тэрыторыі Беларускай ССР, паветраны прастора з'яўляюцца ўласнасцю Беларускага народа, якому належыць выключныя правы валодання, карыстання і распараджэння імі.

Вызначэнне прававога рэжыму ўсіх відаў маёмасці адносіцца да выключнай кампетэнцыі Беларускай ССР.

Беларуская ССР мае права на сваю долю ў агульнасаюзнай маёмасці адпаведна ўкладу Беларускага народа і як рэспубліка — заснавальніца Савецкага Саюза, якая была яго правадзейным суб'ектам, мае права на сваю долю ад алмазнага, валютнага фондаў і залатога запаса СССР.

Беларуская ССР утварае Нацыянальны банк, падпарадкаваны Вярхоўнаму Савету рэспублікі, стварае сваю фінансава-кредытную сістэму, пацвярджае права ўласнасці на спецыялізаваныя банкі, якія знаходзяцца на яе тэрыторыі на момант прыняцця гэтай Дэкларацыі, арганізуе ўласныя падатковую і мытную службы; мае права на стварэнне ўласнай грашовай сістэмы.

### АРТЫКУЛ 6

Тэрыторыя Беларускай ССР з'яўляецца непадзельнай і недатыкальнай і не можа быць зменена або выкарыстана без згоды Беларускай ССР.

Усе пытанні аб граніцах толькі на аснове ўзаемнай згоды паміж Беларускай ССР і сумежнымі суверэннымі дзяржавамі шляхам заключэння адпаведных дагавораў, якія падлягаюць ратыфікацыі Вярхоўным Саветам Беларускай ССР.

### АРТЫКУЛ 7

На тэрыторыі Беларускай ССР устаўляецца вяршэнства Канстытуцыі Беларускай ССР і законаў Беларускай ССР.

Усе грамадзяне і асобы без грамадзянства, дзяржаўныя органы, прадпрыемствы, установы і арганізацыі, якія знаходзяцца або дзейнічаюць на тэрыторыі Беларускай ССР, абавязаны выконваць заканадаўства Беларускай ССР.

калгаснаму ладу самі словы «вясковец», «калгаснік» сталі сінонімамі цемнаты, забітасці, запаннасці. Гэтыя ацэнкі распаўсюдзіліся з носьбітаў мовы на саму мову, а вёска ўсё больш старэла і пусцела. Ратучы дзяцей ад калгаснай баршчыны, бацькі з усіх сіл стараліся выправіць іх у гарады. Нацыянальнае апірышча спяваля нішчылася.

Дэнацыяналізацыя нарадзіла ў рэспубліцы парадаксальную палітычную сітуацыю: большая частка Беларускай нацыянальнага прыгнечання не адчувае. Роднай мовы ў нас няма? Дык і не трэба! Мы і рускай добра аходзімся. Дзяцей нельга вучыць на Беларускай? А навошта? Нам і так някешка! Яшчэ б каўбасу і мяса ад нас не цягнулі, зусім было б добра!

Відаць, пройдзе яшчэ нямала часу, пакуль большасць нацыі ўсвядоміць, што адабралі ў нас не толькі каўбасу і мяса, а і культуру, мову і магчымаць самім вырашаць свой лёс. Цяпер жа мы знаходзімся ў амаль трагічнай сітуацыі: інтэлігенцыя стараецца адрадыць мову і культуру, але большасць народа яны яшчэ не патрэбны. Бадай, наўрад ці варта разліч-

ваць на з'яўленне ў бліжэйшы час магучай хвалі нацыянальнага руху, якая вынесе нас да рэальнага суверэннасці.

Спадзеючыся на апошняе, мы аказваемся ў зачараваным коле: для адрадынення патрэбны суверэннасць, а суверэннасць немагчыма без адрадынення. Выйсце я бачу ў тым, каб разглядаць наш суверэннасць як працэс, які будзе ўсё больш злівацца з патрэбнасцю адрадынення нацыі. Пакуль жа патрабаванне суверэннасці — гэта ў большай ступені эканамічнае і палітычнае патрабаванне, чым нацыянальнае. Гэта, перш за ўсё, патрэбнасць незалежнасці і дэмакратызацыі эканомікі і палітыкі. На мой погляд, Беларусія, магчыма, адзіная рэспубліка, дзе пакуль ёсць магчымаць гарманічна спалучаць нацыянальны рух з дэмакратычным. Гэтае спалучэнне дасць гарантыю, што наш шлях да суверэннасці будзе цывілізаваным, што на гэтым шляху мы не страцім характэрнай нашаму народу тэлерантнасці, што пабудаваная намі суверэнная дзяржава будзе адначасова і дэмакратычнай.

Таццяна ПАЛЯКОВА,  
інжынер АКБ «Альфа»,  
сябра БСДГ.

## ДУМКА ЧЫТАЧА

# СВЯТОЕ ПРАВА НАЦЫ

На мой погляд, нацыянальная ідэя — самая магучая і жыццяздольная з усіх ідэй, якія ўзнікаюць пры разбурэнні камуністычных міфаў. Яна абпіраецца на вельмі моцнае і непасрэднае адчуванне роднай зямлі, мовы маці, бацькоўскага дому. Яна не вымагае для свайго засваення ні адпаведнага інтэлектуальнага і культурнага ўзроўню, ні дэмакратычных традыцый у грамадстве, і таму вельмі хутка і магуча ахоплівае шырокія масы. Па хуткасці і сіле распаўсюджвання з ёй не могуць сапернічаць ні ідэя рэлігійнага адрадынення, ні дэмакратычная ідэя. Большасць рэспублік, якія дамагліся або амаль дамагліся рэальнай незалежнасці, атрымалі яе на хвалі нацыянальнага руху.

Але калі нацыянальны рух апыраджае дэмакратычны, самая вялікая небяспека для дэмакратыі — гэта таталітарызм, і не толькі знешні таталітарызм сістэмы, а і таталітарны менталітэт. Народы, якія доўгія гады знаходзіліся пад прэсам імперскага цэнтру, вышываючыся ад гэтага прэса,

далёка не адразу вызваляюцца ад таталітарнай псіхалогіі. У іх імкненні да незалежнасці прысутнічае эфект маятніка. Калі нацыянальнае пачуццё і нацыянальны гонар народа доўгія гады прыціскаліся, набываючы свабоду, ён імкнецца самасцвердзіцца за кошт нацыянальных груп, якія жывуць побач, у першую чаргу, за кошт рускамоўных, якія асясамліваюцца з суб'ектам прыгнёту. Што і выўяляецца ў рэспубліках Прыбалтыкі (для дэведкі, на міжнароднай канферэнцыі ў Гаазе шэраг законаў, прынятых парламентам Латвіі, кваліфікаваны як «таталітарныя»).

Калі незалежнасць трактуецца як пераважна нацыянальная, а не пераважна дзяржаўная, гэта ставіць іншыя нацыянальныя групы ў двухсэнсавы становішча. Многія гады пражылі яна на «чужой» зямлі, не ўсведамляючы, што яна чужая. Яны прывыклі адчуваць сябе грамадзянамі СССР. Аказаўшыся раптам нечаканымі гасцямі ў чужым доме, многія з гэтых людзей знаходзяцца ў

стрэсавай сітуацыі. Ці трэба даводзіць іх да гэтага? Вергодна, было б лепей, калі б рускамоўнаму насельніцтву памалі пазбавіцца комплексу «старэйшага брата» і інтэгравацца ў новых умовах.

Суверэннасць — неад'емнае і святое права любой нацыі і неабходная ўмова яе развіцця. Але, як сведчыць практыка, сам па сабе суверэннасць не гарантуе ні дэмакратычнасці, ні багацця грамадства. У гэтым сэнсе Беларуска сітуацыя выгледзе адмыслова.

Няшмат знойдзецца ў свеце нацыі, якія так мала, як мы, карыстаюцца роднай мовай, валодаюць сваёй культурай і ведаюць уласную гісторыю. А ў пачатку ж XX стагоддзя быў магучы рэнесанс Беларускай культуры і Беларускай самасяждомасці. Але, відаць, няшчасная доля ў нашага народа...

Пасля таго, як у канцы 20-х гадоў была рэпрэсавана, знішчана амаль уся нацыянальная інтэлігенцыя, адзіным захавальнікам і носьбітам мовы застаўся вёска. Аднак дзякуючы

# «ПЕРШАЯ ВЯХА ПА ДАРОЗЕ ДА СВЯТА»

(Пачатан на стар. 2).

Вельмі хацелася б, каб у нялёгкіх думках аб тым, як ажыццяўляць абвешчаны суверэнітэт, нашы дзяржаўныя мужы непараўнана больш, чым дагэтуль, аддавалі ўвагі, сілі і часу нацыянальна-культурнаму адраджэнню Беларусі, аднаўленню нашай гісторыі, народных традыцый і звычаяў, развіццю беларускай літаратуры і мастацтва, а найперш — законнаму пераводу беларускай мовы ў становішча дзяржаўнай. Менавіта ўсё гэта дапаможа развіць нашу нацыянальную самасвядомасць да такой ступені і ў такіх маштабах, якія толькі і дазваляць Беларусі набывць у рэцэпце рэальны суверэнітэт. Падкрэсліваю: Беларусі, а не «северо-западнаму краю». І — рэальны, а не фіктыўны, не папяровы. Іншымі словамі, трэба пачынаць з душы народа: як толькі даслее да суверэнітэту яго вялікая, дзесяцімільённая душа — тады і вырашацца практычна, і ажыццяўляцца ўсе праграмныя пункты прынятае год назад Дэкларацыі. Бяда, аднак, у тым, што нацыянальнае абяцанне беларускага народа працягваецца; больш таго — ва ўмовах пераходу да рыначных адносін працэс дэнацыяналізацыі беларускай культуры ўзмацніўся, беларускае друкаванае слова аказалася літаральна прыдушаным пад грузам соцыяльных рускамоўных выданняў, у тым ліку беларускае слова пад манбланамі выдаваемай у нас на рускай мове пошласці, дурману і дурноты. Не лепшае становішча з родным словам і на рэспубліканскім тэлебачанні. Трохі больш шчыруе на яго карысць Беларускае радыё. На шматлікіх астрадных пляцоўках таксама пануе небеларускае слова (нязначныя выняткі пагоды не робяць). Пералік падобных фактаў можна доўжыць і доўжыць, але ў гэтым няма патрэбы: яны так на кожным кроку б'юць у вочы, што застаецца адно здзіўляцца нашай нехлямажасці, нашай пачварнай раўнадушнасці да свайго ўласнага лёсу.

Дык з вялікім нацыянальным святкам, сябры! Сёння яно яшчэ толькі ў нашых думках, але калі мы ўсе разам моцна захацям — яно будзе і на нашай беларускай вуліцы.

## ПАМЯРКУЕМ

# Я, ты, ён... і партыя

Яе дасюль можна называць так, у адзіночным ліку, і ніхто не зблытае з якой-небудзь іншай, нованароджанай. А гаворку я павяду пра ахайванне партыі. Гэты не пазбылены экспрэсіі дзеяслоў «ахайваць» падобра яна сама. Есць яшчэ нямаля падобных, адпаведнага зместу: «узводзіць паклёп», «качарняць», «змахвацца на аўтарытэт»... Дзіўна, як шэры «наваяўшчык» партыйна-газетны слэнг расквэціўся ўсімі колерамі жывой мовы, калі дэвалюса заняць кругавую абарону. Паболела жывых, чалавечых інтанацый і ў вусных выступленнях. А галоўнае — змяніліся аргументы. Не хто іншы, а менавіта партыя апелюе да праваў чалавека (I), згадвае пра свабоднае права на ўласнасць, усё больш рашуча ківае ў бок Закона. І гэта яна, — што ў лепшы для сябе час аб гэты самы Закон траха ногі не выцірала, ды і ў горшыя, цяперашнія, можа перакруціць і адвольна інтэрпрэтаваць любое яго палажэнне! Памятаеце гвалт вакол «вандалізму» на плошчы Леніна?

А найбольшым, наймацнейшым аргументам у сваю карысць партыя, прынамсі, яе адгалінаванне — КПБ, лічыць наступны (неаднойчы выказваўся ў мясцовых органах друку і на радыё ў давымі камуністамі). Маўляў, як можна ахайваць усю партыю? Я вось, як і мно-

# ТРЫ ПРЫСТУПКИ ДА НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Дэмакратычныя палітычныя сілы, зацікаўленыя ў абнаўленні сістэмы ўлады ў рэспубліцы, могуць прыйсці да згоды, узыходзячы на тры прыступкі да «суверэнізацыі» Беларусі: фарміраванне пераходнага (кааліцыйнага) ўраду; прыняцце праз рэферэндум Канстытуцыі вольнай Беларусі; усенародныя выбары прэзідэнта. Агульны палітычны інтарэс дэмакратычных грамадскіх аб'яднанняў рэспублікі выяўляецца і ў прыхільных адносінах да заключэння двух- і шматбаковых дагавораў паміж суверэннымі дзяржавамі ў межах СССР і шырай у галіне эканомікі, сферах рэгулявання рынку працоўных рэсурсаў, абароны сацыяльных і грамадзянскіх правоў чалавека і інш.

За пэўны пераходны перыяд, калі будзе ісці ўсенароднае абмеркаванне праекта Канстытуцыі Беларусі, палітычныя сілы рэспублікі будуць мець магчымасць самавызначыцца, а народ Беларусі выявіць свае палітычныя сімпатыі. Пасля гэтага, пры ўмове адзінства дэмакратычных сіл і на аснове новага закона аб выбарах Вярхоўнага Савета Беларускай ССР і закона аб прэзідэнце рэспублікі, адкрываецца магчымасць карэннай рэформы ўлады.

Узыходзячы з эгістычных інтарэсаў кампартэліты, кіраўніцтва КПБ спрабуе навізаць Беларусі адваротны курс: праз заключэнне Саюзнага дагавору і выбары Прэзідэнта Беларускай ССР да новай Канстытуцыі рэспублікі. Аднак заключэнне прапанаванага «дзяткай» Саюзнага дагавору да «ўзыходжання» Беларусі на адзначаны вышэй тры прыступкі «суверэнізацыі» можна лічыць актам самагубства суверэннай рэспублікі. Беларусь, на вялікі жаль, за сваю тысячагадовую гісторыю тройчы перажыла трагедыю, звязаную з уваходжаннем у склад саюзнай дзяржавы і стратай у далейшым суверэнітэту, разбурэннем гаспадаркі, культуры, усяго нацыянальнага арганізма.

Войны і спусташэнні прынес Палюцкаму Княству саюз з Кіеўскай Руссю. Трагічныя вынікі мела унія — Вялікага княства Літоўскага з Польскім каралеўствам, хаця, здавалася б, Княства захавала ў складзе канфедэратыўнай Рэчы Паспалітай нават такія адзнакі суверэнітэту, як уласнае войска, грошы,

заканадаўства. Калі не браць пад увагу анексію беларускіх зямель Расійскай імперыяй у канцы XVIII стагоддзя пасля разбуральных войнаў і стыхійных бедстваў, у выніку якіх загінула ледзь не палова жыхароў Беларусі, то трэці раз Саюзнага дагавор беларускім дзяржаўным утварэннем быў заключаны ў 1922 годзе. У склад СССР увайшла ўтвораная ў 1919 годзе насуперак волі наркамнаца Сталіна і яго паплечнікаў Беларуска ССР, якая бачылася яе «творцамі» часовай з'явай на карце Еўропы. Так быў утвораны «союз нерушымый» рэспублік бяспраўных, г. зн. палітычных зданяў...

Унітарная сутнасць СССР яскрава выявілася ў адносінах да тэрытарыяльнай цэласнасці Беларускай ССР з боку саюзных дзяржаўна-палітычных структур. Пасля Рыжскага мірнага дагавору 1921 года, заключанага без удзелу БССР, паміж РСФСР, УССР і Польшчай з «бацькоўскай» ласкі Расійскай камуністычнай партыі, Беларуска ССР складалася з 6 павеятаў з тэрыторыяй 52,4 тыс. кв. км. і насельніцтвам 1 млн. 634 тыс. чалавек. У той час як на этнічных землях беларусаў жыло насельніцтва колькасцю звыш 12 млн. чалавек. Такім чынам, за самыя няўдалыя для беларускага народа палітычны саюз 1922 года пераважная большасць беларусаў не мела магчымасці выказацца ні «за» ні «супраць». Пазней у 1939 і 1946 гг. значная частка Беларусі то «далучалася» да БССР (Заходняя Беларусь), то перадавалася іншай дзяржаве (Беластоцкі край). Народ Беларусі дэдаўся аб гэтым з інфармацыйных паведамленняў саюзнага ўрада, які не абцяжарваў сябе клопатам узгадняць важныя пытанні жыццядзейнасці «суверэннай» рэспублікі з яе ўрадам і выяўляць волю яе народа.

Разам з тым, умовай заключэння на той ці іншай аснове новага Саюзнага дагавору ці двухбаковых пагадненняў з адпаведнымі дзяржаўнымі ўтварэннямі Беларускай ССР неабходна ставіць дэманстрацыю на аснове міжнароднага права габэнага Рыжскага дагавору 1921 года. Гэта не толькі зыходзіць з меркавання маральна-палітычнага характару, але і ў перспектыве створыць права-

вую аснову для вяртання Беларусі велізарных скарбаў матэрыяльнай і духоўнай культуры, музейных збораў, архіваў, якія на падставе азначанага дагавору былі перададзены Польшчы.

Адабранне Вярхоўным Саветам БССР канцэпцыі ініцыяванага «Цэнтрам» тэксту Саюзнага дагавору адлюстроўвае імкненне кампартнаменклатуры да захавання асновы свайго антынароднай улады — «саюза нерушымого».

Патрабаваць заключэння новага Саюзнага дагавору без папярэдняга аднаўлення інстытутаў дзяржаўнасці рэспублікі, якія ствараць умовы жыцця ў новым маральна-прававым вымярэнні на аснове дэмакратычных законаў аб грамадзянстве, аб уласнасці, аб зямлі і г. д., можа толькі палітычны авантурыст або палітык, абыякавы да лёсу народа Беларусі. У гэтым сэнсе дзеячам некаторых палітычных асацыяцый рэспублікі, і перш за ўсё КПБ, не хапае здаровага нацыянальнага эгізму і здаровага імкнення быць самімі сабою і роўнымі сярод роўных.

Стачкомы, некаторыя грамадска-палітычныя аб'яднанні Беларусі ставяць пытанне аб скліканні «круглага стала» ўсіх палітычных сіл рэспублікі і фарміраванні кааліцыйнага ўрада «народнага даверу». Аднак тыя сілы, якія пераважаюць у кіраўніцтве КПБ і кантралюемых ім структурах дзяржаўнай улады панічна баяцца страты манполі на яе і па свайго прыродзе не могуць быць надзейнымі партнёрамі ў кааліцыйным урадзе, таму апошні ніяк не можа стаць урадам народнага даверу. У гэтых умовах перспектыву мае спроба фарміравання пераходнага ўрада — на час выпрацоўкі і прыняцця праз рэферэндум новай Канстытуцыі рэспублікі і ўсенародных выбараў прэзідэнта Беларусі.

Дэмакратычныя палітычныя аб'яднанні, і перш за ўсё тыя, якія маюць дэпутацкія групы і фракцыі ў Вярхоўным Савеце Беларускай ССР і ў мясцовых Саветах народных дэпутатаў, могуць сабраць інтэлектуальныя сілы для кіравання міністэрствамі ў сацыяльна-культурных сферах грамадскага жыцця. Такімі з'яўляюцца Дзяржкампрацы, Дзяржтэлеграфы, Міністэрствы сацыяльнага забеспячэння, адукацыі,

культуры, замежных спраў і некаторыя іншыя. Пры гэтым нельга спакушацца і даваць згоду на кіраванне дзяржаўнымі органамі і ўстановамі ў сферы эканомікі ва ўмовах, калі няма канцэпцыі дзейснай эканамічнай рэформы, а ў прыватнасці і палітычнай волі яе выпрацаваць і здзейсніць.

Аднак трэба ўлічваць, што прыведзены вышэй разважанні грунтуюцца на ўмоўна-тэарэтычнай аснове. Бо малаверагодна, што кампартнаменклатура, якая імкнецца захаваць у рэспубліцы непадзельную ўладу, сядзе за стол перагавораў з апазіцыйнымі структурамі. Наадварот, яна патрабуе ад камуністаў «вайсці з акапаў» і ініцыявала не толькі «драконаўскія» праекты законаў аб надзвычайным становішчы, аб перамеркаванні пайнамоцтваў паміж органамі заканадаўчай і выканаўчай улады, але і актыўна «праводзіла» праз Вярхоўны Совет рашэнне аб выбары першага прэзідэнта Беларусі непасрэдна на сесіі. Няўдала скончылася спроба партпарату, перавешваючы рукамі народных дэпутатаў Беларускай ССР першую шылду рэспублікі з будынка ЦК КПБ на будынак прэзідэнцкага палаца, «ашчаслівы» народ суверэннай дзяржавы, пасадзіўшы «на куце» паслухмянага рэзідэнта кампартнаменклатуры.

Сёння ёсць усе падставы меркаваць, што грамадска-палітычныя аб'яднанні рэспублікі, зацікаўленыя ў прыздэнні дэмакратычных рэформ, да належыць і Беларуска сацыял-дэмакратычная грамада, могуць сесці за «круглы стол» і на прыняццёвай аснове Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР прыйсці да палітычнай згоды, выпрацоўваючы канцэпцыю ўсталявання дэмакратычнага канстытуцыйнага ладу ў Беларусі. За выключэннем цяперашняга кіраўніцтва ЦК КПБ, якое выявіла антыдэмакратызм, нянавісць да іншадумства і яскрава засядачыла сваю «вернападданасць» збанкрутаванаму камуністычнаму «цэнтру», за «круглым сталом» ёсць месца любым палітычным сілам, якія адчуваюць падтрымку народа і маюць нерастрачаны палітычны капітал. Беларуска сацыял-дэмакратычная грамада, па глыбокаму перакананню аўтара гэтых радкоў, са свайго боку выяўляе, як партыя рэформаў і дыялогу з усімі дэмакратычнымі сіламі, гарачую прыхільнасць да супольнага вырашэння праблем, якія паўсталі перад рэспублікай.

Я. ЦУМАРАЎ,  
народны дэпутат БССР.

Задумаліся б нашы дамарослыя «адвакаты», перш чым публічна дэманстраваць сваю, мякка кажучы, наіўнасць. Перад фактам мільёнаў ахвяр (трэскі ляццяць?) і безлічы буйных і дробных беззаконняў крыўдзіцца за гонар партыйнаму чалавеку нежак не выпадае.

Па сутнасці, гэта злавесная, фатальна запрэграмаваная сістэма, пры якой нашы чалавечыя, грамадзянскія, прафесійныя якасці не аказваюць уплыву на агульную палітыку, калі ад мяне, цябе, яго патрабуецца толькі рэгулярна плаціць складкі ды маўкліва падмаць руку «за».

Адным маўчаннем, праўда, не абыходзіўся партыйна-дзяржаўны саветкі сіямскі блізнеч: ён арганізоўваў гучную «ўсенародную» падтрымку праз найбольш падатлівых і гнуткіх хрыстамі — практычна кожнай са сваіх шматлікіх кампаній. Ён і цяпер яшчэ робіць сутаргавыя намаганні вярнуцца да былога стану рэчаў — зноў жа праз падатлівых, не прывыкшых думаць, а то і проста задубелых у большавізме. Строга судзіць іх, можа, і не варта. Мне асабіста бывае шкада гэтых людзей.

Нельга без жалю глядзець сёння і на нядаўніх гаспадароў жыцця — не тая, зусім не тая пастава. Колись не было для іх нічога невырашальнага — працаўладкаваць некага, кватэру выбіць, судовую справу змяць, аказаць любую іншую паслугу... Пры вялізнай,

неабмежаванай уладзе, яны займаліся, скажам прама, болей прыватнымі і асабістымі пытаннямі, чымся дзяржаўнымі, яны расхрысавалі сваю магутнасць на дробязі. Хаця пры такой ступені ўлады, пры іх магчымасцях, пры падтрымцы арміі, міліцыі, КПБ можна было б куды лепей наладзіць і прамысловасць, і планаванне, і побыт народа, і што заўгодна.

Яны і зараз шмат карыснага маглі б зрабіць, каб не прыкрае адчуванне тупіка, каб не боязь спатыкнуцца на чым-небудзь, падстаўца пад бязлітасную крытыку. Прападае, расходуецца на марную берацбу, на безвыніковую тузаніну, проста на бяздзейнасць усё яшчэ агромністае, няблага арганізаванае сіла. Менавіта з усведамленнем апошняга і «адпачкаваліся», мабыць, ад КПСС Шварцнадзе і К<sup>о</sup> — з мэтай вывесці ў прарыў усё лепшае і здорае, што па інерцыі працягвае існаваць у рамках партыі і што можа пайсці на дно разам з артадаксальнай палітыкай.

Пабачым, што там будзе ў іх. У нас жа ёсць Грамада — пакуль што не сіла, а толькі ядро сілы, толькі парастак на ўдзіраннай глебе заглужай традыцыі. Чым здзіўляе мяне новая арганізацыя, дык гэта поўным нежаданнем гучна і па-кампанейску вербаваць сабе членаў. Гэта так непадобна на ўсё вядомае, што хочацца верыць: ствараецца сапраўды парламенцкая партыя...

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ.

# «СВЕТ НИКОЛІ НЕ БУДЗЕ АПЛАЧВАЦЬ НАШЫ ПАМЫЛКІ»



Пад час нашай працяглай гутаркі Генадзь Мікалаевіч, сярод іншага, падзяліўся такой трывогай: «Доўгі час мы ганарыліся і, здавалася б, небеспастаўна, свабоднымі творцамі, увогуле мастацкай інтэлігенцыяй... А вось калі надарыўся перыяд балючага, а часта і трагічнага, пераасэнсавання наштоўнасцей, — аказалася, што гэтай інтэлігенцыі быццам бы і няма. Можна, вядома, назваць дзесяткі імёнаў людзей, якія ў святасці і чысціні захавалі душу сапраўдных барацьбітоў. А дзе астатнія? Дзе той пласт — мы ж лічылі, што ў нас ёсць цэлы пласт, атрад і г. д. — дзе ён, нуды падзеі? Або ён не хоча чуць і бачыць таго, што робіцца ў свеце, не хоча асэнсоўваць, — або, даруйце, ён «куплены» нейкімі дабротамі, якія даражэй для яго, чым лёс народа. У чым справа? Я гэтае пытанне сабе пастаянна задаю і не магу знайсці адназначнага адказу...»

За той год, што Генадзь Бураўкін правёў на дыпламатычнай рабоце ў Нью-Ёрку, тут на радзіме, адбылося няшмат значных падзей. Істотна ўзбагаціўся спектр грамадска-палітычнага жыцця

рэспублікі. Досыць часта ўзнікалі такія сітуацыі, калі, адстойваючы выбар на карысць дэмакратыі, суверэнітэту, Адраджэння, — нельга было менавіта «дыпламатычна». Наўна сцвярджаць, што голас Бураўкіна ў той ці іншы бок пераважыў бы шалі нашых спрэчак. Аднак голас гэтага — гучнага, аўтарытэтнага, уплывовага — адчуваўна не ставала пры заўсёдным нашым дэфіцыце — дэфіцыце асоб.

Мне нават падалося, што, даючы інтэрв'ю пад час нядоўгага знаходжання ў Мінску, шэф беларускай місіі ў ААН, пазі і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін адчуваў патрэбу выйсці з ацэна пасля вымушанага маўчання. У нашай гутарцы было закрэпана шмат праблем, я цікавіўся думкай Генадзя Мікалаевіча наконт працасаў, якія адбываюцца на Беларусі і за разгортаннем якіх ён сочыць здала, пра іх розгалас у свеце; гаварылі мы пра літаратурнае жыццё і, натуральна, пра службовую дзейнасць Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла. Дыктафон быў уключаны, а мой суразмоўца ацэньваў, распавядаў, палемізаваў з апанентамі...

Сусветнай арганізацыі аховы здароўя для дапамогі ахвярам Чарнобыля, прыблізна палавіна дасталася Беларусі. Не маючы членства ў ААН, мы б гэтых грошай не атрымалі. А саўтарства больш чым 120 краін-удзельніц — небывала ў гісторыі ААН падзей — у стварэнні рэзалюцыі па Чарнобылю, гэта што, пустое? Не было б гэтай рэзалюцыі, палавіна свету не ведала б пра нашу трагедыю. Ці ж не мы самі пра яе доўгі час і маўчалі, засакрэчвалі свой боль, выключачочы магчымаць эфектыўнай дапамогі з боку міжнароднай супольнасці?

Нас 10 чалавек — беларуская місія ў Нью-Ёрку. Чым можам імкнёмся дапамагчы чарнобыльскім ахвярам. І не толькі па афіцыйных каналах. Калі трэба, нашы дыпламаты, не лічачыся з часам, становяцца шафёрамі, перакладчыкамі, экспедытарамі... Разам з амерыканскімі кампаніямі летас сабралі лекаў, медыцынскага абсталявання, чыстых прадуктаў больш чым на мільён долараў, столькі ж сабрала ўжо сёлета, за паўгода.

Дзяцей нашых, якія прыязджаюць у ЗША на лячэнне, часта як усё роўна выганяюць адсюль, без цэнта грошай. Акрамя як да нас, ім звярнуцца ў Нью-Ёрку няма да каго. Даводзіцца нам і з шапкай па крузе ісці... Дамуляем, што аперачы, якія каштуюць па 300—400 тысяч долараў, амерыканскія хірургі робяць бясплатна. Утрыманне ў шпітэлях таксама каштуе шалёных грошай, — шукаем спонсараў, добрачынныя арганізацыі альбо б клічам на дапамогу нашых землякоў-эмігрантаў.

Мы займаем паверх у будынку, дзе размяшчаюцца таксама прадстаўніцтва СССР і Украіны. І, ведаеце, несур'ёзна адносіны да дзейнасці беларускіх прадстаўнікоў у міжнародных арганізацыях даволі лёгка «чытаюцца», калі прайсці па нашых пакоях, так бы моўіць, па беларускай тэрыторыі. Амаль голыя сцены... Дзякуй Уладзіміру Іванавічу Стальмашонку, які пасля сваёй леташняй выспайкі ў Нью-Ёрку прыйшоў да нас і падарыў тры работы — партрэты Купалы, Коласа і Скарыны. Гэта — адзіны выпадак, хацеў бы, каб пра яго ведалі ў рэспубліцы. Разам з тым, я дзіўлюся, чаму няма жадання дапамагчы, каб у памешканні беларускай місіі жыла беларуская душа!

Вельмі слабая сувязь з радзімай. Мы атрымліваем інфармацыю з Мінска з вялікім спазненнем. Часта бывае так, што пра падзеі на Беларусі даведваемся з амерыканскіх крыніц. Чаму так адбываецца? Ці то гэта ідзе ад нейкай ляноты, ці то ад недадзяцкі на-

шай міжнароднай дзейнасці? ...У час гаворкі прадстаўнік ЗША пан Пікерынг пытаецца: якія адносіны вашага парламента да студзеньскіх падзей у Вільнюсе? А ў мяне — ніякай інфармацыі, пачынаю выкручвацца. Пазней аказваецца, што ў нас і не прынялі своечасова рэзалюцыю, а калі прынялі — не паведамілі ў тэрмін... І мы ў такіх сітуацыях з прафісійна-дыпламатычнага боку выглядаем несучасна, нецывілізавана.

Вельмі істотныя зрухі адбыліся ў нашых адносінах з Пастаянным прадстаўніцтвам СССР. Раней, будзем гаварыць шчыра, мы працавалі з аглядак і пад дыктоўку «старэйшага брата». Нават хадзілі візіраваць нашы выступленні. Цяпер гэтага абсалютна няма, самастойнасць поўная. Такай была пазіцыя Шэварднадзе, такая пазіцыя Бяспартных. Така пазіцыя пастпрэда СССР, выдатнейшага дыпламата, вельмі інтэлігентнага і тонкага чалавека Юлія Міхайлавіча Варанцова.

XIX Кангрэс беларусаў Паўночнай Амерыкі, які адбыўся летас у Кліўлендзе, вітаў прэзідэнт ЗША Дж. Буш, выказваючы асаблівае задавальненне тым, што ў гэтым форуме ўпершыню ўдзельнічалі і беларусы з Беларусі. У прынятай сустрэчай рэзалюцыі выказвалася шчырая падтрымка дэмакратычных, адраджэнскіх працасаў у нашай рэспубліцы, гучалі сур'ёзныя намеры супольна працаваць дзеля пам'яншэння наступстваў чарнобыльскай катастрофы.

Такія ж выданні, як «Палітыцескі сабеседнік», «Славянскі вядомості», прэбуваючы фактамі, перакручваючы іх, паддалі гэтую падзею як нейкае ледзь не «прафашыскае зборшча».

Лічу ніжэй сваёй годнасці ўсур'ёз палемізаваць з невядомымі мне аўтарамі інсінуацыі. Разам з тым, асобныя факты, сабраныя разам, даюць падставу казаць, што ідзе пэўная палітычная кампанія. Ставіцца пад сумненне мандат Паўнамоцнага прадстаўніка Беларускай ССР, дадзены вярхоўнай уладай рэспублікі. Адной з маіх задач было наладжванне кантактаў з беларускай эміграцыяй. Ці, можа, змяніліся ўстаноўкі? Хацелася б, каб тыя, хто прызначаў мяне на адказную пасаду, выказаліся з гэтай нагоды публічна. Чаго мы, урэшце, хочам — каб у нас болела ворагаў ці сяброў?

Аналізам і вывучэннем беларускай эміграцыі мы займаемся недастаткова. А беларуская эміграцыя мае вялікую гісторыю, якая пачалася яшчэ ў XVII стагоддзі. Паводле некаторых амерыканскіх крыніц, кожная пятая беларуская сям'я

мае кагосьці з родзічаў за мяжой. З 600 тысяч выхадцаў з Беларусі, якія жывуць зараз у Амерыцы, толькі 50 тысяч эмігрантаў з пасляваеннай хвалі. Лёс кожнага з іх — пакрычасты, часта трагічны. Мы ж не толькі не спавядаем індывідуальны падыход да нашых эмігрантаў, але і чохам можам пляжыць цэлыя пакаленні суайчыннікаў, многія з якіх праз усё жыццё пранеслі Беларусь у сваіх сэрцах.

Разумею, што несумленна вальтузія вакол дзейнасці беларускай місіі ў ААН з'яўляецца толькі часткай, водгуллем той палітычнай барацьбы, якая адбываецца тут, на Беларусі. Кіпень гэтай барацьбы, гэтых страцей — так сталася — не алякае мяне штодня. Але і ў Нью-Ёрку, далёка-далёка адсюль, я застаюся са сваімі трывогамі, паміненямі, надзеямі. Мясце хвалюе ўсё, што адбываецца ў рэспубліцы, бо я прышчы быць не назіральнікам староннім, а ўдзельнікам.

Радасна, што ў наша жыццё, хоць і цяжка, але прыходзіць дэмакратыя. Беларусь уступіла ў новы этап развіцця. Працуе парламент, ідзе пошук новых дзяржаўных механізмаў, выяўляюцца новыя лідары, ёсць пэўныя зрухі да лепшага.

Аднак, напрыклад, наш парламент па-ранейшаму разарваны на процілеглыя полюсы. Слаба адчуваецца стваральны ўплыў цэнтра — разумнага, адукаванага, падрыхтаванага, разважлівага, які не адпрэчваў бы ні левых, ні правых, а браў адусюль усё разумнае. У парламенцкіх структурах ніводнай рэспублікі так бедна, як у нас, не прадстаўлена інтэлігенцыя. А што б там ні казалі, інтэлігенцыя — гэта носьбіт свядомай народнай памяці і ўмення прадбачыць далейшы шлях. Гэта засведчана гісторыяй чалавецтва. І тут мы спажываем плады той лініі, якую праводзіла камандна-адміністрацыйная сістэма, — лініі на прыніжэнне інтэлігенцыі, на выхаванне паслухмяных выканальцаў, а не творцаў.

Трэба вучыцца. Давяраць не толькі сваёй гісторыі, але гісторыі і вопыту іншых народаў. Мне наогул дзіўна чуць: маўляў, што нам Расія, што нам Украіна ці Казахстан — мы самі і гэта гаворыцца ў Беларусі, дзе заўсёды кіруюць стараліся прымаць рашэнні ці не апошнімі, паслухаўшы і паглядзеўшы, што робіцца ў Маскве і ў Маскве. І раптам — такая змена «нацыянальнага характару»! Ніякая гэта не змена, а жаданне кансерватараў хоць тут, на беларускім астраўку, захаваць аджылае, заскарулае. Дзеля гэтага яны нават на аб'яшчэнні суверэнітэту згодны пайсці...

З'яўленне новых партый і рухаў можна толькі вітаць. Аднак колькі сур'ёзныя яны? Наколькі я магу меркаваць, ніводная з іх пакуль што не мае ўзвжанага эканамічнай праграмы, дзейнічае выключна ў палітычных і ідэалагічных сферах. Практычна няма такой грунтоўнай праграмы і ў КПБ. Тлумачу гэта тым, што ў нас амаль няма эканамічнай вевукі.

Увогуле, не бачу асаблівага сэнсу ў тым, каб партый было 5—7. Даруйце, што гэта за партыя, якая не можа назваць дакладную колькасць сваіх членаў! Альбо партыя, дзе ўсе — кіраўнікі?.. Магчыма, я ўжо кансерватар, але і сусветны вопыт сведчыць, што сур'ёзныя палітычныя сілы ў грамадстве можа быць дзве-тры, астатняе — на ўзроўні клубу, гурткаў, аб'яднанняў па інтарэсах.

За мінулы год многія мае калегі, якія я паважаю, якім давараю, выйшлі з КПСС. Асуджаць іх за гэта нельга, тым больш нельга прыклеіваць ярлыкі «перараджэнцаў», «пярэваратняў». Будучы людзьмі, якія хочуць нешта змяніць, яны выбралі для сябе іншую форму грамадскага жыцця.

А ўвогуле партыя, тая ці іншая, павінна быць «усяю толькі» адной з палітычных сіл грамадства, распрацоўваць праграмы, змагацца за галасы выбаршчыкаў. Крытэрыем яе дзейнасці павінна быць жаданне дапамагчы народу — і ўменне зрабіць гэта.

Па натуре я аптыміст. Хачу верыць, што ў майго народа наперадзе багатая гісторыя і вялікая дарога. Калі ж бярэш рэальнае становішча, то ўзікае няшмат падстаў для пэсімізму. Маю на ўвазе той нацыянальны нігілізм, які набывае жахлівыя формы. На жаль, яго не паменела. Бачу і вельмі нізкі духоўны ўзровень, калі каўбасі вымяраецца ўсё.

Колькі ўжо гісторыя вучыла — не спявайцеся сваіх прарокаў распінаць, вам жа пасля будзе сорамна. Глядзіце, колькі было сакратараў, загадчыкаў аддзелаў, рэдактараў у тая часы, калі жыў Купала? Прайшоў час, хто застаўся? Застаўся Купала. Дык божачка мой, колькі ж трэба ўгробіць геніяў, каб наш народ зрэзуе, нарэшце, што модзей таго ўзроўню трэба пры жыцці слухаць. Бо пасля таго, як яны паміраюць, мы можам паўтарыць толькі тое, што яны сказалі. І ніколі мы ўжо не пацуем таго, што яны маглі б сказаць.

Народ, які не знае цаны свайму дзеянню, талентам сваім — пісьменнікам, вучоным, мастакам, — народ гэты будзе вельмі цяжка і доўга выходзіць на шлях цывілізацыі.

Вёў гутарку Андрэй ГАНЧАРОВ.

ДЛЯ чаго, урэшце, жыве кожны народ? Для таго, каб увайсці ў сусветную сям'ю, прынесці туды сваю гісторыю, свае таленты, свой узровень, душу сваю — і пачувацца ў гэтай сям'і годна, на роўных з іншымі.

Прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі — падзея гістарычная. Скажу шчыра, гэты акт безумоўна павысіў аўтарытэт нашай рэспублікі ў ААН. Памятаю, амерыканскія журналісты, калегі-дыпламаты з розных краін падышодзілі да нас, цікавіліся, вішэвалі...

Але мінае час, і я вымушаны зазначыць, што праца па станаўленню рэальнага суверэнітэту Беларусі ідзе марудна і недастаткова сур'ёзна. У мяне такое ўражанне, што некаторыя дзеячы ў нас лічаць найбольш важным у свеце заявіць пра свой суверэнітэт, чым напоўніць яго зместам. Між тым, усё павінна рабіцца тут, дома. Свет нам можа дапамагчы, параіць, нават паспамагчы, але свет ніколі не будзе аплачваць нашы памылкі. Зрабіць усё павінны мы самі. Калі ў нас не будзе эканамічнай сітуацыі, якая дазваляла б нам адчуваць сябе самастойнымі; калі палітычна мы будзем увесць час азірацца на Цэнтр і чакаць ад яго ўказанняў; калі культуру сваю мы не толькі не будзем развіваць, але і, даруйце, будзем усё больш і больш заганяць у нейкай падваліні; калі эмакратызацыю будзем толькі ўяшчаць, а не праводзіць яе настойліва ў жыццё, — то ўсе нашы дэкларацыі ў свеце будуць урэшце расцэнены альбо як добрыя пажаданні, альбо як палітычныя пульні.

Сур'ёзныя прадпрыемствы, прадстаўнікі салідных замежных фірм, якія маюць цікавасць да Беларусі, прыехаўшы сюды, вельмі часта сутыкаюцца з тым, што мы самастойна не можам нічога рашыць. Не можа прыняць рашэнне дырэктар буйнога, не бяру дрыязу, прадпрыемства, генеральны дырэктар аб'яднання, не можа прыняць рашэнне нават міністр. З гэтага бизнесмены робяць вывад, — калі вышы людзі такога ўзроўню не могуць кроку зрабіць самастойна, то пра які суверэнітэт ідзе гаворка?

Апошнім часам мы імкнёмся зольш актыўна заяўляць свету, што ёсць такая рэспубліка, такая нацыя, а ў яе — адпаведныя інтарэсы. Нашы прадстаўнікі ёсць у Нью-Ёрку, Парыжы, Вене, Жэневе, яны працуюць у розных арганізацыях і рабочых органах ААН. Але нам пара пераходзіць да двухбаковых сувязей, да дзяржаўных узаемаадносін: Беларусь — Германія, Беларусь — Злучаныя Штаты... Украіна ў гэтым напрамку працуе намога больш эфектыўна: ўжо дзейнічае консульства ЗША ў Кіеве, неўзабаве мяркуецца адкрыць украінскае консульства ў Францыі.

Калі б у ААН даведаліся, што ў Мінску на старонках нейкіх дзіўных, часам ананімных і занадта порсткіх газет ставіцца пад сумненне мэтазгоднасць удзелу Беларусі ў дзейнасці гэтай сусветнай арганізацыі — маўляў, гэта каштуе немалых грошай, на якія нібыта нехта расказвае, — то, напэўна, вышкелены і стрыманы дыпламаты з усяго свету дружна зэрагаталі б. Сапраўды, дзе яшчэ пачуеш штосьці больш бяглуздае... Многія краіны дзесяцігоддзямі дамагаюцца прыняцця ў ААН. Гэта, калі хочаце, вышэйшае прызнанне суверэнітэту той ці іншай дзяржавы.

Кажуць, што мы быццам бы нічога не атрымліваем ад свайго членства ў ААН. Няпраўда. Напрыклад, з 20 млн. долараў, выдзеленых Японіяй па лініі

Перада мною дзве кнігі з аднолькавай назвай «Геаграфія Беларусі». Адна з іх належыць А. Смолічу і выдадзена ў 1923 годзе, аўтар другой дацэнт БДУ (там у свой час працаваў і А. Смоліч) С. Сідор. Кнігі напісаны па заказах Наркамасветы і Міністэрства асветы БССР.

Адгорнем першыя старонкі кнігі, якая выйшла амаль 70 гадоў назад:

«Чалавек, аднак, пазнае далёкае і незнаёмае, раўнуючы яго да блізкага і знаёмага. Затым жа нават той, хто цікавіцца толькі геаграфіяй чужых краёў, павінен уперад добра ведаць геаграфію найбліжэйшай мясцовасці, павінен ведаць, далей, геаграфію сваё роднае староў, дзе ён радзіўся, вырас, працуе, дзе ляжаць косці яго дзядоў, дзе жыць і працаваць будучы дзеці і ўнукі яго самога, дзе жыве той народ, з якога ён паходзіць, адным словам — Геаграфію Бацькаўшчыны. Знаючы геаграфію сваё Бацькаўшчыны, ён ужо шмат лягчэй зразумее геаграфічныя з'явы якога хаця краіны. Кожны ведае, што для нас, беларусаў, Бацькаўшчына ёсць Беларусь, край, дзе мы самі жывём, дзе жыве той народ беларускі, да якога мы належым. Геаграфія Бацькаўшчыны для нас — гэта геаграфія Беларусі». І яшчэ: «Найважнейшае адзнака Беларуса ёсць яго мова, тых, хто ў слабе ў хаце гаворыць па-беларуску, мы павіны лічыць за беларусаў, хаця б яны і не ведалі аб сваёй нацыянальнасці».

А цяпер звернемся да другой кнігі:

«... Геаграфія саюзнай рэспублікі — састаўная частка геаграфіі Савецкага Саюза. Геаграфія Беларускай ССР — завяршальны раздзел геаграфіі СССР. Да прыкладаў з геаграфіі сваёй рэспублікі, да ірэнэаўчага матэрыялу вы зварталіся на ўсім працягу вывучэння школьных геаграфічных курсаў. Цяпер вы зможце сістэматызаваць і абгульніць тое, што ўжо ведаеце аб прыродзе, насельніцтве і гаспадарцы БССР».

Такія два падыходы. Зараз у школах Беларусі геаграфію Бацькаўшчыны вывучаюць за 13 урокаў у васьмым і дзевятым класах. Вядома, што пры такім становішчы і можна толькі падмацаваць некалькімі прыкладамі тое, што вывучаецца па геаграфіі СССР. Можа, таму мы і аддураліся ад сваё мовы, свае зямлі, ведаем аб



ёй меней, чым аб Афрыцы ці іншай частцы свету, можа, таму мы і не знойдзем прозвішча А. Смоліча ў нашых энцыклапедыях, даведніках, а з чатырох выданняў яго «Геаграфіі Беларусі» ведаем толькі асобныя раздзелы, якія пачала друкаваць «Спадчына». Дык хто ж ён, А. Смоліч, які яго лёс? Тыя звесткі, якімі я цяпер карыстаюся, збіралі па зерню на працягу некалькіх гадоў былыя студэнты БДУ, зараз навуковыя супрацоўнікі А. Болатаў і Г. Рыдзеўскі пад кіраўніцтвам і з дапамогай прэзідэнта Геаграфічнага таварыства Беларусі доктара геаграфічных навук В. Аношкі і дацэнта БДУ В. Сіняковай.

Аркадзь Антонавіч Смоліч нарадзіўся ў вёсцы Бацэвічы (цяпер Клічаўскі раён Магілёўскай вобласці) ў 1891 годзе. Сярэдняю адукацыю атрымаў у Мінскай духоўнай семінарыі, вышэйшую — у Нова-Александрыйскім сельскагаспадарчым і лесаводчым інстытуце ў Польшчы. Яшчэ ў юнацтве А. Смоліч прымае актыўны ўдзел у рэвалюцыйным руху, у 1910 годзе ўступае ў Беларускае Сацыялістычнае Грамаду. Упершыню «Геаграфія Беларусі» А. Смоліча выйшла ў 1919 годзе ў Вільні. Там жа гэта кніга была перавыдадзена ў 1922 і 1923 гг., а апошняе выданне пад назвай «Кароткі курс геаграфіі Беларусі» было зроблена ў Менску ў 1925 годзе, куды па дазволу ўрада Савецкай Беларусі А. Смоліч звярнуўся ў 1922 г.

# ВЕРНЕМСЯ ДА СМОЛІЧА

З нагоды аднаго юбілею і не толькі...

З 1923 года Смоліч працуе ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце навуковым супрацоўнікам, прафесарам, а з лютага 1927 па ліпень 1930 года — загадчыкам кафедры геаграфіі, выкладае на эканамічным і педагагічным факультэтах. З іншых накірункаў дзейнасці А. Смоліча трэба адзначыць удзел у навуковых экспедыцыях, працу ў камісіі па раянаванні Дзяржплана БССР. У 1925 годзе А. Смоліч пастановай СНК БССР прызначаецца правадзейным членам Інстытута Беларускай культуры і намеснікам яго старшыні. У Інбелкульце ўзначальваў сельскагаспадарчую камісію і бюро краязнаўства.

У артыкуле, змешчаным у «Ліме» ад 14.07.89 г., Б. Сачанка называе А. Смоліча акадэмікам АН БССР. Але пакуль якіх-небудзь дакументаў аб гэтым не знойдзена. Можа, супрацоўнікі гэтай установы змаглі б што-небудзь зрабіць, каб высветліць гэтае пытанне?

За сваю кароткую навуковую дзейнасць А. Смоліч напісаў каля 30 навуковых прац у розных галінах геаграфіі Беларусі. Гэта «Тыпы геаграфічных краёў Беларускай», «Размяшчэнне насельніцтва на тэрыторыі БССР», «Сельскагаспадарчыя раёны БССР». Дзве апошнія ў 1930 годзе былі адзначаны малым залатым медалём Геаграфічнага таварыства СССР.

Навуковыя працы А. Смоліча тычыліся таланімікі, геаграфічнага краязнаўства, ён працаваў над стварэннем эканаміка-геаграфічнага атласа Беларусі, геаграфічнага слоўніка, сілаў першую геаграфічную карту

для школ Беларусі. Дарэчы, і да цяперашняга часу мы не маем атласа для школ Беларусі. Праца над ім пачалася амаль дзесяць гадоў назад і толькі сёлета, можа, будзе скончана. Ненаторы час і я быў галоўным рэдактарам гэтага атласа, пасля паехаў працаваць на Кубу. Там за два гады быў выдадзены атлас правінцыі (вобласці), а мы ўсё «працуем»!

1930 год — самая чорная адмеціна ў жыцці Беларускай культуры ды і ўсяго народа (няхай толькі не падумаюць, што я забыўся на гады 1941—1945, менавіта адзін з іх адбіты на сціплым помніку мае дваццацівасьмігадовай маці).

Менавіта летам 1930 года А. Смоліч як адзін з «беларускіх нацыянал-дэмакратаў» быў сасланы на пяць гадоў ва Уральскую вобласць. З мая 1932 года ён у якасці ссыльнага працуе выкладчыкам Ішымскага педагагічнага тэхнікума, выкладае геаграфію на курсах удасканалення настаўнікаў Чэлябінскай і Омскай абласцей. У 1935 годзе тэрмінсылкі канчаецца з забаронай жыць у сталіцах саюзных рэспублік і іншых буйных гарадах СССР.

Аркадзь Антонавіч застаецца ў Ішыме. Апошняя яго праца «Зона ліставых лясоў і займішчаў Заходняй Сібіры на мёрздыяна Ішыме» так і застаўся ў рукапісе. 17 ліпеня 1937 года — новы арышт. З Ішыме А. Смоліча вязуць у Омскую турму...

Амаль дваццаць гадоў жонка — прафесара Аляксандра Ігнатаўна рабіла ўсё, каб што-небудзь даведацца пра мужа.

А яго ўжо даўно не было на свеце. 17 чэрвеня 1938 года А. Смоліч быў расстраляны.

Дык з чаго ж нам пачынаць? Што нам рабіць, каб хоць трохі зацягнуліся раны на целе нашай шматпакутнай культуры, каб мы ўспомнілі аб сваёй годнасці як народа, каб дзеці нашы хоць звольшага ведалі, што гэта за краіна Беларусь? Не ўстрымаюся, каб яшчэ раз не звярнуцца да Смоліча: «Таго, хто ўгледзіцца ў прыроду Беларусі, услухаецца ў яе жыццё, каго ахопіць яна сваімі тонамі і настроймі, той здзівіцца багаццю і змястоўнасцю яе формай, глыбінёй і значнасцю яе з'явішчаў».

Ці можа «ўгледзіцца» ў сваю родную прыроду вучань, дзіця ў тых умовах, якія існуюць зараз, калі гэта прырода толькі «прыклад», дадатак да «вялікай» геаграфіі? Калі я прынес дадому падручнік, падараваны мне вельмі паважаным Сяргеем Іванавічам Сідорам, жонка, таксама географ, здзівілася: няўжо гэта падручнік аж на два класы, у ім усяго 92 старонкі (5,3 друкаваных аркушаў)?

Адразу хачу яшчэ раз падкрэсліць: С. Сідор шмат зрабіў і робіць для геаграфіі Беларусі, чытае лекцыі настаўнікам, рыхтуе алімпіяды па геаграфіі, вельмі добра гаворыць на роднай мове.

Але ж, як кажуць, хто плаціць, той і заказвае музыку! Зараз многа гавораць пра працоўку канцэпцыі геаграфічнай адукацыі. Дык вось, я заклікаю вярнуцца да прафесара Смоліча: першыя звесткі аб прыродзе і гаспадарцы дз павінна атрымаць на прыкладзе сваёй мясцовасці, сваё краіны, тых краёў, дзе зроблены першыя крокі ў жыцці.

Да ўзроўню нялюбай падчырыць зведзена вывучэнне геаграфіі сваё краіны і ў педінстытуце, гэта толькі невялікі лекцыйны курс без практычных заняткаў, іспытаў. Апошні падручнік выдадзены ў 1984

## РЭПЛІКА

# КАМУ «ДЗЯЧЫЦЬ» ЗА КЛОПАТ?

На маім сталі чаканая кніга. Зборнік заходнебеларускай паэзіі «Ростані волі». Чаму чаканая? Відаць, тое і тлумачыць няварта. Бо сярод аўтараў — Гальяш Леўчык, Уладзімір Жылка, ранні і асабліва любімы мною Максім Танк, мужныя Сяргей Новік-Пяюн і Ларыса Геніюш. Сярод аўтараў ёсць і тыя, чые імёны загучалі для многіх з нас зусім нядаўна, — Казімір Сваяк, Вінцук Адважны, Алякс Дубровіч (Рэдзька). Ці трэба пераконваць кагосьці, як патрэбны гэтыя зборнікі, што нясуць нам подых таго часу, таго адрэзку нашай гісторыі, які яшчэ і да сённяшняга дня выклікае спрэчку, роздум, адгалоскі якога яшчэ і да гэтага часу балюча раняць нашчадкаў?

Гэтыя кнігі патрэбны. Дзеля праўды. Дзеля справядлівасці. Ды мой узнёслы настрой і радасць значна азмочыліся, калі я ўбачыла, што паспяшалася дзяўчыца адноўленай справядлівасцю. Што і прымусліла мяне завесці гэтую гаворку.

У прадмове да зборніка Уладзімір Калеснік называе паэтаў Наталлю Арсенневу і Ларысу Геніюш «выдатнымі па таленту» і падрабязна расказвае пра гэтыя трагічныя постаці ў беларускай паэзіі.

Мы ўжо шмат, хоць, відаць, яшчэ далёка не ўсё, прачыталі са спадчыны Ларысы Геніюш: публікацыі ў часопісах, яе пранізліваю «Сповідзь», маем нарэшце і зборнік «Белы сон». Тое, што імя Геніюш не абдыдзена ў новым зборніку, успрымаецца як належнае.

Здаўляе іншае: на пяці з лішнім старонках укладальнік расказвае прыхільнікам паэзіі пра паэтычны талент Наталлі Арсенневай, пра яе ўзаемадачынненні з паэтамі свайго пакалення, пра трагічныя перыпетыі яе лёсу, жыццёвыя і палітычныя памылкі. Тут жа выносіцца прысуд: апраўдвання гэтым людзям не можа быць, а на нашу міласэрнасць і дараванне яны ўсё ж могуць разлічваць.

І паўстае пытанне: якой жа міласэрнасцю да Наталлі Арсенневай кіраваліся тыя, хто працаваў над выпускам гэтага зборніка? Бо ў кнізе чытач так і не знойдзе вершаў паэты Наталлі Арсенневай. Ні ранніх, ні позніх, ні лірычных, ні трагічных, ні бюспрычных, ні супярэчлівых — ніводнага паэтычнага радка выдатнай, па словах укладальніка зборніка, паэтыкі — апрача тых, якія ён прыводзіць у якасці доказаў таго, у чым пераконнае чытача. Чатырыста старонак у кнізе — і ніводнай (!) для твораў Арсенневай, чыйго таленту быццам ужо ніхто і не адмаўляе. Дык навошта ж першакладца чытачу нарэшце пазнаёміцца з гэтым талентам? Навошта прымушаць тых, хто па-сапраўднаму цікавіцца гісторыяй нашай культуры, беларускай паэзіяй, шукаць знаёмства з творамі беларускай паэтыкі ў замежных выданнях? І дакуль гэтак будзе? Дзякуй часопісам — «Бярозцы», у прыватнасці, — яны хоць патрохі друкуюць спадчыну Арсен-

невай. А вось у кнігах месца ёй пакуль што не знаходзіцца.

Уладзімір Калеснік у прадмове кажа: «Я палічыў патрэбным падрабязна спыніцца на гэтым персанальным балючым вузле заходнебеларускай паэзіі (размова ідзе пра творчасць Наталлі Арсенневай. — І. Ж.), паколькі нават у часы перабудовы ён замоўчваецца нашым ідэалагічным афіцыйным, напрыклад, з факсімільнага выдання зборніка Максіма Танка «На этапах» верш «Нашы дарогі» (прысвечаны Арсенневай. — І. Ж.) выкінуты без тлумачэння, а рабіць такога не было аніякіх падстаў». Прасіцца пытанне: а якія ж падставы былі не ўключыць творы паэты ў зборнік «Ростані волі», дарэчы, зноў жа без тлумачэнняў? Да слова, факсімільнае выданне зборніка Максіма Танка «На этапах» пачыла свет яшчэ да перабудовы, у 1983 годзе, а «Ростані волі» — у 1990-м. Падыходзіць ж, як бачым, нічым не розніцца.

Дык што ж гэта ўрэшце — прыкры недагляд укладальніка зборніка, рэдактара, тэхнічная памылка, альбо ўсё яшчэ пільная служба тых, хто клапоціцца аб нашым «духоўным здароўі»? І калі нарэшце чытачу паверыць, што ён і сам здольны сёе-тое разумець у літаратуры, сам здольны і ацэнкі даваць, сам жа і вырашаць, — даравайце яму асобным пісьменнікам іхнія правіны альбо не.

Ірына ЖАРНАСЕК.  
г. Наваполацк.

# ЛЕКСІКОГРАФ З ДУБРОВЫ

Мікола Бусел жыве ў вёсцы Дуброва Светлагорскага раёна. Тут ён і выкладае ў мясцовай школе. Настаўнік як настаўнік. Хіба толькі ставіцца да сваёй працы больш патрабавальна. Запрасілі яго некалькі выступіць з лекцыяй аб месцы Беларускай мовы сярод іншых моў — і пачулі грунтоўныя меркаванні, добрую дасведчанасць. Было гэта на занятках нашага народнага ўніверсітэта Беларускай гісторыі і культуры.

А зусім нядаўна мне давялося трымаць у руках важкі том рукапіснага італьянска-беларускага слоўніка, складзенага гэтым настаўнікам. З яго і пачалася наша размова.

Але перша за ўсё я папрасіў Мікалая Клімавіча крыху расказаць пра сябе.

— Скончыў я інстытут замежных моў у Мінску 18 гадоў таму назад. Працаваў у школах Калінкавіцкага, Смаргонскага, Акцябрскага, а цяпер у Светлагорскім раёне. Выкладаю іспанскую мову, — пачаў ён.

Мікола, як сам зазначыў, працуе ў родных мясцінах, бо нарадзіўся на Акцябршчыне, што побач са Светлагорскім раёнам. Некалькі гадоў яму ў Парыжах набыць кніжку Лопэ дэ Вэгі «Рабіня свайго кахання». Разгарнуў ён яе і ўбачыў, што гэта пераклад не з іспанскай мовы на беларускую, а з рускай. «Няўжо ніхто з тых, хто ведае іспанскую, не ведае Беларускай мовы?» — пачаў ён. І адразу ж вырашыў, што так нельга, што гэта ненармальна з'ява. Як і тое, што беларускія дзеці вывучаюць замежныя мовы на падставе рускай. Аказваецца, такая сі-

туацыя не толькі ў нашай рэспубліцы.

Карацей кажучы, вырашыў настаўнік вучыць сваіх вучняў замежнай мове, абпіраючыся на родную. Было гэта гадоў пяць назад.

— Завуч, як даведаўся, дык вельмі захвалываўся. Ён звяртаўся ў Міністэрства народнай адукацыі, адтуль адказалі, што трэба параіцца з бацькамі, з вучнямі... Вось так. Але ж калі зачынялі беларускія школы, нікога не пыталіся. І вырашыў я не чакаць ніякага дазволу. Завуч два дні хадзіў да мяне на ўрок. Здаўляўся, маўляў, ці ж можна так? Ці ўсё перакладаецца на беларускую мову? Аказалася, перакладаецца!

Вось так і выкладае, Мабыць, адзін з вельмі многіх у нашай рэспубліцы. Сам ён называе, праўда, яшчэ аднаго выкладчыка — свайго сябра Якуба Лапатку з Наваполацка. На пытанне аб цяжкасцях адказвае так:

— Усе ж падручнікі не беларускія, хоць праграмы складваюцца ў Мінску. Вядома, такія абставіны не дастасуюцца да таго, што я раблю. Няма і слоўнікаў, якія так патрэбны школьнікам. Наогул, лексікографы і выдавецтвы ў вялікім даўгу перад дзецьмі.

І з'явілася ў М. Бусла жаданне выправіць гэтую сітуацыю.

— Я думаю, што гэта вельмі хітрая навука — складанне слоўнікаў, — расказвае Мікалай Клімавіч. — Параіцца не было з кім. Проста чытаў прадмовы да слоўнікаў і вучыўся. Паступова сабраў 25 тысяч картак з выпіскамі цытатаў з перыядычнага друку і мастацкай літаратуры. А по-

годзе, а на роднай мове ёсць толькі «Прырода Беларусі», выдадзена ў 1959 годзе праф. В. Дзяменцэвым і В. Якушкай. Менавіта ў гэтым годзе выйшла адзіная навукова-папулярная кніга А. Махначы і Л. Вазнечука «Геалагічнае мінулае Беларусі». І гэта ўсё.

На пасяджэнні Навуковага савета Геаграфічнага таварыства БССР быў распрацаваны план, прысвечаны стагоддзю А. Смоліча. Гэта канферэнцыя, чытанні, урачыстыя пасяджэнні, вандрэка на радзіму вучонага. Хачу звярнуцца да ўсіх, хто жадае далучыцца да гэтых мерапрыемстваў, а можа, і мае якія новыя дадзеныя аб жыцці і дзейнасці вучонага, адравацца ў Геаграфічнае таварыства Беларусі (Геаграфічны факультэт БДУ імя Леніна, тэл. 26-50-58).

І ўжо самы апошні раз дадзім слова прафесару Смолічу: «Мерны, здаровы клімат, багатае і буйнае жыццё прыроды, разнароднасць краінаў і выключна шырокае развіццё вядзючых шляхоў ствараюць у Беларусі вельмі спрыяльныя варункі для развіцця народу». Вядома, варункі адна справа — рэальнасць іншая. І тут хацеў бы засяродзіць увагу чытача на вытрымцы са звароту прадстаўнікоў 140 ВНУ краіны і кіраўнікоў органаў у працягу вышэйшай адукацыі: «Высшая школа аказалася перад цэлым рядом праблем, рашэнне якіх ёсць адна і тая ж праблема — выхаванне не толькі сістэмым, а і ўсёга агульнага ў цэлым. Гэтыя ж праблемы — адсутнасць у агульнай частцы пазіцыі па адносінах к высшай школе.

— прадоўжанае падзенне аўтарытэта знаўчых і культурных прафесійна-дэятельных.

— усильваючыся да духоўна дэградацыі і нізкай культуры межліччавых адносін...»  
І мне здаецца, што адзін з галоўных накірункаў пошукаў выйсця з гэтага становішча — зварот да сваіх каранёў, да сваё Радзімы, яе гісторыі, да людзей, якія аддалі ёй свой талент, розум, жыццё.

**Б. ГУРСКИ,**  
прафесар, загадчык кафедры фізічнай географіі Мінскага педінстытута імя М. Горкага, віцэ-прэзідэнт Геаграфічнага таварыства Беларусі.

тым засеў за пераклад. Як пераклаў некалькі тысяч слоў, паехаў у Мінск у выдавецтва «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя». Сустрэўся там з Іванам Уладзіміравічам Саламевічам, які прыхільна паставіўся да майіх спробы. І праз паўтара года першы варыянт быў закончаны. У ім каля 24 тысяч слоў. Праўда, давалася скараціць. На скарачэнне гэтага майго іспанска-беларускага слоўніка пайшло яшчэ паўтара года. Такім чынам, ад пачатку складання рэцэпту да падрыхтоўкі рукапісу ў друк прайшло шэсць гадоў. Зараз гэты слоўнік зноў у выдавецтве і, можа, у 1994 годзе будзе выдадзены.

Але на гэтым Мікола Бусел не спыніўся. Паводле яго ўласнага прызнання, надала ўжо свярбелі рукі, каб зрабіць яшчэ і італьянска-беларускі слоўнік, хоць невялічкі. І зноў усё пачалося спачатку, але тут вельмі дапамог папярэдні вопыт. За некалькі месяцаў надзвычай напружанай працы быў складзены слоўнік на 11,5 тысячы слоў.

— У нас да гэтага часу не з'явілася добрых іншамоўна-беларускіх слоўнікаў, — кажа ён. — Магчыма, таму, што няма дзяржаўнага заказу на такую літаратуру. Ды і наогул, складанне слоўніка вымагае шмат працы. Асабліва, калі ўлічыць тое, што робіцца гэта на сярэднявечным узроўні: з дапамогай ручкі і паперы. Праблема знайсці нават звычайную картку для складання картатэкі. Яшчэ большая праблема — слоўнік замежнай мовы, без якога таксама нічога не зробіш. Бібліятэкі нашы вельмі бедныя ў гэтым сэнсе. А без дзяржаўнага падыходу разлічваць няма на што.

На маё пытанне наконт таго, калі мы пабачым у кнігарнях слоўнікі, складзеныя ім, Мікола Бусел нічога не адказаў. І гэта вельмі прыкра.

г. Светлагорск. **І. КАТЛЯРОУ.**



# ВІНШУЕМ!

## Улюбёны ў працу і прыгажосць зямлі

Уладзіміру ЮРЭВІЧУ — 75

Акідаваючы позіракам жыццёвыя і творчыя шляхі-дарогі, якімі Уладзімір Міхайлавіч Юрэвіч ішоў да сваёй слаўнай гадавіны, міжволі здзіўляешся і па-добраму зайздросціш таму, як багата ўдалося яму зрабіць за гэты час — у літаратурнай крытыцы, прыгожым пісьменстве, у жанры рэцэнзій і тэлепабліцыстыцы, у прапагандзе здабыткаў беларускай культуры і нават у музейнай справе. Невычэрпныя скарбы вуснай народнай творчасці, класічная спадчына, творы сучасных пісьменнікаў нязменна з'яўляліся для Уладзіміра Юрэвіча як літаратурнага крытыка і даследчыка прадметам засяроджанай увагі, крыніцай творчага натхнення. Патрабавальным жа настаўнікам для яго было жыццё.

Прага спазнання таямніц прыроды і, таямніц чалавечай душы, недавольная прага ведаў была адной з вызначальных рысаў у характары дапытлівага, цікавага юнака. І сапраўды, выпускнік мінскага індустрыяльна-педагагічнага інстытута (1934) працягвае вучобу на будаўнічым факультэце Беларускага політэхнічнага інстытута (1936—1941) і завочна вучыцца на філфаку Белдзяржуніверсітэта (1939—1941). Прычым, вучоба спалучаецца з працай на Беларускім радыё, куды шаснаццацігадовы Уладзімір пасля сур'ёзнага конкурснага адбору быў прыняты на пасаду дыктара. Гуманітарый, як бачым, узляў верх над інжынерна-будаўніком.

У час працы на радыё адбывалася і станавленне У. Юрэвіча як публіцыста, літаратурнага крытыка. Думаецца, толькі высокая самапрабавальнасць Уладзіміра Міхайлавіча абумовіла яго адносна позні літаратурны дэбют: публіцыстычныя артыкулы ён пачаў пісаць у першыя гады вайны, а першае яго выступленне ў друку адносіцца да 1949 года.

Тэматычныя абсягі ранніх публіцыстычных і крытычных выступленняў У. Юрэвіча дэвалі шырокія: барацьба за мір, адлюстраванне ў літаратуры жыцця пасляваеннай вёскі і горада, дружба народаў, гераічнае мінулае беларускага народа, адраджэнне нацыянальнай культуры. Але праз гэтую шырыню і разнастайнасць выразна праглядае пільная цікавасць У. Юрэвіча да літаратуры як эстэтычнай з'явы — цікавасць да мастацкага ўзроўню твора, да майстэрства паэта, празаіка, да таго, як глыбока асэнсаваны

аўтарам жыццёвы матэрыял: «без павагі да слова», «і праца мае рытм», «Слова характарызуе», «На мяккай канале традыцыйнасці» — вось назвы некаторых рэцэнзій У. Юрэвіча, якія даюць нагляднае ўяўленне аб пазіцыі крытыка, яго эстэтычных густах і схільнасцях. У далейшым менавіта гэты аспект — аналіз моўнага майстэрства, моўнай культуры, разгляд стылю, індывідуальнай творчай манеры — стаў дамінуючым, вызначальным у артыкулах, рэцэнзіях У. Юрэвіча. «Цудоўная сіла слова», «Стыхія жывога слова», «Праз слова да самабытнасці. Мова і стыль», «Стройная плынь слова» — гэта назвы раздзелаў яго кнігі «Слова і вобраз», якая стала прыкметнай з'явай літаратурна-творчага жыцця пачатку 60-х гадоў. Яна не страціла сваёй навуковай каштоўнасці і сёння.

У Абрэны У. Юрэвічам кірунак даследавання практычна ўмацоўваў аўтарытэт беларускай крытыкі, страчаны ёю ў 30—50-я гады, вяртаў ідэалагізаваную, палітызаваную крытыку ў рэчышча прафесіяналізму, якім яна і павіна была ісці, каб дабратворна ўплываць на мастацкую практыку, на маральны клімат у творчым асяроддзі, — уплываць не публіцыстычнымі заклікамі, а сталым, аб'ектыўным аналізам твора, непрадзурным даследаваннем яго ўнутранай структуры, элементаў паэтыкі, невычэрпных багаццяў слова, вытлумачэннем прычын поспеху ці няўдач аўтара. Менавіта такой — добразычлівай і разам з тым прынцыповай, прафесійна патрабавальнай — і была крытыка У. Юрэвіча. Як гісторык беларускай крытычнай думкі я меў гонар пісаць пра У. Юрэвіча, аўтара кнігі «Слова і вобраз» (1961), «Шматгалоссе жыцця» (1965), «Погляд» (1974), пра яго актыўны ўдзел у літаратурных дыскусіях і спрэчках 60-х гадоў. Але сёння мучыць шчыра прызнацца, што тагачасныя мае ацэнкі маглі б быць і больш змястоўнымі, і больш высокімі, паколькі той наватарскі кірунак, які сваімі кігамі таленавіта сцвярджаў У. Юрэвіч, і сёння чакае новых удумлівых прадоўжальнікаў, тых, хто зможа пераканальна раскрыць «цудоўную сілу слова», яго мелодыку, спасцігнуць сакрэты мастацкай творчасці, так, як гэта рабіў Уладзімір Міхайлавіч.

У творчы актыў Юрэвічакрытыка неабходна залічыць таксама і яго даследаванні, прысвечаныя месцу беларускага нарыса ў сістэме жанравых форм мастацкай прозы, асваенню беларускімі пісьменнікамі сферы жыцця і працы рабочага класа, праблемам выкладання беларускай літаратуры ў школе. І ў кожнай з прыгаданых тут тэм У. Юрэвіч здолеў сказаць сваё важнае, вышанае слова.

Як крытык глыбокай аналітычнай думкі, надзвычай чуйны да павеваў новага, Уладзімір Міхайлавіч не мог абмінуць сваёй увагай беларускі раман і апавесць, выдатныя ўзоры якіх у 60-я гады ўзбагацілі нацыянальнае пісьменства, прынеслі яму заслужаную славу, шырокае прызнанне. Яго артыкулы, прысвечаныя І. Мележы («Лёс чалавека — лёс народа»), І. Шамякіну («Чалавек буйным планам»), Я. Брылю («Адсея пакут і змагання»), В. Быкаву («Патэтыял мужнасці»), І. Навуменку («Вяртанне ў маладосць»), І. Чыгрынаву («Першапачатак народнага подзвігу»), Б. Сачанку («Рамкі жанру і маштабнасць»), — гэта грунтоўны прафесійны разгляд твораў у адзінстве іх зместу і формы, адзінства сацыяльнай, грамадскай і эстэтычнай каштоўнасці. Галоўным для крытыка тут было мастацкае навадарства раманістаў, адметнасць шляхоў уасаблення творчай задумкі, творчае майстэрства, узбагачэнне і развіццё нацыянальных традыцый у галіне вялікага эпаса, індывідуальна непэўторнасць стылю, пісьменніцкай манеры. Менавіта ў гэтых працах з асаблівай глыбінёй і выразнасцю выяўляўся талент Юрэвіча як тонкага, удумлівага крытыка са сваім адметным голасам і сваім бачаннем жыцця і літаратуры. Думаю, не толькі асабіста мне глыбока імпаануе мадэра У. Юрэвіча, які ў сваіх ацэнках і разважаннях заўжды ідзе ад асобнага ўспрымання вобразнай матэрыі твора, улічвае мастакоўскую індывідуальнасць, тып таленту, характар светаадчування.

Асобна хацелася б сказаць пра сталае захапленне У. Юрэвіча творчасцю Яні Купалы. Глыбока пачціваецца да выдатнага сына беларускага народа закладвалася ў сям'і Юрэвічаў, патоніных настаўнікаў. Маці Уладзіміра Міхайлавіча Таццяна Мікалаеўна, як вядома, вучылася ў адным класе з Яніам Купалам, і асоба аўтара «На-

лейні», «Расніданага гнязда» для ўсіх членаў сям'і стала духоўнай прыгажосці беларускага народа, працаўніка, змагара і пакутніка. Да спадчыны вялікага песняра-адраджэнца Уладзімір Міхайлавіч неадрадова звяртаўся і як даследчык, і як дырэктар літаратурнага музея народнага паэта. Мне асабіста не раз даводзілася прысутнічаць на пасяджэннях вучонага савета ў музеі, дзе Уладзімір Міхайлавіч разгортаў вялікія планы па ўшанаванні памяці бессмяротнага Купалы.

Істотнае месца ў творчай біяграфіі У. Юрэвіча займаюць яго кнігі мастацкай прозы — кнігі, звернутыя да юнага чытача: «Тараскавы турботы» (1966), «Дзе начуе сонца» (1970), «Дожджык на колах» (1977), «Настрашны страх» (1986). І ў гэтай галіне творчай дзейнасці Уладзімір Міхайлавіч выявіў шматграннасць свайго таленту — тонкае адчуванне дзіцячай псіхалогіі, унутранага свету падлетка, адметнасць ягонага ўспрымання жыцця.

Жанр слова, народжанага юбілейнай датай, дазваляе сказаць тое, што ў паўсядзённым, тлумным жыцці мы часта хаваем, баямся, каб, крый божа, хто-небудзь не пасмяяўся з нашай празмернай чутлівасці, сентыментальнасці, такой недарэчнай у эпоху суцэльнай канфрантацыі і агрэсіўнасці. Карыстаючыся нагодай, якраз і хачу выказаць сваю даўнюю сімпатыю да Уладзіміра Міхайлавіча, глыбокую павагу да яго як высакароднага чалавека, таленавітага празаіка, эрудзіраванага крытыка-прафесіянала, самаадданага працаўніка на ніве беларускай нацыянальнай культуры. Актыўная, дзейная прысутнасць У. Юрэвіча заўсёды адчуваецца і сёння адчуваецца ў літаратурна-творчым жыцці рэспублікі. Сваёй працай ён стварае тую высокую інтэлігентнасць, культуру паводзін, якой так бракуе многім людзям, бліжнім да літаратуры. Калі я слухаю выступленне Уладзіміра Міхайлавіча ці чытаю яго літаратурную працу, прыемна ўражае і цэласнасць яго натуры, пасладоўнасць, прынцыповае нежаданне падстрайвацца пад чужую, няхай нават і аўтарытэтную думку. Ён заўсёды заставаўся самім сабой, спакойным, ураўнаважанным, часам іранічна-несмешлівым. Уладзімір Юрэвіч вось ужо пятнаццаць гадоў як носіць ганаровае званне заслужанага работніка культуры Беларусі. Не губляю даўняй надзеі прачытаць кнігу ўспамінаўці аўтабіяграфічную аповесць, якую, магчыма, сёння і піша або напісаў Уладзімір Міхайлавіч. Упэўнены, што гэта будзе змястоўны, цікавы, патрэбны твор, бо яго аўтару ёсць што раскажаць пра час і пра сябе. Будзем чакаць гэтае кнігі, пажадаўшы Уладзіміру Міхайлавічу многіх радасных хвілін творчага зварэння.

Міхась МУШЫНСКІ.

### НАШ КАЛЯНДАР



## Аўтар «СЛУЦКАГА ПОЯСА»

Анатоль Астрэйка... Акім Пятровіч Астрэйка... Аб'ектыў фотакарэспандэнта Ул. Крука такім захваў яго воблік для гісторыі. Для гісторыі? А чаму б і не! Выпадак у літаратуры унікальны: паэтычны зборнік А. Астрэйкі «Слуцкі пояс» быў выпушчаны ў 1943 годзе друкарняй случкаў падпольнай газеты «Народны мсцівец» (перавыдадзены ў 1964 годзе). Сам Луі Арагон пазней, пасля вайны, згадаў гэтую кніжку ў адным са сваіх артыкулаў.

Пра што раскажаў у той момант, у далёкім 1973 годзе, А. Астрэйка, калі яго «пагледзеў» аб'ектыў, цяпер даклад-

на не загадеш. Можа, пра тое, як выпушчаўся гэты зборнік? А мо ўспамінаў паэта, як неаднойчы даводзілася ляцець у тыл ворага? Ці пра тое, як працаваў адказным сакратаром газеты-плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну»... Альбо як пісалася знакамітая кніга для дзяцей «Прыгоды дзеда Міхэдэ»...

Было пра што ўспомніць Акіму Пятровічу... Мы ж сёння, прыгадваючы яго, сведчым: тым і цікавая беларуская літаратура, што ва ўсе часы ў ёй працавалі таленавітыя людзі. Паэт-песеннік А. Астрэйка — адзін з іх.



Калі матуля ў маю калыску  
аднойчы пяшчотна гукнула «Пятрусь» —  
сушкалася рэхам  
здалёку і зблізку,  
уторылася:  
— Беларусь!..  
— Беларусь!..  
І ўжо не забудзецца аніколі,  
як Бацькаўшчына  
калыханкай гучыць,  
як пачынаў я ў матчынай школе  
родную мову сваю вучыць...  
Калі я маниую кашу нішчыў,  
хоць і была яна толькі з агню,  
лыжкаю я на гліняным днішчы  
літары крэмзаў упершыню.  
Па кожнаму гукі і складу  
з маленства  
спрабую твары і душы адкрыць,  
збіраю айчыныя скарбы пісьменства,  
вучуся з Айчынаю гаварыць...  
Пад жаўруковым дрыготным цугам  
рухамі хлапчукоўскай рукі  
выводзіў,  
хістаючыся за плугам,  
няроўныя  
мовы хлебнай радкі.  
Усё, што мне ў слове матчыным любя,  
я ў наваколлі зямным убіраў:  
цвёрдасць —  
ад непакіснага дуба,  
шаўковую мяккасць —  
ад кветак і траў...  
Нашто выхваляцца, не ўсё я ўмею,  
ды шматгалосасці цешуся я,  
без перакладчыка разумею  
кукаванне зязюлі і трэль салаўя.  
І толькі ледзьве ў душы ўтрымаю  
успышку болю, якой гару,  
калі на вуліцы або ў трамваі  
па-беларуску загавару...  
Мяне прамаюць, як з дзіваў дзіва,  
суседзі позіркаю ў шыкі, —  
чым прад табою,  
мая Радзіма,  
я вінаваты,  
што я такі!  
Не кланяюся айчынным буржуям,

люблю я свой дом і сваю зямлю,  
мяне разумеюць, калі кажу ім  
па-беларуску сваё «люблю».  
Па-беларуску вяду гаворку —  
без перакладчыка разбяры! —  
калі сустрэну ў гаі вавёрку,  
калі спаткаю дзятла ў бары.  
Я разумею зоркі і дайны.  
Нябесным бразгаючы вядром,  
мне прадвешчаючы дождж хлебадайны,  
па-беларуску буркае гром...  
Не нарадзіўся ніхто ў кашулі, —  
кожнаму доўга ісці і расці:  
не разумеючы мовы матулі,  
не зразумееш нічога ў жыцці.

Штосьці з нашым домам адбываецца,  
Нібы стаў нагамі дагары.  
Ад налётаў ветру адбіваюцца,  
Як у ліхаманцы, жыхары.  
Ці адчуеш, як струменяць водарам  
На вакне пялёсткі дрогкіх руж,  
Калі ходзіць несціхана ходырам  
Хатняя спаянасць сцен і душ!  
Што вы ні кажыце, а наведала  
Нас усіх цудоўная пара:  
Каб сям'я хоць нечым паабедала,  
Пахкі суп згатуеш з тапара...  
У сцяне прасвечваюць адтуліны,  
Чорны чайнік, распляскаўшы вар,  
На пліце ў суседа перакулены,  
Абдае сваім агнём мой твар.  
Нібы падпярэзаны аблогаю,  
Многанапярховы дом жыве:  
Хтосьці, ураўняўшы столь з падлогаю,  
Па маёй ступае галаве.  
Данатопным крэсівам запалены,  
Мой ачаг айчыны не зачах:  
Тых, якія нада мной пастаўлены,  
Я трымаю на сваіх плячах...  
Мы адною ніткаю звязаны,  
Ад якой няма куды ўцякаць,  
Я нядрэмна слухаць абавязаны,  
Пад якую музыку скакаць.  
Тое, што на злом ужо асуджана,  
Нельга ўратаваць усё адно,  
Хоць пабіта ў доме ўся пасудзіна,  
А шчаслівых твараў не відно...  
Штосьці з нашым домам адбываецца;  
Не маўчы над стрэхаю, бацяні!  
Нашы летуценні разбіваюцца,  
Як талеркі іншапланецян.  
Стаўшы абабітаю саломаяю,  
Зерне хлебадайнае дары...  
Мне здаецца, што, як і жытло маё,  
Мы стаім нагамі дагары.

Спрыяючы мудрым галавам,  
Самадзяржаўным указам  
Раздзелена думка са словам,  
Каб не сваволілі разам...

Словам, як жвачкавай гумай,  
Напоўніўшы рот з тугою,  
Што пажадаеш, думай,  
А гавары другое!  
Спазнала маё пакаленне  
Яшчэ за школьнай партаю:  
Калі мы гаворым Ленін,  
Падразумеваем — партыя...  
Асвойвайце вольны прастор вы,  
Які і пагляд не абдыме...  
Коцішся ўніз да прорвы,  
А гавары:  
— На ўздыме!  
Сейбіты словы ў прыполе  
Кідалі з выглядам барына:  
Родзіць найлепей поле,  
Якое абезгаспадарана!  
Множачы чары бязмежна,  
Точыч нораў распусны,  
Словы ад дум незалежна  
Пырхалі з вуснаў у вусны...  
Правадыры хімеры  
Мямлілі не без мукі  
Тое, што ім на паперы  
Неслі жрацы навукі.  
Мовілі імем народа  
Перад нясцёрпнымі стратамі:  
Лепшая ў свеце свабода —  
Тая, якая за кратамі...  
Дзе ён, той бохан тмінны,  
Што вабіў скарынкай ружовай!  
Скібачкі-успаміны  
Моўчкі цяпер дажоўвай.  
Звонам надзеі бумкай,  
Торгаючы вярхоўку:  
Можна, нарэшце з думкай  
Слова з'яднаецца зноўку!

Калі прасіў я крошкі ў вас,  
Вы ежай смачна жывкалі,  
Скрозь зубы цэдзачы ў адказ:  
— Не замінай, —  
— Няма калі.  
Ах, як зласліўцы на мяне  
З балотца дружна квакалі!  
Ці ты памог спыніць іх! Не!  
Ты мармытаў:  
— Няма калі...  
Кагось пад сховам цемнаты  
Пад дых кастэтам шмякалі  
Зладзюжкі хцівыя...  
А ты!  
А ты пабег:  
— Няма калі.  
Калі гарэў суседскі дом,  
Грымотна бэлькі гакалі.  
Ды ты не кінуўся з вядром  
Тушыць агонь:  
— Няма калі...  
Анёлскім звонам клікаў храм,  
Твае ж абцасы звякалі, —  
Ляцеў ты да гандлёвых крам,  
Шаптаў сабе:  
— Няма калі...  
З атрутных воўчых кветак зла  
Ці ж узгадуеш ягады,  
Што палымнеюць ад святла,  
Ад слодычы, ад злагады!  
Вы сталі добранькімі ўраз,  
Калі свой век прачывкалі:  
Ах, што б зрабіць хоць напаказ!  
Ды ўжо і жыць  
Няма калі!

ЛОЦМАН пільна ўгледзеўся ў  
Алекса:  
— Што прывяло вас сюды?  
Незадаволенасць, неўтаймава-  
насць, раздвоенасць? Вы можаце вылу-  
чыць...

— Адказаць абавязкова? — абсек яго  
Кліент.

— Можна і не адказаць, — паціс-  
нуў плячыма Лоцман. — Але як мы та-  
ды правядзём Прыём?

— Я ведаю асноўныя прынцыпы Пе-  
ратварэння. Давайце лепш бліжэй да  
справы.

— Спакайней, малады чалавек. Не тое  
гэта месца, каб спяшацца.

— Я дам распіску, што не буду мець  
ніякіх прэтэнзій.

— А хто мне дасць распіску, што я  
прафесійна правёў Прыём? — усміхнуў-  
ся Лоцман. — Вы, я гляджу, ажно ўспа-  
целі ад злосці. Мабыць, і праўда пры-  
п'якло, раз гэтак ломіцеся, — раптам  
паспачуваў ён.

— А вы што думалі?! — закрываў  
Алекс. Якраз спагады ён і не вытрымаў.  
Апошнім часам яна яго адно раздраж-  
няла. — Што я, проста так, без дай  
прычыны, прыйшоў бы да вас? Мне што,  
рабіць няма чаго больш, як гадамі жыць-  
ця раскідвацца?

— Супакойцеся! — Лоцман узяўся і  
паглядзеў на датчык. — Субстанцыя,  
канечне, дзейнічае на вас, але ж трэба  
хоць трохі ў руках сябе трымаць. Яна  
толькі пачынае наладжваць з вамі Кан-  
такт, а вы ўжо разраўліся. Можна пра-  
гарэць: ёй такія інтанацыі не дужа да-  
спадобы.

— Перасцярога ўмомант астудзіла Але-  
кса.

«Трэба ўзяць сябе ў рукі, — зацята  
пачаў паўтараць ён сабе. — Я спакой-  
ны. У мяне ўсё нармальна».

— Вось так лепей, — ацаніў Лоцман  
Алексава маўчанне.

Разглядаючы Кліента, ён нешта зана-  
тоўваў у шыйку. Паглядзіць — запіша,  
зноў угледзіцца — зноў нешта піша. І  
кожнага разу фіксаваў паказанні дат-  
чыка.

— І часта вам даводзіцца перапыняць  
Прыём? — сам пачаў асцярожна Алекс.

— Ці часта перапыняем? Бывае. Але,  
вядома, нам не выгадна рабіць гэта:  
мы ж вяртаем кліенту восемдзесят пра-  
цэнтаў заплачаных грошай...

«Ім застаецца дваццаць... Мне такую  
пазыку да смерці не сплаціць...» —  
Алекс згадаў, як ён прыніжаўся, каб  
выцганіць у Банку патрэбныя грошы —  
на адзін толькі год, і яму ажно млосна  
стала.

— Плюс кліент назаўжды пазбаўляець-  
ца шанцу на паўторную спробу, — пра-  
цягваў Лоцман. — Ашчаджаем Субстан-  
цыю. Нам няцяжка было б узяць з ча-  
лавека грошы і другі, і трэці раз, калі  
ён не можа ўвайсці ў Камеру з перша-  
га заходу. Але Камера, дакладней, Суб-  
станцыя ў ёй, сама не прымае такіх.

Любыя паўторныя Кантакты шкодзяць  
ёй, і мы мусім гэта ўлічваць. Праўда,  
цяпер вядуцца вопыты, і ёсць ужо пэў-  
ныя поспехі, але казаць пра іх яшчэ  
рана.

— А як жа вы сядзіце тут дзень пры  
дні?

— Не дзень пры дні. У нас штат —  
трыццаць Лоцманаў. У тых месяцы, ка-  
лі трыццаць адзін дзень, мы даём Суб-  
станцыі адпачынак, так што кожнаму  
прыходзіцца весці Прыём раз на месяц.  
Хоць, ведама ж, не кожны выседзіць  
каля Камеры восем гадзін запар. Вы,  
самі бачыце, і пяці хвілін уседзець не  
можаце, заводзіцца пачынаеце.

— Вы яшчэ не ведаеце мяне.

— Паглядзім. Дык вось, вы запыталі-  
ся, ці часта мы перапыняем Прыём, і я  
да канца не адказаў. Вядома, нам было  
б выгадна заўсёды заканчваць Прыём,  
нават нягледзячы на стан Субстанцыі,  
— урэшце, яна ўсё можа пераадолець,  
— але ў нас даўно ўжо ад ахвотнікаў  
адбою няма, так што лепей не выціс-  
каць з яе ўсё. Адкуль толькі ні едуць!  
У мінулую змену ў мяне быў брэтонец  
з Рэюньона. Захацеў стаць жанчынаю, а  
гарманальных паказанняў, нават такіх,  
каб зрабіць звычайную хірургічную апе-  
рацыю — ні на каліва. Якіх толькі дзі-  
вакоў не бывае! — Задумалі ўшысься, Лоц-  
ман пакруціў галавою. — Дык вось, ах-  
вотнікаў адваліць нам любыя пасільныя,  
дый непасільныя грошы — процьма, а  
кліент з неспрыяльным полем, як я ўжо



Фота А. КЛЕШЧУКА

сказаў, блага ўздзейнічае на Субстанцыю. Яна ж таксама і стамляецца, і зношваецца. Так што спярша праводзім адбор. Вядома, бываюць памылкі, дыягностыка яшчэ недасканалая, і жаданні бываюць непамерныя, не адпаведныя ні патэнцыялу суб'екта, ні магчымасцям Субстанцыі.

— Дык вялікі працэнт перапыненняў? — Толькі цяпер, ужо адчуваючы подых Субстанцыі, Алекс па-сапраўднаму зразумеў, у якую ж рызыкоўную гульню ён увязаўся. Душу вярэдзіў страх, хоць і выношаваў ён сваю задуму даўно, рытууючыся і да найгоршага выніку — марнага спальвання свайго патэнцыялу.

— Прыкладна кожны пяты церпіць фіяска яшчэ да ўваходу ў Камеру. Але тыя, хто ўваходзяць, так ці інакш ператвараюцца.



Маленькая сымптомія

# ПЕРА-ТВАРЭННЕ

Алекс Астацкі

— Так ці інакш? — горка ўсміхнуўся Алекс.

— Абсалютнага выніку дасягнуць вельмі цяжка.

— А гэты брэтонец — як ён?

— Гарманальных паказанняў не было, а душэўнай адэкватнасці хапіла з лішкам.

— І ў якой жа ступені ён стаў жанчынаю? Нельга ж стаць жанчынаю, скажам, на трыццаць працэнтаў?

— Нельга?.. А вы згадайце ўсіх, каго ведалі. Хоць пра адну скажаце, што яна — жанчына на ўсе сто працэнтаў? Здаецца, тут і трыццаць працэнтаў — невялікі вынік. Маюцца на ўвазе, ведама ж, не проста знешнія прыкметы. Як на першы погляд, дык гэты брэтонец, даруйце, брэтонка атрымалася не надта прывабная, але жаночасцю яна магла б падзяліцца са многімі натуральнымі. Яна ўжо даслала нам удзячны ліст: у яе адразу ж з'явіліся кавалеры, і яна ўжо думае не спяшацца, як хацелася спачатку, аддаваць каму-небудзь з іх перавагу, а пачакаць каго лепшага.

— Ну, а вам, — раптам набраўся смеласці Алекс, — у Камеру ўвайсці не ўдалося?

Лоцман ускінуў вочы, потым, памаўчаўшы, адказаў:

— Не ўдалося. А чаму вы вырашылі, што я хацеў увайсці ў яе?

— Так... Мне здаецца, што калі б вы гэтага самі не паспрабавалі, дык не ўсе дзелі тут бы цяпер.

— Лагічна. Але: вы не дапускаеце, што можа існаваць індывідуум, які б не жадаў сабе Ператварэння?

— Не дапускаю. Любы чалавек пражне нечага іншага, што мае.

Лоцман адклаў убок ручку.

— Дзіўная ўсё ж такі гэтая істота — чалавек, — пачаў ён задумана. — І чаго яму трэба?.. Жыві сабе спакойна ці завяхайся, як хочаш, карытайся тым, што дала табе прырода — я не кажу, вядома, пра тых, каго яна ў нечым абдзяліла, тут ужо і праўда цяжэй. Чалавек жа не выкарыстоўвае свайго патэнцыялу і на трыццаць працэнтаў — працуй адно над сабою, а не ківай на лёс. Аднак усе незадаволеныя, кожнаму хочацца нешта ў сабе змяніць, абы не так як ёсць, дакладней, не так, як можа на... А навошта?.. Вядома, Субстанцыя абуджае ў чалавеку глыбока патаемнае, нябачнае, неабуджанае ім самім — з яго ж віны, заўважу, — вядома, спакуса гэтая амаль неадольная — дасягнуць адным махам таго, пра што толькі ў снах можна марыць. Але ж ёсць у гэтай перамозе і нешта ненатуральнае, таннае. Нават калі чалавек рэалізоўвае свой затоены патэнцыял — гэта і тады парушэнне заканамернай эвалюцыі. Я сказаў бы нават, ход супраць Боскае Волі, скасаванне Вышэйшага Выраку. Ці трэба — перамагаць сапраўднасць? Вы ж, я мяркую, не прэтэндуеце на тое, што вы разумнейшы за Творцу?..

Алекс змаўчаў, хоць Лоцман пацэліў трапна: колькі бяссонных начэй прапакутаваў ён у бясконцых ваганнях — вярта, не варта, аб'ектыўна, не аб'ектыўна...

І тут ён адчуў раптам, як усю ягоную скуру пракалолі пякучым болей тысячы вострых іголак і пацягнула аднекуль незямным, не вядомым ніколі яму дагэтуль холадам — так, пэўна, сцюдзёна за краем жыцця...

— Не бойцеся, — сказаў яму Лоцман, заўважыўшы, як змяніўся Алексаў твар. — Гэта дзейнічае Субстанцыя, наладжвае з вамі Кантакт.

Алекс самотна паглядзеў на вялізныя металічныя дзверы, і яго апанаваў жак.

Мозг, здавалася, пачаў разломвацца на кавалкі.

— Трымайцеся, трымайцеся, — супакойваў Алекса Лоцман. — Гэта Ломка. Яна праходзіць. Пацярыце яшчэ крыху, пацярыце... У вас хопіць сіл, я ўжо бачу, у вас хопіць сіл! — ажно ўзняўся над сталом, сам напаяўшыся, Лоцман — у ім запаліўся прафесійны азарт, і ў тую самую хвіліну, калі Алекс сабраўся ўжо быў адрачыся ад мэты, дзеля якой узышоў самахоць на гэтую Галгофу, жак перастаў студзіць кроў, боль пачаў спакаваля аціхаць — і ўжо можна было цярыцца. Падагнуліся ногі, якія — ну толькі што востры — выпросталіся ў нерухома, здавалася яму, даўжэзныя шматтонныя рэйкі, працятыя жудасным электрычным свербам. Твар перастаў крывацца, вусны — раздзірацца, не лопаліся ўжо вусы, не рэзала пякучым святлом вочы. Нарэшце, перастала разрывацца галава.

Лоцман з лагоднай усмешкаю глядзеў на яго.

— Віншую вас, — сказаў ён, як толькі Алекс ачомаўся збольшага. — Больш ужо так балюча не будзе. Толькі ў Камеры.

Тут Алекса зноў скаланула — здалося, впраметная вярнула, нават ногі задрыгаліся.

— Не бойцеся, гэта астатні вынік першага Судакранання з Субстанцыяй.

Алекс вяла павярнуў галаву да дзвярэй Камеры. У душу ўпаўзала апатыя.

— Як жа я буду там, — разгубіўся ён, — калі там яшчэ цяжэй? Я ж здохну!

— Не бойцеся, — спачувальная, запкаляльная ўсмешка ні на момант не выходзіла з твару Лоцмана. — Там, у Субстанцыі, будзе і цяжэй, і лягчэй. Боль і жак стануць большыя, даўжэйшыя, але ў вас ужо не будзе выбару: малі не малі, а Кантакт усё роўна не перапыніш. Гэта дужа дапамагае — усе кажуць, хто выходзіць адтуль.

— А выходзяць усе? — Вочы ў Алекса акругліліся ад жаху.

— Ну што вы ўжо, як дзіця, напалохаліся? Супакойцеся. Выходзяць усе. Толькі з розным вынікам. Або з пажаданым, заказаным, або з недаборам. Вось чаму так важна правесці як след Прыём.

— А які найчасцей недабор? Вялікі? Ці ж ёсць тады сэнс у Ператварэнні? — зноў ледзь не ўзвіўся Алекс.

— Я ж кажу вам: усё залежыць ад Жадання і якасці правядзення прыёму. Недабор зазвычай нязначны. Невызначальны. Супакойліся?.. Дык на чым мы спыніліся перад Судакрананнем?.. Мы гаварылі, здаецца, аб Мэтазгоднасці Ператварэння. Ёсць у ім, як на маю думку, нешта ненатуральнае, нават калі Субстанцыя разварушвае ў чалавеку ягоную Патаемнасць. Ёсць у гэтым нешта процібоскае... Штучнае... Пошлае... Гэта ўсё роўна як купляць каханне жанчыны за грошы. Вам не даводзілася?.. Адгаворваць кліента ўваходзіць у наш абавязак, згодна з Кантрактам! — таропка вярэдзіў Лоцман Алекса: той пачаў ужо шкадаваць, што марнуецца такі каштоўны час. — Вы добра падумалі аб

Мэтазгоднасці вашага жадання, аб ягонай абгрунтаванасці з пункту погляду як натуральнасці самога жадання, так і вашай прыроднай здатнасці да абранага ператварэння?

— Добра, — адказаў Алекс. Ён адчуваў, што зноў набірае сілу.

— Вы ўпэўнены?

— Абсалютна, — з намаганнем выціснуў з сябе Алекс, пераадольваючы ў сабе незразумелае — адкуль толькі ўзялося раптам? — супраціўленне.

Лоцман кінуў позірк на датчык.

— Субстанцыю не падманеш. Абсалютнай упэўненасці ў вас няма. Але ў вас надзіва моцная воля. Гэта ўжо шмат. Пры ажыццяўленні Ператварэння галоўную ролю з боку кліента адгрываюць два фактары: Воля, няхай гэта нават

— Пазычыў. І прашу вас не марнаваць час. У нас яго, па-мойму, небагата засталася?

— Небагата... А шкада. З вашым по-лем можна цягацца з Субстанцыяй у вы-рашэнні праблем мэтазгоднасці... Але час я не марную. Усё ідзе ў рэжыме падводкі.

— Якія ў вас былі самыя незвычайныя Ператварэнні?

— Магу сказаць пра сваю практыку. Адзін мільярдэр з Македоніі заплаціў за ўсе восем гадзін і ўсё ж такі ледзь уламіўся ў Камеру. Я ўжо думаў, нічога не выйдзе. Захацеў стаць вялікім мастаком. Апантаны быў неверагодна, а за-чапіцца няма за што. Субстанцыя ўсё-такі нешта ў ім вышуквала. Якіх пакутаў чалавек нацярапеўся!.. Затое цяпер ма-люе не горш за Ван Гога. І ў адрознен-не ад яго, яшчэ і грошы мае. Што яш-чэ?.. Грэнландскі эскімос, інвалід, два-ццаць гадоў цэрэбральнага паралішу ад самага маленства, гуляе цяпер у футбол за зборную Даніі, свайй колішняй мет-раполіі. Яна ж цяпер зноў чэмпіён све-ту... Знакаміты шатландскі паэт, зусім ужо прападаў праз наркатыкі, увахо-дзіць цяпер у дзсятку найбагацейшых магнатаў Еўропы. Ні пра вершы, ні пра атруту сваю — ні сном ні духам...

— Нешта падобнае ўдалося ў свой час французу Арцюру Рэмбо. Без уся-лякіх ператварэнняў.

— Але ж гэта быў вынік ягонаў на-туральнай — няхай сабе і загадкавай — эвалюцыі. А тут — я ж восем гадзін прасядзеў сам-насам з гэтым шатланд-цам — усё насуперак ёй. — Лоцман зноў паглядзеў на датчык. — У вас по-ле крыху пагоршылася... Але ўсё роўна, яно ў вас ну проста надзіва моцнае. Шкада ўсё-такі, што вы заплалілі толькі за адну гадзіну. Што, нельга было дзе-небудзь яшчэ пазычыць?

— Я і гэтыя грошы ледзь выдзер у Банку.

— У Банку? Ну, гэта ўжо апошняя справа. — Лоцман спачувальна паг-лядзеў на Алекса. — Праз год прыйдзе-ца аддаваць любой цаной. Зможаце? Алекс паціснуў плячыма.

— Што ж гэта ў вас, ні радні ніякай, ні сваякоў? — даймаў Лоцман.

— Прабачце. — Алексу стала горка. — Не хочацца мне пра гэта. Час ідзе.

— Не трывожцеся. Усё будзе добра. Думаю, засталася пытанне адной Мэта-згоднасці. Хўтка я пераклучу вас у асо-бы рэжым, і Субстанцыя судакранецца з вашым разумовым светам, адчуе ва-шае Жаданне. Цікава, што ж вы такое задумалі? — ужо зусім спагядліва, хва-рзючы, як за свайго, глядзеў на бязрод-нага Кліента Лоцман. — Мяркую, вы ўсё разлічылі?

— Усё.

— А ўвогуле пасля гадзіны Прыёму на многае разлічваць не приходзіцца. — Ад самотнага позірку Алекса Лоцману стала нямка. — Цяжка разлічваць на многае — пасля гадзіны Прыёму. А са-мае кепскае, вы ж яшчэ больш страч-ваеце ў гадах.

«Ведаю, — прыкрыў вочы Алекс. — Восем гадзін Прыёму, — згадаў ён, — забяспечваюць парог страты ў пяць-дзе-сяць гадоў. Адна гадзіна — сорак-пяць-дзесят... Сёння мне трыццаць... Жаданне выконваецца, але на жыццё нічога не застаецца...»

— Ну, з Богам! Пераключваю, — пад-міргнуў яму Лоцман.

...Алекс крычаў. Субстанцыю ліхаманіла.

— Што, што ў вас за Жаданне?! — хрыпеў Лоцман.

Пакой нібыта наэлектрызаваўся духам вар'яцтва.

— Я... я хачу абудзіць беларусаў, — раздаўлены супраціўленнем Субстанцыі, прастангаў Алекс.

— Каго? — скрывіўся, думаючы, што не дачуў, Лоцман.

— Беларусу... разумееце... я бела-рус...

— Ты што — звар'яцеў?! — дыхаў Алексу ўжо ў самы твар Лоцман. — Царпі—зараз Судакрананне скончыць-ца!.. Трэба ж думаць хоць трохі, з чым приходзіць сюды!.. Ідыёт!..

І ў Алекса, і ў Лоцмана расколваліся галовы.

Субстанцыя выходзіла з берагоў. Ганарар за публікацыю аўтар просіць пералічыць у фонд «Дзеці Чарнобыля».

# Хітрыкі настаўніка Хітрага

Як прыхвоціць, прызваціць маладых гараджан да беларускай мовы! Ю. М. Хітры, настаўнік роднай мовы і літаратуры Мінскай сярэдняй школы № 37, дзеля гэтай мэты стварыў у школе... тэатр.

— Юрый Міхайлавіч, раскажыце, калі ласка, з чаго вы пачыналі?

— Прывучыць адразу да мовы было вельмі цяжка. Я нават не ведаў, як пачаць, з чаго пачаць. Узьў магнітафон (у мяне, праўда, на той час была адзіная беларуская песня «Цяжэ вада ў ярку»), прыйшоў на ўрок, павітаўся і заспяваў. Дзеці здзівіліся, спачатку цішыня была ў класе, потым нехта засмяяўся. Я прапанаваў: «Дапамажыце мне!» — і ўключыў магнітафон. Яны паслухалі, ім спадабалася, запісалі словы ў сшыткі, заспявалі. Настолькі ім гэта спадабалася, захапіла, што хутка ўжо спявалі «Мае вочы чорныя», «Ой, я прымак», «Касіў Ясь кашошыну»... Я шмат выкарыстоўваю на ўроках беларускай музыкі. Вось зараз дзеці заспявалі песні ансамбля «Свята». Мо іншым разам ніхто з іх не звярнуў бы ўвагі, часта ўсё-такі песні «Свята» па радыё, па тэлебачанні перадаюць, але пачулі тое самае на ўроку — і зусім іншая рэакцыя. Слухаючы песню, цудоўную мелодыю, яны яшчэ і заданне невялічкае выконваюць: выпісаць, да прыкладу, усе прыслоўі або назоўнікі, прыметнікі. Вучні трохі адпачываюць, у іх настрой падмаецца, ды і разумовую працу больш прадуктыўна выконваюць. Выпісалі, прачыталі, потым яшчэ заданне: напрыклад, зрабіць марфалагічны разбор назоўнікаў ці прыметнікаў. Часта музыка гучыць, калі пішуць сачыненне. Я тады ціхенька, каб не перашкаджала, уключаю беларускія мелодыі, польку, лявоніху. Здаецца, калі яны пішуць і думаюць, музыка ім таксама нешта падказвае...

— Што яшчэ, акрамя песень, вы выкарыстоўваеце, каб абудзіць у сваіх вучняў цікавасць да мовы?

— Я шмат чытаю на памяць. Бяру тры вершы, апаэтычныя, гумарэскі, якія сам лічу вельмі добрымі, нават калі іх няма ў праграмыным спісе, якія могуць дайсці да дзіцячых сэрцаў. Я не проста чытаю на памяць, я руплюся, каб яны зразумелі і запамінілі. Мы імкнемся часцей хадзіць на сустрэчы з пісьмемнікамі, некаторых запрашалі да сябе ў школу. Арганізоўваем паходы па тых мясцінах, дзе нарадзіўся, жыў або працаваў той ці іншы пісьменнік, паэт. Пабывалі ўжо ў Вязынцы, у Мікалаеўшчыне, на Піншчыне. Часта наведваем купалаўскі тэатр. Раней вельмі цяжка было прывесці дзяцей менавіта ў беларускі тэатр (у іншыя яны ішлі з радасцю), цяпер — самі просяцца. Напачатку вучні мала ўвагі звярталі на дзеянне (прызна-

юся, чакалі перапынку, каб пабегчы ў буфет). Цяпер — глядзяць, слухаюць, і я, убачыўшы, як яны рэагуюць на сцэнічны падзеі, рызыкную сам інсцэніраваць, асабліва на ўроках літаратуры... Вучні гавораць, а гэта развівае іх мову. Калі атрымліваюць заданне, дык многія шукаюць па падручніках, каб не проста пераказаць тэкст, а, скажам, паказаць, пазначыць эпоху, пад час якой адбываецца дзеянне. Вось вам і сувязь з гісторыяй, фальклорам, этнаграфіяй...

— Як прыйшла ідэя стварыць школьны тэатр?

— Сам я калісьці марыў быць актёрам. Яшчэ ў школе даводзілася іграць у самадзейных тэатрах, а потым, пад час вучобы на фінфаку БДУ, пашчасціла іграць у народным тэатры «Летуценнік», якім сёння кіруе М. Б. Яфімава. І, натуральна, патрапіўшы ў школу, узяўся за любімую справу. Тэатр перадаў дапамагае вырашаць «беларускамоўныя» праблемы. Асноўную групу складаюць вучні тых класаў, у якіх я выкладаю мову, але шмат і такіх, што прыйшлі з іншых класаў. Есць яшчэ падрыхтоўчая група. Гэта вучні малодшых класаў, з імі мы асобна займаемся. Пачыналі мы з «Пінскай шляхты» В. Дуніна-Марцінкевіча, ставілі «Мікітаў лапаць» М. Чарота, Купалавых «Прымакоў», зараз узяліся за славетную «Паўлінку».

— Юрый Міхайлавіч, як вы выбіраеце п'есы?

— Бяру тое, што мне самому падабаецца. Я ўсё-такі не рэжысёр. Проста адчуваю: вась гэта пойдзе, гэта — таксама, а вась гэта — не... Калі я адчуваю, разумею п'есу сам, дык усё, што незразумела вучням, растлумачу. У нас шмат рэпетыцый, шмат дадатковых, індывідуальных заняткаў, таму што ўсё-такі асноўная мая задача — авалоданне беларускай мовай.

— Ці маглі б што сказаць пра вынікі вашай працы?

— Тое, што дзеці да мяне прыйшлі і загаварылі па-беларуску — ці не самая вялікая мая перамога. Разумею, калі пачынаеш працаваць (а страшнавата маладому настаўніку ў школе пачынаць), маленькіх перамож, можна сказаць — маленькія хітрыкі, мне настолькі дапамагаюць, што, як бы ні было цяжка, яны абавязваюць працягваць пачатае...

Гутарыла  
Алена ЛОБАН,  
метадыст  
тэлецэнтра РЦЭВД.

Р. С. Калі нагосьці зацікавіла метадыка выкладання Ю. М. Хітрага, тэлецэнтр Рэспубліканскага цэнтру эстэтычнага выхавання дзяцей можа прапанаваць відэафільм аб ёй.

гэнда», Г. Вагнера («Сцяжынаю жыцця», «Пасля балю»), Я. Глебава («Ціль Уленшпільгел»), творы В. Моцарта («Дон Жуан», «Чарадзейная флейта») і інш. Два гады таму адышоў ад свецкай працы і прысвяціў сябе дзейнасці на ніве правааслаўя.

70 гадоў заслужанаму дзеячу культуры БССР Адаму ЧОПЧЫЦУ. У 1960—83 гг. быў мастацкім кіраўніком Гродзенскага народнага ансамбля песні і танца «Нёман», які ў той перыяд дасягнуў значных поспехаў і вядомасці, выязджаў з канцэртамі за межы СССР. Сталы педагог, аўтар вучэбных ды метадычных дапаможнікаў па спевах.

# КІНО ГЛЯДАЧ З БУДУЧЫНІ

Юрый Хашчавацкі — адзін з найбольш цікавых беларускіх кінематаграфістаў; ён аднолькава лёгка пачуваецца ў жанры дакументальнага кіно і ў сферы мастацкага фільма; з нейкаю праграмаванасцю адзін раз у два гады ён атрымлівае прызы прэстыжных кіна- і тэлефестываляў; гэтаксама рэгулярна яму даводзіцца змагацца за тое, каб яго фільмы ўбачылі...

Адбылася ўжо прэм'ера мастацкага фільма Ю. Хашчавацкага «Прамежжы чалавек» — фільм вострасатырычны і па-свойму трагічны ў кантэксце сённяшняй грамадска-палітычнай сітуацыі. Гэты фільм і стаў пунктам адліку ў інтэрв'ю, якое Юрый Хашчавацкі даў старшынні Савета мінскіх кінаклубаў Юрыю Стулаву.

Ю. СТУЛАУ: Уяўляецца, што вашы фільмы, пры ўсёй іхняй адрознасці, даследуюць, галоўным, супярэчнасці жыцця, справдечную барацьбу добра і зла. Вы пагадзіліся б з такім вызначэннем вашай творчасці?

Ю. Хашчавацкі: У аснове любога творчага канфлікту заўсёды барацьба добра і зла. Гэта задужа шырокае вызначэнне. Напэўна, трэба вызначаць вузлей. Змагаюцца за асобу — гэта асноўная тэматыка ўсіх маіх фільмаў: «Ціхае жыццё ў Глыбокім» (атрымаў Гран-пры ў Кіеве ў 1985 г.) і «Упарты чалавек» (фільм, якому не пашанцавала: яго паказалі ў міжсезонне, а да фестывалю 1987 года я ўжо зняў фільм «Тут быў Крылоў»; па ўмовах фестывалю можна было прадставіць толькі адзін фільм, ды я абраў «Крылова», хоць «Упарты чалавек» я люблю не менш). Што да «Крылова», дык у гэтым фільме я падаю канфлікт «сцяранны» асобы, заштопаўшы яе — сталінізм у дзеянні, прычым не той, звык-

лы, які мы зараз выкрываем; у «Крылове» пра Сталіна няма нічога, але — пра дух сталінізму... Горай за ўсё, што наша школьная сістэма практычна не змянілася (анархія стала крыху больш), па-ранейшаму ўбівае ў галовы дзяцей усё тая ж ідэалагічная штампы, устаноўкі, з тым жа поспехам! Камуністычная утопія — добра гэта ці зло? Калі глядзець на яе як на філасофію, якая шмат у чым змыкаецца з хрысціянствам, дык гэта добра. Але што сатварылі ў свеце ў імя гэтага добра? Мо чалавечтаў наогул трэба адмовіцца ад ідэалогіі? Ідэалогія, як я для сябе сфармуляваў, — гэта звар'яцелая сястра філасофіі; гэткай філасофія для малпаў, лінейка для розуму: ты, маўляў, маеш права мысліць на дзесяць сантыметраў. Больш шкалы няма.

— Многія з вашых фільмаў — яры сатырычныя. Гэта асаблівасць вашай мастацкай манеры ці адлюстраванне погляду на гісторыю і сучаснасць?

# «Здзівіць можна толькі якасцю...»

Гэтага чалавеча наўрад ці трэба прадстаўляць беларускім аматарам музыкі. Народны артыст РСФСР, заслужаны артыст БССР дырыжор Віктар ДУБРОЎСКІ добра вядомы ў нас у рэспубліцы. Нядаўна ён узначаліў Акадэмічны сімфанічны аркестр БССР.

— Віктар Паўлавіч, вы працавалі з гэтым калектывам як галоўны дырыжор у пачатку свайго творчага шляху і цяпер зноў прыйшлі сюды — ужо сталым, прызнаным майстрам. Ваша творчае кірэда кіраўніка аркестра?

— Нядаўна ў нас адбыўся сход калектыву, дзе я ставіў перад аркестрам найпершую задачу: пастаянна, на кожным канцэрце падтрымліваць высокі мастацкі ўзровень выканання. Кожны музыкант павінен працаваць над сваёй партыяй, ведаць яе ўжо да рэпетыцыі. Увесь калектыў павінен разумець, што ў сучасным свеце, пры велізарнай плыні інфармацыі, усюды ведаюць пра ўсё, і здзівіць за мяжой проста нацыянальнай прыналежнасцю ці экзотыкай нікога нельга. Здзівіць сёння можна толькі высокай мастацкай якасцю. Гэта найпершая задача для музыкантаў.

Калі ж гаварыць пра творчыя планы, то я бачу ў рабоце аркестра тры этапы. Перш за ўсё — правядзенне на самым высокім узроўні канцэртаў для горада Мінска. Другі этап — выступленні ў залах Маскоўскай і Ленінградскай філармоній, дзе аркестр павінен заяваць высокі аўтарытэт, які не саступае аўтарытэту праслаўленых аркестраў. І, нарэшце, трэці этап — гэта выхад на міжнародную публіку. Можна сказаць паўжартам, але і досыць сур'ёзна, так: праграма-мінімум — Мінск, Масква, Ленінград; праграма-максімум — выступленне ў Карнегі-хале ў Нью-Ёрку. Гэта першая канцэртная зала свету. Я спадзяюся, мы такую праграму ажыццявім.

— Якія творчыя перспектывы ў аркестра?

— Есць патэнцыял, які трэба

пашыраць. Нядаўна мы правялі конкурснае праслухоўванне. Напльў канкурсантаў быў багаты. Выступіўшы па БТ у перадачы «Метраном», мастацкі кіраўнік філармоніі Ю. Гільдзюк патлумачыў гэта тым, што цяпер, калі я ўзначаліў аркестр, у музыкантаў з'явілася надзея на цікавую працу. І, вядома, вялікае значэнне мае прэстыж калектыву, які ўзняўся пасля зэрубежных гастролёў.

— Ці ёсць цяжкасці ў рабоце аркестра?

— Так, прычым гэта цяжкасці матэрыяльна-тэхнічныя. Тэрмінова неабходна абнаўленне інструментарыя аркестра. Не хапае струнаў і нават каніфолі. Духавыя інструменты з-за старасці робяцца непригоднымі. У нас ёсць спадзяванне купіць новыя інструменты на выдаткаваныя Міністэрствам культуры 20 тысяч інвалютных рублёў. Павінен сказаць, што міністэрства выяўляе разуменне патрэб і праблем аркестра і па меры магчымасці памагае іх вырашыць.

— А цяпер — пытанне, якое паўна цікавіць прыхільнікаў вашай творчасці: ці будзе Дуброўскі сумяшчаць работу ў двух аркестрах? Вы ж з'яўляецеся яшчэ і кіраўніком Смаленскага аркестра народных інструментаў.

— Буду, і вась чаму: мне ўдалося літаральна з нічога стварыць прафесійны калектыў у Смаленску, а на радзіме ж Глінкі амаль 70 гадоў не было аркестра. Цяпер смаленцы проста не ўяўляюць сабе жыцця без яго. У краіне калектыў таксама за кароткі час набыў прызнанне і папулярнасць. Мы выступалі ў зале Ленінградскай філармоніі, і цяпер гэта будзе традыцыяй. Нашы канцэрты, як вядома, праходзілі і ў Мінску,

— Гэта ўласцівасць характару. Адзін з пачочных вынікаў той сістэмы, у якой мы жылі, — крайняе адурманьванне ўсіх людзей, а гэтка чалавечая пачварнасць вымагае міласэрнасці ды — смеху. Мяне, напрыклад, смешаць шмат якія вырадкі ад палітыкі ці ідэалогіі...

— На вашу думку, ці магчымы абмежаванні ў творчасці мастака ці — толькі самаабмежаванні?

— Усё залежыць ад даўжыні... ланцуга. Можна быць такі доўгі і бязважкі ланцуг, што мы яго не адчуваем. Могуць быць ланцугі карацейшыя, але мы настолькі да іх прывыклі, што лічым іх працягам сябе. Магчыма, неабходны толькі маральны закон унутры чалавек? Я не веру ў ідэальную, выключную свабоду мастака, таму што ў свеце, дзе пануе ідэалогія (а яна пануе ці не ўсюды), мастак не можа быць абсалютна свабодны, хоць захапляе само імкненне мастака да свабоды. Калі мы гаворым пра яе, нельга рахавацца з самімі сабой — ранейшымі. Людзі раптам пачынаюць успамінаць, што той ці іншы гаварыў або пісаў або рабіў за гэтым ці там за польскім часам... У маім падыходзе да чалавекі няма ніякіх застойных гадоў. Няхай ён і кан'юктуршчык і пайшоў на кампраміс з сабой — няхай прыкідаецца дэмакратам. Можна ж шчасліва жыць грамадствам, у якім 20 працэнтаў дэмакратаў, а астатнія 80 прыкідваюцца імі? Не сумняваюся, што заходзя дэмакратыя меншават на гэтым і трымаецца. Дэмакратаў робіцца ўсё больш і больш!

## МУЗЫКА

спадзяюся, што выступіць тут Смаленскі аркестр і ў будучым сезоне. Калі ж я пакіну гэты калектыў цяпер, ён проста распадзецца...

— Вернемся да гаворкі пра беларускі сімфанічны аркестр. Сёлета ў сакавіку ён пад вочным кіраўніцтвам з вялікім поспехам выступіў на міжнародным «Фестывалі фестываляў» у Італіі. Як бы вы ацанілі мастацкі ўзровень калектыву ў параўнанні з замежнымі ўдзельнікамі фестываляў?

— «Фестываль фестываляў» доўжыцца некалькі месяцаў, пачынаючы са снежня, таму рабіць нейкія параўнанні з іншымі аркестрамі цяжка. Але адно тое, што мы былі запрошаны для ўдзелу ў заключным канцэрце, сведчыць пра вялікі гонар, аказаны калектыву. Наша выступленне прайшло з трыумфам і сталася сапраўднай сенсацияй. Кіраўнікі фестывалю казалі пасля канцэрта літаральна наступнае: «Вы адкрылі вароты ў Рым». Ну, а вынікам сталася запрашэнне ў Рым у канцы 1991 года. 5 снежня аркестр дасць там канцэрт з буйнейшымі опернымі спевакамі свету. Праграма будзе прадстаўлена італьянскай опернай меладрамай. У сакавіку наступнага года мы запрошаны для ўдзелу ў «Днях Расіі» на Мальце. Будзе выканана руская і савецкая музыка.

— Што трэба, каб заваяваць у сябе на радзіме, на Беларусі, такое ж прызнанне і аўтарытэт, якія былі заваяваны ў Італіі?

— Трэба ўнесці новы струмень у музычнае жыццё горада, падняць папулярнасць сімфанічнага аркестра срод мінчукоў. Гэтага можна дасягнуць толькі высокай якасцю выканання.

— А таксама цікавымі праграмамі, у мастацтва складання якіх вы вядомы як вялікі майстар?

— Складанне канцэртнай праграмы — гэта першы этап творча-

## НАШ КАЛЯНДАР

У жніўні спаўняецца:

100 гадоў з дня нараджэння заслужанага дзеяча мастацтваў БССР Таццяны ЛАПАЦІНАЙ. Працавала ў калгасе; вядомая як арганізатар і кіраўнік Азершчынскага народнага хору. З яе ўдзелам у калектыве быў створаны шэраг песень. Памерла ў 1980 г.

50 гадоў заслужанаму дзеячу мастацтваў рэспублікі Уладзіміру МАШЭНСКАМУ. З 1971 г. працаваў дырыжорам ДАТВА БССР. Пад яго музычным кіраўніцтвам пастаўлены оперы і балеты беларускіх кампазітараў Д. Смольскага («Свая ле-

— Што сілкуе вас як мастака: імкненне разлічыцца з мінулым або ўсё-такі спадзяванне на будучае?

— Ні ў якім разе не імкненне разлічыцца з мінулым, ні ў якім разе. Што да спадзявання на будучае... Мяне сілкуе інтарэс да сённяшняга дня, а яшчэ—людзі, падарожжы.

— Ці лічыце вы кіно здольным канкуруваць з іншымі сродкамі масавай інфармацыі?

— Я спадзяюся, вы гаворыце пра дакументальнае кіно?

— Вядома.

— Перспектывы цяжкія, і ў гэтым вінаваты... кляты капіталістычны Запад... Сутыкаюцца адрозныя дзяржаўныя сістэмы, адрозныя настолькі, што неабходна вялікая асцярожнасць; як бы чаго не парушыць, як бы не ўнесці якіхсьці, скажам, мікроб, да якога квола сацыялістычны арганізм яшчэ не прызвычаўся. У дакументальным кіно менавіта так і атрымалася. Я бачу цудоўных майстроў, якія ў свой час рабілі цудоўныя фільмы, а цяпер ператвараюцца ў тэлевізійных рэпартажыстаў; я бачу нашы дакументальныя фільмы, якія ператвараюцца ў тэлевізійныя рэпартажы... На Захадзе інфармацыя ніколі не была так «адрэдагавана», як у нас—ці не таму зрабілася ў нас мастацтвам? Мастацтвам гаворыць паміж кадрам, мастацтвам падтэксту, намёку, метафары... Для мяне сенсацыя — герой «Упартга чалавека», для большасці тэлевізійнікаў — земляроб у Арменіі... Шмат хто з мастакоў здаваўся інфармацыя, не ставячы перад сабой мастацкіх задач, якія ставілі ў дакументалістыцы. З другога боку, Запад сам сабе робіць мядзведжю паслугу: там пастаянна

гаворыцца пра крызіс кіно, і шмат хто з мастакоў пазірае сюды, на Усход, спадзеючыся, што можа, адсюль, з Усходу, прыйдуць новыя ідэі. Яны ёсць. Але наша дакументальнае кіно Запад не разумее; яшчэ ніводнага дакументальнага фільма не здалелі там добра перакласці, а ўжо да нюансаў, да падтэкстаў, да вобразаў...

— Вы працуеце па раскладзе ці схіляецеся да імпрывізацыі?

— Я складаю шмат планаў, але як я гэта раблю? Не сяду з аркушам паперы, нічога не запісваю, проста напярэдадні якіх-небудзь здымкаў у маёй галаве ідзе дзіцячая гульня: як будзе?.. Да моманту, калі я прыходжу на пляцоўку, мне здаецца, што пасля гэтай гульні, якая ідзе неўсвядомлена, ва ўсіх ствараецца адчуванне: поўная імпрывізацыя! А мне так не здаецца...

— Ці ведаеце вы свайго гледача, ці важна гэта для вас?

— Глядач дакументальнага кіно абсалютна спецыфічны. Гэта інтэлігенцыя (я маю на ўвазе пэўны склад розуму, светаадчуванне). Яна, відаць, і з'яўляецца тым колам гледачоў, якія глядзяць дакументальнае кіно, але яно надзвычай вузкае і ў многім элітарнае, і гэта мяне бянтэжыць. І таму... Няважна, будзеш ты рэжысёрам гэтага фільма або пакінеш матэрыял, які потым які-небудзь рэжысёр выкарыстае ў сваім фільме. Ну хто глядач у Люм'ера на «Прыбыцці цягніка»? Ці ж тыя людзі, якія спалохаліся і ўцяклі ад экрану? Паглядзіце, у колькіх фільмах гэтыя кадры цяпер! Магчыма, самы ўдзячны глядач дакументальнага кіно яшчэ не нарадзіўся...



# Шляхам Коласа

Яшчэ не адспявалі над ручайнай звонкія салаўі і не адціўі майскі бэз, калі ў Альбучі зноў з'явіліся разьбяры, тыя, што і летась будзілі наваколле рупнай працай. Тая самая мэта паклікала майстравых хлопцаў з Мінска, Гародні, Палесся, той жа шлях сабраліся яны пракладаць — «Шлях Коласа». Менавіта такая назва нададзена будучаму (часткова ўжо зробленаму) літаратурнаму мемарыялу сьлыннага сына зямлі беларускай. Сёлета ствараецца «Сцяжына дзядзькі Якуба», якой суджана працягнуцца аж на 9(1) кіламетраў — ад Акінчыц да Мікалаеўшчыны. А леташняя праца, што завяццэ «Сцяжынай Новазямельцаў» (ілюструе вобразы са слаўтай пэзы), разлічана на пешы, турысцкі агляд, пачынаецца ад раздарожжа, дзе стаіць «Міхалюў крыж», і вядзе да Альбучі. Адначасова ідзе работа над кампазіцыяй «Песняй вітаю я вас», якая ўвельецца ў прыга-

жосць адной з лугавін каля турбазы «Высокі бераг». Дарэчы, гэту скульптурную задуму вырашаюць гарадзянскія разьбяры. А ўсё ж аўтарскі калектыў складаецца з пяціццаці чалавек.

— Вынікі сёлета працы някелскай, — распавядае загадчык Стаўбцоўскага раённага аддзела культуры Анатоль Грэкаў. — Адно расчароўвае, што нават цяпер, калі работа ідзе ва ўсю, нам трэба хадзіць з працягнутай рукой, прасіць, проста вымольваць грошы на такую патрэбную Бацькаўшчыне справу.

Спадар Анатоль закінуў ідэю звярнуцца да ўсіх гаспадарак і арганізацый, якія носяць імя песняра, па далёмогу, але ці адгукнецца сёння напалоханы рынкам кіраўнік, ці дойдзе да яго душы голас вечна беднай культуры, каб да святкавання 110-х угодкаў поўнасцю завяр-

шыць работу. А трэба ж яшчэ і будучым летам працаваць тут — ужо над трэцяй кампазіцыяй, якая задумана пакуль пад умоўнай назвай «Купала ідзе да Коласа».

— Як толькі скончым задуманае, — дзеліцца планамі спадар Грэкаў, — калі да кожнай драўлянай скульптуры ляжа валун з высечанымі радкамі, калі паўстане мікалаеўшчынская карчма і ў старым млыне будзе створаны Дом рамёстваў, тады збіраемся выдаць фотаальбом пра ўсю гэтую працу над шляхам, з творчымі партрэтамі майстроў, з расказам пра спонсараў.

А пакуль завяжаюцца хлопцы каля тоўстых дубовых камлёў, пакуль шчыруюць сякерамі ды разцамі, па няскончаных «сцяжынах» ужо ідуць і ідуць людзі.

Анатоль КЛЯШЧУК.  
Фота аўтара.

га працэсу. Тут ёсць свае мастацкія заканамернасці, якія трэба ўлічваць. Менавіта цікавыя праграмы і прывабліваюць; яны даюць інтэлектуальны рост і аркестру, і слухачам, пашыраюць іх культурны кругагляд. Цяпер рыхтуецца рэпертуар новага сезона. Адкрываць яго мы будзем Восьмай сімфоніяй Д. Шостаковіча. Гэта лепшы опус кампазітара і найвялікшы твор XX стагоддзя. Працуем над «Сімфанічнымі танцамі» С. Рахманінава, а таксама над адным з самых віртуозных твораў для аркестра — «Танцам Саламеі» Р. Штрауса. Ён будзе выкананы ў канцэртах «Беларускай музычнай восені». 29 снежня адбудзецца навагодні канцэрт: вечар музыкі Іагана Штрауса.

— Вы вядомы як адметны інтэрпрэтатар ды прапагандыст беларускай музыкі. Я думаю, многія кампазітары рэспублікі звязваюць з вамі ян з кіраўніком сімфанічнага аркестра вялікія спадзяванні.

— У мінулыя гады я з вялікай увагай ставіўся да беларускіх кампазітараў, быў першым выканаўцам многіх іхніх твораў, рабіў запісы на радыё. І цяпер лічу сваім абавязкам надаваць увагу беларускай музыцы, хоць канкрэтныя задумкі пакуль няма.

— А якія перспектывы кантактаў аркестра з радыё і тэлебачаннем рэспублікі?

— Прадстаўнікі тэлебачання ў апошнія перадачы «Метраном» адзначылі, што беларускае ТБ — адно з нямногіх у Саюзе, што займаецца папулярызаваннем сімфанічнай музыкі. Ды хацелася б, каб гэта рабілася часцей. Бо якімі б ні былі наведвальнымі канцэрты ў філармоніі, ТБ у папулярызаванні і прапагандзе мае амаль неабмежаваныя магчымасці.

— Аднак тэлебачанне не толькі прапагандуе, але і памагае захаваць для слухачоў лепшыя канцэртныя выступленні аркестра. Ці намячаецца стварэнне цыкла сімфанічных канцэртаў для паказу па БТ?

— Гэта ёсць у задумках. Такая гаворка ў нас будзе восенню, і мы загадзя намерым, якія з найбольш дастойных канцэртных праграм будучы запісаны. Такім чынам БТ зможа выпусціць цыкл перадач «Канцэрты

Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра».

— Віктар Паўлавіч, у аматараў сімфанічнай музыкі ёсць боязь, што, атрымаўшы прызнанне за мяжой, аркестр возьме канцэрты «на выездзе» за галоўны накірунак сваёй дзейнасці; для беларускіх жа слухачоў ён будзе фантычна страчаны. Ці так гэта?

— Наадварот, гастролі аркестра за мяжой вядуць да ўзбагачэння культурнага жыцця рэспублікі. Па-першае, выязджаючы за мяжу, артысты адчуваюць павышаную адказнасць, бо прадстаўляюць там беларускую музычную культуру. Гэта прымушае падцягнуцца, павышаць сваё майстэрства і пастаянна падтрымліваць яго на належным узроўні. З другога боку, буйныя салісты, пазнаёміўшыся з нашым калектывам у час гастролі на Захадзе, будуць з даверам адносіцца да аркестра, а значыць, мы зможам запрасіць іх для выступленняў у Мінск. Напрыклад, вядомая оперная спявачка Таня Гаранова павінна ўзяць удзел у адкрыцці фестывалю «Беларуская музычная восень». Вядуцца перамовы з Хасэ Карэрасам на конт канцэрта ў Мінску. Спявак паставіўся да гэтай ідэі прыхільна, аднак тут жа пацкавіўся, хто будзе дырыжыраваць.

— Відаць, рост прэстыжу аркестра прывабіць у Мінск і лепшых савецкіх выканаўцаў?

— На адкрыццё новага сезона чакаем М. Пятрова. Прынцыповую згоду на выступленне далі Э. Вірсаладзе і С. Стадлер, аднак пра канкрэтныя тэрміны пакуль нічога невядома.

— Такім чынам, сімфанічны аркестр прадоўжыць сваю місію ў жыцці грамадства...

— Так, у наш смутны час — час агульнага ўпадку культуры менавіта сімфанічная музыка з'яўляецца свежым струменем паветра, якое трэба ўдыхнуць у кожнага чалавека. Людзі імкнуцца да яе, атрымліваючы неабходны зарад духоўнасці, вычарпаны ў нашым сённяшнім жыцці. Сімфанічная музыка нясе непераходныя чалавечыя каштоўнасці, і таму яна такая важная ў наш час.

— Дзякую.

Тацяна ВАЛАЧКОВІЧ.





У народнай байцы кемлівы селянін на кплівае пытанне пана, колькі можа каштаваць карціна вялікага майстра, што вісіць у панскай гасцёўні (хай гасці пашмаюцца з мужыка, як той глупства скажа), не доўга думаючы, назваў дакладную цану: «Недаясі — за кус хлеба аддасі».

**І** САПРАУДЫ, дзе голад і холад, там не да мастацтва. Там рана ці позна пойдучь з малатка фамільныя каштоўнасці. Эканамічны заняпад дзяржавы звычайна спараджае танны распродаж нацыянальнай культурнай спадчыны і народных талентаў. Прыклад — айчынная гісторыя. Усё, што сёння так вабіць нас у гэтым

рэспубліках Балтыі, і ў традыцыйна ўзорна-паказальнай калгасна-індустрыяльнай БССР. Ці надыхдзе калі-небудзь час збіраць раскіданыя па свеце камяні беларускага дома?.. Не раней, чым трывала паўстане глыбока ўжаранёны ў родную зямлю падмурак незалежнасці. А пакуль што наш суверэнітэт напісаны на паперы. Яго хіст-

У рэспубліках Балтыі, на Украіне, у Закаўказзі культурнае адраджэнне з самага пачатку «перабудовы» мела тэндэнцыю збліжэння з нацыянальна-і сацыяльна-вызваленчай барацьбою. Нездарма інтэлігент-гуманітарый ў названых рэгіёнах адыгрываюць сёння важную ролю ў дэмакратычна абраных парламентах. Назаву хоць бы імёны журналіста Дайніса Іванса і прафесара кансерваторыі Вітаўтаса Ландбергаса. На прыкладзе Балтыі, блізкай Беларусі этнічна і гістарычна, відавочна, які палітычны эффект мае зліццё культурна-адраджэнскай і сацыяльна-вызваленчай плыняў. Вынік

## «ПАГОНЯ»: МАСТАЦТВА І ПАЛІТЫКА

салодкім слове «Захад», не ў малой ступені зроблена рукамі нашых суйчыннікаў, якія аказаліся «лішнімі» людзьмі ў «дзяржаве рабочых і сялян». Яны пакідалі радзіму хвалямі. Першая, другая, трэцяя хваля... Сёння пакуюць чамаданы эмігранты чацвёртай хвалі. Гэта адбываецца ва ўсіх частках Савецкага Саюза, — і ў адносна дэмакратычнай (пасля абрання Б. Ельцына прэзідэнтам) Расіі, і ў адносна незалежных

кую пабудову на пяску лёгка зруйнаваць ветрам з Усходу, з імперскага Цэнтра.

Нам сёння не да мастацтва. Але мастакі і мастацтвазнаўцы, прыхільнікі незалежнасці Беларускай дзяржавы думаюць інакш. Аб'яднаўшыся ў суполку пад красамоўным назвам «Пагоня», яны абвясцілі сваёй мэтай збліжэнне высокага мастацтва з сумленнай палітыкай. Яны маюць намер праз мастацтва ўплываць на грамадскую свядомасць і такім чынам набліжаць здзяйсненне сваіх палітычных і духоўных мэтай.

«Я не стану пералічваць прозвішчы сяброў «Пагоні», бо сама паслядоўнасць пераліку можа быць успрынята як нейкая субардынацыя. Але адзначу, што касцяк суполкі складаюць тыя, хто не ў вельмі спрыяльных для беларушчыны часы, названыя цяпер застоўнымі, замест таго, каб рабіць грошы «як усе нармальныя людзі», уздымалі ў мастацтве перспектывы, з пункту гледжання «сацыяльнага заказу», і небяспечныя, на думку наменклатурных ідэолагаў, беларускія тэмы. За што атрымалі мянушку «этнаграфісты», «партызанскія абразлівыя» — як пры Хрушчове «фармалісты», а пры Сталіне «каспапаліты». Доўгі час словы «этнаграфізм» і «нацыяналізм» у свядомасці наменклатуры былі сінонімамі.

Недзе на сярэдзіну 70-х гадоў выпадае фарміраванне маіх уласных поглядаў на мастацтва, маіх прыхільнасцяў, густаў. Таму сёння многія з'явілі ў культурным і сацыяльным жыцці я бачу нібыта адразу ў двух часавых вымярэннях. Погляд «з мінулага» дорыць мне радасць і ўпэўненасць у будучым: у 70-я я і ўявіць не мог, што калі-небудзь будучыя выставы пад бел-чырвона-белым сцягам, а партрэты беларускіх князёў і ваяроў не будуць выклікаць абуральных запісаў у «кнізе водгукаў» і даносаў у КДБ. Перамены, што адбыліся за 10—15 гадоў, у кантэксце Беларускай рэчаіснасці падаюцца вельмі маштабнымі. А калі азірнуцца вакол сябе на пачатку 90-х, дык падстаў для радасці значна менш, а ўпэўненасць у будучым змяняецца асцярожнаю надзеяй. Бо за гэты час перамены ў бліжым і далёкім свеце адбыліся больш імкліва, чым на Беларусі, і сёння мы зноў рызыкуем апынуцца ў хвасце падзей, спазніцца на свой гістарычны цягнік.


сёння — узбагачэнне сіл, кансалідацыя нацыі, а з'яўляецца нацыянальна незалежнасці. Тое, што для Балтыі надзённае практычнае пытанне, для Беларусі пакуль што — тэарэтычная мажлівасць.

З'яўленнем новай мастацкай ці літаратурнай суполкі сёння нікога не здзівіш. І ўсё ж я вазьму на сябе смеласць сцвярджаць, што з'яўленне «Пагоні» — падзея неардынарная. Бо ўтварэнне «Нямігі», «Верасня», «Галіны», «Традыцыі» — не больш як унутраная перастаўка кадраў у Саюзе мастакоў Беларусі. Гэта сведчанне крызіснай сітуацыі ў СМ Беларусі, але змена шылдаў ніяк не краае асноў структуры, падпарадкаванай Маскве і цалкам ад яе залежнай.


«Пагоня» — народжана не столькі крызісам у творчым саюзе, колькі ўсёй грамадска-палітычнай сітуацыяй на Беларусі. Гэта вымушанае прызнанне ўладамі правоў грамадзянства за тымі, каго наменклатура лічыла «ўнутранай эміграцыяй», адкрыта варажой акупацыйнаму «сацрэалізму». Мастацтва «этнаграфістаў» хоць і мела класічна-рэалістычныя формы, па сваім змесце цалкам адпавядае разуменню «кандэграунд». Бо беларушчына на Беларусі магла развівацца толькі ў падпольных і паўпадпольных формах.

Сёння «Пагоня» — альтэрнатыва Саюзу мастакоў у межах Саюза мастакоў. У перспектыве — незалежнае Згуртаванне мастакоў Беларусі, што прыйдзе на змену сённяшняму творчаму саюзу. Ужо зараз «Пагоня» вядзе ўласную культурную палітыку. На рахунку суполкі не толькі маштабная мастацкая выстава ў Палацы мастацтваў, але і арганізацыя візіту на Беларусь дачкі вядомага беларускага мастака Ф. Рушчыца спадарыні Барбары Рушчыц, арганізацыя выставы Беларускага мастацтва ў Гайнаўцы (Беластоцкае ваяводства) і выставы Міколы Давідзюка, Беларускага мастака з Лодзі, у Мастацкім музеі БССР. Для пачатку зусім няблага. А калі яшчэ дадаць, што сябры «Пагоні» ўваходзяць у Сойм БНФ, у рады і арганізацыйныя камітэты новых партый, дык узнікае пытанне — калі ж мастакам займацца мастацтвам? З гэтай нагоды напамню старую ісціну: часу болей у таго, хто яго не мае. У таго, хто вымушаны ашчадна ставіцца да кожнай хвіліны.

«Пагоня» — з'ява тыпова беларуская, у мастацтве нашых суседзяў ёй няма і не можа быць аналогу. Відаць, нідзе, акрамя як на Беларусі, няма такога дэнацыяналізаванага і абсяжлага да ўласнага лёсу насельніцтва. А гэта вымушае нацыянальна свядомую інтэлігенцыю часам забываць прачыста прафесійныя пытанні і рабіць тое, што ў цывілізаваных краінах робяць прафесійныя палітыкі, навукоўцы, настаўнікі. Застаючыся пры гэтым творцамі. Бо высокая ідэя патрабуе мастацкай формы.



Г. СКРЫПНІЧЭНКА. «Страчаныя мрой».



В. БАРАНАЎ. «Беларускія святыя».



Р. СІТНІЦА. «Нясвіж. Здані старога парку».

Выставе «Пагоні» ў Палацы мастацтваў папярэднічала экспазіцыя ленинградскай групы «Міцькі», якая выклікала захопленне ці не ва ўсіх беларускіх авангардыстаў. Сапраўды, «Міцькі» — з'ява па-свойму цікавая, яны чымсьці нагадваюць хіпі 60-х гадоў. Той жа дэманстратыўны нонканфармізм, падкрэсленая неагрэсіўнасць, гэткае бяскрыўднае бланзіраванне: блазна дазволена тое, за што звычайнаму чалавеку галаву здымуць. Баюся, што пасля першых выстаў, якія можна смела назваць сацыяльнымі акцыямі, беларускі авангард неяк сцішыўся і сёння для яго найбольш прывабным становіцца «міцькоўская» канцэпцыя блазнавання. Менавіта гэтым я тлумачу крытыку выставы «Пагоні» з боку «левых». Я маю на ўвазе артыкул А. Тарановіча і Т. Копшы ў «Чырвонай змене» «Пагоня... за чым?» (6.5—12.5. 1991). Ці ёсць нам, беларусам, патрэба ствараць уласную («нацыянальную») «чарнуху» ў мастацтве? Можна, лепей скарыстаць вопыт цывілізаваных краін, дзе грамадзянін не займаецца бруднай працай, для гэтага існуе кантынгент «заможных рабочых»? Час ад часу можна ладзіць у Мінску выставы мастакоў кшталту «Міцькоў» з суседніх краін і рэспублік, а самім за-

няцца справамі больш вартымі, больш патрэбнымі нашаму народу.

Тое, што ідэі «Пагоні» маюць будучыню, сведчыць сёлетняя выстава-абарона дыпломных работ тэатральна-мастацкага інстытута, што нядаўна ўпершыню праходзіла ў залах Палаца мастацтваў. Пра яе на старонках «ЛіМа» будзе асобная гаворка. Пакуль жа адзначу тое, што цікаўнасць маладых мастакоў да нацыянальных каранёў прысутнічала якраз у найбольш цікавых, найбольш таленавітых работах. Зразумела, не ўсе выхаванцы мастацкага і мастацка-прамысловага факультэта ўвойдуць у склад суполкі «Пагоня», але хочацца верыць, што ідэя нацыянальнага адраджэння, прыярэтэт нацыянальных каштоўнасцяў стануць вызначальнымі ў творчасці многіх.

Сябры «Пагоні» свядома набліжаюць той час, калі іх суполка стане ўжо непатрэбнай, бо яе мэты будуць дасягнуты, — і можна будзе з чыстым сумленнем абвясціць аб самараспуску. Для таталітарнай сістэмы дэмакратычнае аб'яднанне з гуманістычнай праграмай — феномен, у дэмакратычнай суверэннай Беларусі «Пагоня» была б звычайнай з'явай.

Пётра ВАСІЛЕУСКІ.



А. ШАТАРНІК. «Кірыла Тураўскі».



А. МАРАЧКІН. «Зянон».



І. КУЛІК. Паслядзіні ў У. Караткевіча «Хрыстос прыязмліўся ў Гародні».

У верасні 1990 г. у Кліўлендзе (ЗША) адбылася XIX сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Такія сустрэчы ладзяцца нашай эміграцыяй кожныя два гады па чарзе ў Канадзе і ЗША. Прафесар-фізік з Мінска Ю. ХАДЫКА рэпрэзентаваў у Кліўлендзе Беларускі народны фронт «Адраджэнне». Надарылася магчымаць пагутарыць з чалавекам складанага лёсу — Антонам Антонавічам ШУКЕЛОЙЦЕМ, былым супрацоўнікам мінскіх музеяў. Прапануем увазе чытачоў фрагменты размовы.

**Юры ХАДЫКА.** — Спадар Шукелойць, як вядома, пад час вайны вы ўзначальвалі Беларускі мастацкі музей у Мінску. Раскажыце, калі ласка, пра людзей, якія ў гады гітлераўскай навалы рупліліся пра зберажэнне беларускай гістарычнай спадчыны, і, калі можна, пра свой асабісты лёс.

**Антон ШУКЕЛОЙЦЬ.** — Можна, спачатку аб сабе. Я нарадзіўся ў маленькай вёсачцы Якеўшчыне, за два кіламетры ад Жупран. Мае прадеды, дзяды, бацькі пахаваны на тых самых могілках, дзе і Францішак Багушэвіч. Сям'я была сурова беларуская. Памятаю, мая маленькая кузынка, прыбегшы ў хату, пачала дэкламаваць верш па-польску, на што мой дзед адразу азваўся: «У маёй хаце не пшыкаць!» Так што мы ведалі, што ў дзедавай хаце трэба гаварыць толькі па-беларуску. Бацька мой, апрача таго, што быў селянін, яшчэ гандляваў лесам. І, каб я не абіваўся ў пачатковых польскіх школах, адразу аддаў мяне ў польскую гімназію ў Ашмянах, дзе я і вучыўся з 1 па 8 клас. Скончыўшы яе ў 1935 годзе, паступіў у Віленскі ўніверсітэт, на гуманістычны факультэт, з галоўнымі прадметамі — славянская філалогія і этнаграфія. Этнаграфію мы вучылі разам з Г. Цітовічам, пад кіраўніцтвам выдатнага прафесара, палка з Кракава Казімежа Мушынскага. І, нарэшце, сваю працу я пачаў у 1939 годзе як настаўнік у сярэдняй школе ў Ашмянах.

**Ю. Х.** — Яшчэ да далучэння Заходняй Беларусі?

**А. Ш.** — Я пераехаў, калі Сталін аддаваў Вільню сметанаўскай Летуве, і пачаў працу загадчыка школьнага аддзела, арганізуючы першыя настаўніцкія курсы, пачаў выкладаць беларускую мову ў той самай гімназіі, якую я скончыў і якую пасля рэарганізавалі ў сярэдняю беларускую школу.

**Ю. Х.** — Але ж гэта не адпаведны ўзровень, гімназія давала лепшую адукацыю?

**А. Ш.** — Калі гаварыць пра матэматычныя прадметы, то савецкая сярэдняя школа, пастаўленая на належным узроўні, давала тыя ж самыя веды. У сэнсе ж гуманітарным там не было лаціны, ды і замежныя мовы выкладаліся значна слабей. Адбыўшы там адзін год настаўнікам і кіраўніком інтэрната для дзяцей без бацькоў, я быў накіраваны ў Мінск на перакаліфікацыю пры Камуністычным інстытуце журналістыкі, дзе быў спецыяльным курс для савецкай адміністрацыі. Вярнуўшыся, я пачаў працаваць школьным інспектарам. У час гэтай працы — перад вайной — я меў непрыемную гісторыю. Пачалі заводзіць расейскія школы. І таму я і мой калега, выпускнік Віленскага ўніверсітэта, яўрэў, які быў сябрам КПЗБ і гадоў шэсць адседзеў у турме, вырашылі пайсці ў райком партыі і паспрабаваць высветліць, чаму так адбываецца, што ўпадаюць нашыя беларускія і яўрэўскія школы. Гутарка наша ў райкоме ішла даволі цікава, і вось у канцы мой калега кажа: «Слухайце, я — марксіст, і мой сябра сацыяліст, але скажыце, бо мы ніяк не знойдзем, дзе ж у Маркса ёсць, што як улада пераходзіць да рабочых, дык школы пераводзяцца на расейскую мову?» Думаю, гэты візіт быў прычынай таго, што на другі дзень вайны я апынуўся ў савецкай турме, прасядзеў у турме ўвесь пачатак вайны і выйшаў адтуль са зламанай пашчэнкай і перабітым бокам. Так я і прыйшоў потым у Мінск, ідучы памалу з усходу, з Крупак. Адпачыўшы, з'явіўся ў Часовую ўправу — яе старшынёй быў доктар Тумаш, калега мой па ўніверсітэце. Ён запрасіў мяне на працу ў Мінску. За час нямецкай акупацыі я меў два плюсы: першае — што выйшаў з савецкай турмы, а другое — хай сабе і не вельмі добра, але ведаў нямецкую мову. Мінск быў спалены, знішчаны, але архівы, бібліятэкі і музеі якраз засталіся непарушанымі. І таму першая справа, якую мне ва ўправе даручылі, — упарадкаванне архіваў ЗАГСа. Потым выявілася бяда ў Гістарычным музеі... Тут я мушу зрабіць папраўку: у савецкіх публікацыях пішацца — «Беларускі дзяржаўны музей». Але ж БДМ быў зліквідаваны адначасна з арыштам Ластоўскага ці, можа, крыху пасля, калі дырэктарам быў Вак-Міхайлоўскі. На яго месцы, а мо



незалежна ад яго, быў арганізаваны Беларускі гістарычны музей — як дапаможнік для савецкай гісторыі СССР. У ім было 4 аддзельны: дакласавы грамадства, феадальны лад, капіталізм і сацыялістычнае будаўніцтва. Усе экспанаты з БДМ, якія не ўвайшлі ў рамкі навастворанага музея, аказаліся ў дрыўотніку, што стаяў між Юбілейным домам і Архірэіскім домам. Музей ж знаходзіўся ў Архірэіскім доме, які потым быў перароблены ў Дом афіцэраў.

**Ю. Х.** — Калі ж адбылася такая своеасаблівая «рэарганізацыя» музея?

**А. Ш.** — Ластоўскага арыштавалі, здаецца, у 1930-м годзе. То гэта адбывалася недзе ў 1931—1932 гг. Але вярнемся да закранутае намі тэмы: пачатак акупацыі заспеў музеі і архівы ў добрым стане, бо нямецкія вайсковыя часці накладалі на іх пячаткі ды ішлі далей. І лёс гэтых інстытуцыяў затым залежаў ад таго, хто з іх працаўнікоў застаўся ў Мінску. Архівы ў даваенны час — ведаю, як цяпер — належалі НКУС. Ясна, што кіраўнікі архіва збеглі, але там засталася маладая працаўніца Дзяржынская з архіўнай адукацыяй (вучылася ў Маскве ці ў Ленінградзе), безумоўна, беспартыйная, і вельмі энергічная. Яна змагалася за сваю ўстанову з немцамі, з усімі, хто стараўся сунуць туды нос, і ёй удалося не толькі захаваць у добрым стане архівы, але, больш таго — яе архівы працавалі: яна збірала новыя экспанаты, сцягвала туды тыя, што выходзілі, друкі, газеты, кніжкі. Калі б падобныя ёй людзі былі ў іншых інстытуцыях, многае б захавалася. Скажам, у Ленінскай бібліятэцы засталася некалькі жанчын — прозвішчаў ужо не прыгадаю, — якія валодалі нямецкай, французскай мовамі, і яны калекцыі захавалі. Кнігазборы пазней былі ўзяты пад ахову нямецкай спецыяльнай інстытуцыяй, што называлася «Айзенштадт Рэйхляйтэр Розенберг», а потым часткова вывезены немцамі, часткова разрабаваны мінчукамі.

**Ю. Х.** — Ці правільна я зразумеў, што пачы ўваходзе немцаў у Мінск ніякага рабаўніцтва экспазіцыі і сховішчаў Гістарычнага музея не было?

**А. Ш.** — Так, не было. Палажылі пячатку і ад'ехалі. Што тычыцца Гістарычнага музея, то дырэктарам да вайны там быў Гершанок, партыйны чалавек, які займаў багата розных пасадаў у адміністрацыі культурных і асветных устаноў. Па-мойму, ён быў нават наркомом асветы. І яшчэ нешта адзінаццаць чалавек там былі або партыйныя, або камсамольцы, і яны ўсе выехалі. Адзіным беспартыйным чалавекам там быў мастак Віер, з паходжання малдаванін (ці бесараб), які ў Мінск прыехаў маладым хлопцам следам за дзядзькам, здаецца, настаяцелем праваслаўнага манастыра. Ён прыехаў як мастак — працаваў у царквах. Здоўны творца, ён быў накіраваны Ластоўскім, дырэктарам музея, у Маскву да вельмі вядомага прафесара на перакаліфікацыю ў кансерватарыі. Дом спецыялістаў — гэта на рагу цяперашняга Ленінскага праспекта і Даўгабродскай вуліцы, у якім жыў Віер, згарэў на пачатку вайны, і мастак уцёк на вёску да сваякоў. У Мінск з'явіўся праз месяц пасля мяне і прый-

шоў у гарадскую ўправу. А музей якраз быў без апекі: нямецкую пячатку знялі і яго рабаваў, хто хацеў. Але Віер, вярнуўшыся, склікаў моладзь — студэнтаў, школьнікаў — і яны пачалі наводзіць там парадак. Праўда, у Віера на той час быў адзін недахоп, з-за чаго яго пачалі тэрарызавалі: ён не ведаў нямецкай мовы. Таму гарадская ўправа і паслала мяне ў музей — як чалавек, які адначасна мог даць адпор і немцам, і сваім хуліганам.

**Ю. Х.** — Калі гэта было?

**А. Ш.** — Недзе ў канцы жніўня. А ў

рэчы, прывезеныя з замка Радзівілаў, між іншым, быў алтар св. Паўла, былі яшчэ некаторыя, мошчы. Пасля гэтай бамбардзіроўкі я вырашыў тры найбольш каштоўныя, па словах Віера і майго дарадніка мастака Керзіна, абразы забраць дадому (жыў я на ўскраіне, на Ратамскай вуліцы). Гэта былі «Нараджэнне Божай маці» і «Нараджэнне Хрыста», а таксама «Суд» магілёўскай школы. Апошняя ікона не вярнулася, вымушце яе адшукаць...

У музеі я быў да 1944 г., калі мяне зноў паклікалі ў школьніцтва. Працаўні-

# МЫ ГЭТАК ШМАТ СТРАЦІЛІ...

кастрычніку музеем заапекаваўся ўжо Генеральны камісарыят, — тады немцы выдалі мне паперку, што я з'яўляюся мясцовым «кіраўніком музея». Віер заняў выкінутымі абразамі, што захоўваліся ў дрыўотніку. Дарэчы, дрыўотнікам апекаваўся вельмі сімпатычны стары, што паліў печы, Кішлевіч, які быў, здаецца, ці не ў Ваньковічаў фурманам, а калі Ваньковічы выехалі, застаўся пры музеі. Вельмі цікавы чалавек, ён стараўся тыя абразы як мага перахоўваць, накрываў іх мяшкамі. Паколькі для Мінска цікавы быў абраз Мінскай божае маці, то Віер гэтую ікону забраў дахаты, адрэстаўраваў яе, аднавіў.

**Ю. Х.** — Ці мела ў той час Мінская Божая маці шату?

**А. Ш.** — Не, не мела. Гаварылася, што яе срэбная рыза загінула невядома дзе. Віер жа падняў з дошкі ўвесь ляўкас, фарбу і паклаў асобна. Дошку прасушыў, праалеў і, цалкам яе аднавіўшы, зноў вярнуў на месца ляўкас і жывапіс. Страты былі залітыя ім светлым ляўкасам. Абраз мастак падрываў для перадачы ў адноўленую царкву — Кацярынінскую, ці, як ёй тады аднавілі стары назоў, святых Пётры і Паўла. Пра гэтую ікону ёсць, дарэчы, мой артыкул у «Беларусе» і нарыс нашага пісьменніка Юркі Віцбіча, вельмі веруючага чалавека, які пераехаў з Віцебска ў Мінск. Між іншым, рэстаўрацыя паказала шмат цікавых рэчаў: абраз Божае маці, як высветлілася, спачатку быў меншага фармату, потым яго пабольшылі, далучыўшы дошкі з левага боку і знізу. Потым быў праведзены скіпетр — які цяпер ёсць і які дамаляваны пазней, недзе ў XVI стагоддзі. Сама ікона вельмі старая, паходзіць з Візантыі, спачатку была перавезена ў Кіеў, а з Кіева — у Мінск.

**Ю. Х.** — Ці ёсць дакументальныя пацвярджэнні візантыйскага паходжання абразу?

**А. Ш.** — Толькі тое, што выказвалася аўтарамі ў навуковых публікацыях. Дарэчы, у большасці савецкіх стварэнне іконы датуецца XVI стагоддзем, але гэта толькі дата яе аднаўлення. Гэта быў адзіны абраз, адноўлены Г. Віерам і вернуты царкве. Потым Віер намалюваў некалькі іканастасаў у мінскіх царквах — св. Пётры і Паўла, чыгуначнай царкве. А ў музеі займаўся рэстаўрацыяй абразоў. Іншыя іконы з дрыўотніку мною і Віерам былі перанесены ў музей, які знаходзіўся ў цяперашнім Доме работнікаў мастацтва, склалі ўсе ў сутарэнні, зрабіўшы там сховішча абразоў і карцін. Там знайшліся і работы савецкай тэматыкі, як «Партызаны» Волкава, карціна Якобі (ці не «Варфаламееўская ноч»). Усе творы былі накрыты мяшкамі, каб не асабліва лазілі і глядзелі немцы. Там жа былі і зараз апублікаваныя абразы магілёўскай і віцебскай школ (у «Жывапісе Беларусі XII—XVIII стагоддзяў»), і дзве вельмі вядомыя іконы («Нараджэнне Хрыста» віцебскай і «Нараджэнне Божай маці» магілёўскай школы... Час ішоў, і вось аднойчы, прыйшоўшы на працу, я ўбачыў, што дрыўотніка няма. Засталіся толькі трэскі — у яго трапіла савецкая бомба. На шчасце, карцін там ужо не было, але былі іншыя розныя

кі-беларусы там засталіся, але на чале музея была пастаўлена немка, якая потым і займалася эвакуацыяй экспанатаў.

**Ю. Х.** — Вы ведалі, у якія мясціны Германія вывозілася калекцыя?

**А. Ш.** — Разумею, выехаўшы ў Нямеччыну і маючы згаданы прывілеі, як савецкая турма ў мінулым ды веданне мовы, я стараўся за музеём сачыць, ды і ў мяне ж былі тры іконы. Спачатку я быў пры вывезеных бібліятэках — музея там не было. А апынуліся мы ў сілезскім гарадку Раціборы (так ён зваўся па-нямецку). Сярод працаўнікоў там быў адзін вельмі цікавы чалавек, па прозвішчы Натуш, з этнаграфічных славян у Нямеччыне, лужычанін. Я быў з ім у сяброўскіх адносінах і даручыў яму свае тры іконы, якія мелі быць адвезены ў маленькае мястэчка Гёштэд-Андаў, за 50 кіламетраў ад Аўгусбурга. Там знаходзіўся вялікі старасвецкі нямецкі замак, куды былі звезены музеі з Украіны, Беларусі, са Смаленшчыны. Пры музеях пакінулі некаторых працаўнікоў, якія засведчылі, што яны «фольксдойчэ» — г. зн. што маюць нейкую сямейную сувязь з немцамі. Калі я туды прыехаў і спаткаў там тую працаўніцу з Мінска, са штаба Розенберга (забыўся яе прозвішча, яно, здаецца, пададзена ў савецкіх выданнях палітычнага характару, такіх, як «Саўдзельнікі ў злучэнствах»), то пачуў ад яе, што тут сапраўды ёсць нашы музейныя рэчы і што яна будзе апекавацца імі да канца. Тады я ўладзіўся працаваць конюхам у нямецкі фальварак, каб знаходзіцца блізка ад гэтага замка. Калі ж скончылася вайна, і гэтая частка Нямеччыны была занята амерыканцамі, я адразу ж з'явіўся да амерыканскага ваеннага адміністратара і па ведамі, што тут ёсць беларускія музейныя зборы, што я хацеў бы быць пры іх. Ад яго я пачуў, што ў амерыканцаў з савецкімі ёсць спецыяльная дамова пра ўтварэнне камісіі па рээвакуацыі музейных рэчаў, і мне было прапанавана з ёй звязацца. Між іншым, потым справа вяртання музеяў павярнулася так, што ён займаўся не спецыялісты, а тыя людзі, што праводзілі рэпатрыяцыю палонных — НКУС, КДБ ці якая яшчэ ўстанова, — не ведаю. Словам, яны везлі ўсе гэтыя творы мастацтва заваленыя, бы кучы смецця, трацілі іх па дарозе. На гэтую тэму ёсць артыкул адной з вучоных супрацоўніц украінскіх музеяў, Корвіш, надрукаваны ва ўкраінскай навуковай літаратуры на эміграцыі. Яна якраз працавала ў часы рээвакуацыі ў тым замку, дзе знаходзіліся і нашы экспанаты.

**Ю. Х.** — І вы далучылі вывезеныя вамі тры абразы да размешчаных у замку збораў?

**А. Ш.** — Так, і з іх два я бачу цяпер у вашых найноўшых навуковых публікацыях, а аднаго, найлепшага з магілёўскай школы, няма.

Цяпер аб іншых музеях у Мінску. Перш-наперш пра заалягічны музей пры ўніверсітэце. Ягоны дырэктар, прафесар універсітэта Яўген Вязовіч, зоолаг, быў вельмі сімпатычны чалавек. Не ведаю, ці валодаў ён нямецкаю моваю, але за свой музей увесь час змагаўся і бараніў яго, хоць калекцыі ў гэты час перакідавалі з месца на месца і ўрэшце перавез-

лі ў Акадэмію навук. З Вязовічам мы шчыра пасябравалі. Ён жыў тады ў старым прыгожым будынку графа Чапскага, там, дзе стаіць цяпер у вас танк, ён, здаецца, не захавалася.

**Ю. Х.** — Так, не захавалася.  
**А. Ш.** — І калі аднойчы ў 1944 годзе я прыйшоў да Вязовіча, дык ён мне і парадзіў: маўляў, чалавечка, зматвайся ты як мага хутчэй адгэтуль, бо я яшчэ ад НКУС так-сяк буду адбярэвацца, а таваж я апошняе месца пражывання пры Саветах — турма, дык цябе і вернуць туды. Калі ён жыў і ў Мінску — перадаць яму мае шчырышыя прывітанні. Дарэчы, у Вязовіча было некалькі брацоў і, здаецца, два сыны.

Найгорш склаліся справы ў Мінску з самым багатым музеем — Карціннай галерэяй. Яна адчынілася якраз перад вайной, у 1938 ці 1939 годзе. Тады ж у галерэю былі перададзены найпрыгажэйшыя абразы з нашага музея — у мяне недзе ёсць іх спіс. Карцінныя галерэя была пакінута яе працаўнікамі на волю лёсу, і таму там рабаваў, хто хацеў. Немцы вывезлі адтуль у Кёнігсберг лепшыя абразы, слупцікі паясы і г. д. Словам, усе рэчы ваяляліся там без нагляду. З дазволу супрацоўніка Генеральнага камісарыята я ў страшна дажджлівы майскі дзень сорах другога вазіў гэтыя рэчы ў свой музей, дзе прымаў іх Віер.

**Ю. Х.** — Вы перавезлі абразы ў свой музей — Гістарычны?

**А. Ш.** — Так. Прывезеныя абразы я расставіў на другім паверсе ў адной з найбольшых залаў. Там яны і былі аж да часу, калі я пакінуў музей, перайшоўшы ў аддзел асветы. Туды быў пераведзены таму, што ў Заходняй Беларусі польскія бандыты павыбівалі беларускіх школьных інспектараў, іх зноў не хапала. А паколькі мая прафесія — інспектар, то мяне забралі туды і я ездзіў па школах. Апошнюю школу я адведаў у чэрвені 1944 у Ганцавічах — якраз ішлі выпускныя іспыты настаўніцкай семінарыі. Калі я туды прыехаў, а гэта ж глухое Палессе, усё запартызанена, мяне спаткалі з вялікім здзіўленнем: «Чалавечка! Як ты тут знайшоўся? Тут толькі калісь палкоўнік Кушалёў прыязджаў вітаваць свае вайсковыя аддзелы! Ты першы цывільны чалавек, што сюды тае хэаў...» Там я і скончыў сваю працу ў часы нямецкай акупацыі. Ад Ганцавічаў ужо кіламетраў за 50 быў фронт і былі чутны стрэлы гармат. Але, праўда, я папсеў з'ездзіць у Мінск, забраць свае манаткі і развітацца з Вязовічам... Вельмі шкада, што нікога не засталася ў Карціннай галерэі і яе расцягалі — немцы і свае...

**Ю. Х.** — У галерэі былі не толькі абразы, а мабільы, і свецкае мастацтва, заходнеўрапейскае, рускае?

**А. Ш.** — Так, так. І вельмі многа было твораў мастакоў-яўрэяў. Мне асабліва вельмі падабалася карціна Ю. Пэна «Гадзінік». Каб захавач гэтае палатно Пэна, я павесіў яго ў сваім кабінэце. Немцы прыходзілі, ведалі, што гэтая карціна — яўрэй Пэна, але не чапалі. Я спадзяваўся, што зберагу твор, ды прыйшоў загад: усе творы і экспанаты яўрэйскай вытворчасці маюць быць сабраныя і прыгатаваныя да вывазу. І вось тады я разам з гарадскою ўправаю, а там увесь час былі людзі, што мне дапамагалі...

**Ю. Х.** — Дарэчы, вы памятаеце іх прозвішчы? Мо назавяце?

**А. Ш.** — Ну... Тумаш быў вельмі каратка, ён прабыў у нас нешта тры месяцы. А калі ў мяне была нейкая патрэба, то па дапамогу я ішоў да прафесара Івановіча, які заўсёды рабіў усё, каб я мог выконваць свае функцыі ў музеі. Дык перад тым, як перадаць экспанаты яўрэйскага паходжання немцам, я зрабіў іх спіс (з дапамогай двух яўрэяў з гэта). Экспанаты павінны былі накіравацца ў Аўстрыю, дзе ёсць спецыяльны музей яўрэйскай культуры. Вы мусіце даведацца — там павінны быць абразы некаторых нашых жывапісцаў, такіх, як Пэн, Кругер, Юдовіч — цэлага шэрагу мастакоў-яўрэяў з Беларусі.

**Ю. Х.** — А спісы твораў у вас захаваліся?

**А. Ш.** — Яны цяпер знаходзяцца ў Лондане, у Беларускай бібліятэцы імя Скарыны... Можна, вас цікавіць лёс і некаторых асобных рэчаў, як, скажам, крыжа Ефрасіні Полацкай?

**Ю. Х.** — Натуральна!

**А. Ш.** — Да мяне прыходзілі розныя людзі, у тым ліку з царквы, пытаючыся пра лёс гэтага выдатнага помніка. І аднойчы мне прынеслі цэлы стос дакументаў архіва НКУС пра лёс крыжа Ефрасіні Полацкай. Гэтыя дакументы я вывез з сабой. У СССР у сталінскія, асабліва ж у брэжнеўскія часы крычалі ў друку, што эміграцыя вывезла крыж і там недзе яго праганджвалі. Дарма лічаць, што ён на Захадзе. Магілёў дастаткова доўга быў у савецкіх руках, каб можна было наш крыж з сейфаў НКУС ці з банка, дзе ён там быў, вывезці на Усход. Дарэчы, да мяне даходзілі вест-

кі, што яго бачылі ў адным з Маскоўскіх музеяў. Так што, калі крыж і трапіў на Захад, то праз Маскву...

**Ю. Х.** — Спадар Антон, скажыце, а якія творы з даваеннай каленці, з тых, што на сёння зніклі, уяўлялі сабою найбольшую каштоўнасць? Дзе б іх можна было шукаць?

**А. Ш.** — Ну, як лічылі прафесар Керзін, Волкаў, гэта «Апошні суд» магілёўскай школы, абраз, меншы фармат ад «Нараджэння Божай маці». Відаць, ён, вернуты з Германіі, не трапіў на месца, бо не сустрэкаецца ў сённяшніх вашых публікацыях. Ён мусіць быць у тых музеях, куды трапілі вернутыя рэчы. У Нямеччыне я яго яшчэ бачыў.

**Ю. Х.** — Ці быў у гэтага абраза традыцыйны, па-беларуску аздаблены разьбо-гравіроўкай фон?

**А. Ш.** — Па-мойму, не. Ён цалкам быў маляваны, цёмны, з вельмі цёмнымі фонамі. Ён таксама апісаны ў Каталогу 1-ай выстаўкі царкоўнага мастацтва. Вельмі цікавы абраз, які ў вас не публікуецца, але яні я меў нагоду бачыць у Нямеччыне ў тым жа замку, — гэта абраз святой Цэцыліі. Ён маляваны як бы ў традыцыйна-віцебскай школе. Гэта каталіцкая святая, апякунка музыкі. З цікавейшых абразоў, што былі ў Мінску, — Іканастас, маляваны Рэпіным. Калі я знайшоў яго ў дрымотніку, мне не верылася. Подпіс быў на адваротным баку, як часта бывае ў маляроў, што працуюць на царкоўную патрэбу. Было ўсяго чатыры карціны на бласе, сярод іх адна з Хрыстом Пантараатарам, напісаная так вольна і нязмушана, што ўсе прымалі яе за ўніцую, і праваслаўныя царквы ў час акупацыі, нягледзячы на вялікую нястачу абразоў, не хацелі яе браць (уніцыйныя царквы пры немцах не былі адноўлены). Я збіраў, між іншым, спецыяльную камісію, каб пераканацца, што гэта сапраўды Рэпін. Сабраліся Керзін, Волкаў, з Вільні быў Сергіевіч, якія выказалі думку, што гэта ёсць, як яны казалі, «мазон Рэпіна», і што абраз зроблены для якойсьці царквы ў Смаленшчыне, дзе Рэпін часта адпачываў. У Іканастасе было чатыры абразы аднаго фармату, відаць, прыстасаваныя па маштабе да мераў нейкай невядомай царквы... Яшчэ: у насцёле на Кальварыі знаходзіцца абраз выдатнага Беларускага мастака XIX ст. Дамела «Маленне аб чашы». Ён быў на месцы ў часе акупацыі, бо я быў у насцёле. Абраз, між іншым, патрабаваў рэстаўрацыі... Цяпер жа, калі адзін з беларусаў-эмігрантаў адведаў Мінск, ён заўважыў, што абраз няма. Цікава было б даведацца, куды ён падзеўся — на яго месцы цяпер крыж і надпіс па-польску. Гэта важна, бо цяпер у святніні, што будавалі і аздаблялі нашы дзяды і пра-дзеды, прыходзіць польскія ксндзы і пераабрабляюць іх на польскі лад, як і адбылося на Кальварыі... З цікавых рэчаў, якіх быццам няма цяпер у мінскіх музеях, — браціна, пакрытая паліхроміяй начыненне, якім у старадаўнія часы карысталіся рамеснікі цэхі. Ну, і яшчэ да майго прыходу ў музей, калі там былі толькі Віер і моладзь, вельмі багата абразоў і царкоўнай старыны забраў айцец Уладзімір Фіньюкоўскі. Яго немцы прывезлі ў Мінск аднекуль з Палесся. Нейкі ён заехаў на двор музея з возам, старарызаваў мастака Віера ды наладаваў усю царкоўную старыну са збораў царкоўна-археалагічнага таварыства, якое існавала да першай сусветнай вайны — аблачэнні, анцімінаў, даражахавальніц, чашаў. Усё гэта забраў у адноўленую ў Мінску пры немцах царкву Перамянення (Праабражэння) на Рэвалюцыйнай вуліцы (будынка цяпер няма).

У 1942 годзе нашая праваслаўная інтэлігенцыя ў Мінску пачала рабіць захады дзеля аднаўлення Беларускай праваслаўнай аўтаномнай царквы. Інтэлігенцыя хацела пазбыцца айца Фіньюкоўскага — узнік нават суд, і недзе ёсць спіс, прыгатаваны Віерам, — што а. Фіньюкоўскі пабраў з музея. Фіньюкоўскага, вядома ж, не асудзілі, ім апекаваліся немцы, што і прывялі яго ў Мінск. Тым не менш Аўтаномная царква была адноўлена, а Фіньюкоўскі выехаў, усе музейныя рэчы прыхапіўшы з сабой. Сёння ён знаходзіцца ў Парыжы, і некаторыя нашы агульныя знаёмыя, як мастак Навумовіч, які прымаў удзел у сустрэцы беларусаў Паўночнай Амерыкі ў Клівлендзе ў верасні 1990 года, сцвярджаюць, што некаторыя рэчы і сёння знаходзяцца пад апекаю а. Фіньюкоўскага (здаецца, пазней ён быў хіратанізаваны ў епіскапа). Словам, вярта даведацца, што сёння з тымі экспанатамі.

**Ю. Х.** — Вы згадвалі і слупцікі паясы. Што сталася з імі?

**А. Ш.** — Так, адна з багацейшых калекцый была ў Карціннай галерэі. Там яна знаходзілася яшчэ да майго прыходу ў Мінск. Між іншым, мне казалі, што вельмі багаты збор слупцікаў паясоў і лепшых абразоў быў вывезены немцамі адразу, быццам бы ў Кёнігсберг. А што тычыцца рэшткаў галерэі, то, як я ўжо гаварыў, я перавёз іх у свой музей шмат пазней.

**Ю. Х.** — Скажыце, а ці былі вы знаёмыя з каленціў Ляўкевічам у Вільні?

**А. Ш.** — Ну, з гэтай каленціў я сутыкаўся, але не як працаўнік музея, а як наведвальнік. І нават калі я займаўся спецыяльна этнаграфіяй у Мінску, то, бываючы на традыцыйных «тыднях музыкі» ў Вільні (у гэтыя дні рэкламавалася патрэба для грамадскасці наведвання музеяў), то я і тады болей працаваў ва ўніверсітэцкім этнаграфічным музеі. А што вас цікавіць з вільніскага збору?

**Ю. Х.** — Ведаеце, у нас існуюць паданні, быццам у 1944—1945 г. частка музея перадавалася ў Мінск урад БССР, але гэтыя некалькі вагонаў экспанатаў зніклі на чыгуны. Вядома, што частка музейных збораў падзелена цяпер паміж вільніскай летуўскай музеймі. Што вы маглі б раскажаць яшчэ пра адзіную ў вас част калекцыю?

**А. Ш.** — Я думаю, у Клівлендзе на сустрэчы вы пазнаёміліся з доктарам Грабінскім? Ён — адзін з найстарэйшых дзеячаў Заходняй Беларусі, мае цяпер 93 гады, але ў яго яшчэ добрая памяць і ён выдатна валодае пяром — тут я якраз маю адзін з ягоных артыкулаў... Доктар Грабінскі быў заступнікам дырэктара музея, другой асобай пасля Луцкевіча. Я мяркую, ён добра арыентуецца ў тым, што адбывалася ў тых часы

ў Вільні. Дарэчы, з нагоды смерці мастака П. Сергіевіча ў «Беларусе» я арганізаваў спецыяльную старонку, там ёсць мой ўводны артыкул — успаміны, ёсць і успаміны Грабінскага: ягоныя нататкі дадзеныя скарачана, але і поўны іх тэкст захаваны. Так што лепш за ўсё арыентуецца ў гэтым пытанні Грабінскі, а пасля, безумоўна, два браты Луцкевічы, Лявон і Юрка, якія цяпер жывуць у Вільні.

**Ю. Х.** — Ці не вы скажаце колькі слоў пра тое, як ішло мастацкае і культурнае жыццё ў Мінску пад час нямецкае акупацыі?

**А. Ш.** — Ну, мастакоў у Мінску было многа. Сярод іх былі такія выдатныя асобы, як прафесар Керзін, якога я ўжо некалькі разоў упамінаў, скульптар, арганізатар і дырэктар школы ў Віцебску, які выхавану цэлую плеяду мастакоў — сярод ягоных вучняў Азгур, Селіханав, Глебаў. Быў таксама добры мастак прафесар Волкаў, творца яшчэ старой школы, многа было мастакоў маладога пакалення. І выстаўкі ладзіліся, арганізаваліся, іх характэрна прыкметна з'яўлялася незацікаўленасць мастакоў палітыкаю. Экспанаваліся краявіды, у т. л. краявіды Мінска. Адным з выдатнейшых мастакоў гэтага жанру быў Дучыц, часам яму працавалася цяжка: пісаў свае карціны і зімой, у нятопленнай майстэрні; Тычына, успамінаючы Волкаў, Каржанеўскі. Выстаўкі адбываліся дзволі часта. Мастакі падзараблялі па-рознаму: прадавалі свае творы, рабілі партрэты нямецкіх афіцэраў, атрымліваючы за іх пераважна ў натуру, бо жыць тады было сапраўды вельмі цяжка. Зноў-такі, частка жывапісцаў працавала для царквы — рабілі іканастасы.

Існавалі розныя курсы для моладзі, я на іх таксама чытаў некалькі лекцыяў, дэманстраваў іконы, раскажваў аб народным мастацтве. Выстаўкі, якія я ладзіў, былі прысвечаны беларускім пісьменнікам, у тым ліку Кастравіцкаму, які адначасна быў і мастаком, і там выстаўляліся яго абразы, пераважна мініяцюры, робленыя тушшу. Калі гэтая калекцыя згубілася з мінскіх музеяў, то трэба яе адшукаць.

Між іншым, Мальдзіс, будучы ў Лондане, зацікавіўся ў Беларускаму музеі альбомам Ластоўскага. Гэта альбом ягонай этнаграфічнай экспедыцыі ўздоўж паўднёвай Беларусі, вельмі цікавы. Але асобнік, што знаходзіцца ў Лондане, — самы бедны. Яго перахоўваў Віер, — з яго цэлы шэраг фатаграфій быў вырваны, бо пасля арышту Ластоўскага, з якім мастак быў вельмі блізка, Віер баяўся, што і яго пацягнуць да адказнасці. Калі аднойчы ў музеі я хацеў папоўніць той альбом надпісамі пад асобнікам фатаграфіяў, на аснове захаваных экспанатаў і інвентарных кніг, то адзін з маладых працаўнікоў музея, Дзіма Сямёнаў, паведаміў мне, што ў Мінску ёсць яшчэ адзін такі ж альбом. Гаспадар альбома пажадаў застацца невядомым, але з тым асобнікам я знаёміўся. Ён быў непаўнаўна больш камплектны ад таго, што цяпер знаходзіцца ў музеі-бібліятэцы ў Лондане. І ён мусіць быць недзе ў вас, у Мінску. Мясце толькі дзівіць, што за пасляваенныя гады, калі на Беларусі з'явілася столькі мастацтвазнаўцаў, нават з доктарскімі тытуламі, усё ж сярод іх няма такіх, каму б людзі смела прынеслі каштоўныя творы, мастацкія, гістарычныя рэліквіі, што ў іх перахоўваюцца. Я ж у час нямецкай акупацыі быў малады чалавек, але да мяне прыходзіла поўна людзей. Прыходзілі то з рознымі пытаннямі, то з архіўнымі матэрыяламі. А такіх матэрыялаў было поўна — і пра шэраг маршала Нэя, што таксама згінула з музея, і пра шэраг іншых рэчаў. Я спадзяюся, што цяпер іншыя дэмакратычныя дэзольцы людзям чуцца больш свабодна і мець большы давер да навуковых працаўнікоў.

**Ю. Х.** — Вы выказваеце цалкам слушныя думкі.

**А. Ш.** — Вось што яшчэ тычыцца альбома экспедыцыі Ластоўскага. Ёсць такое «антынацызмаўскае» выданне, дзе апісваецца экспедыцыя і паведамляецца, што альбомаў было чатыры. Адзін цяпер у Лондане, адзін я бачыў у Мінску, але павінны быць яшчэ два. Спадзяюся, што прафесар Мальдзіс зможа знайсці асобнік камплектны і лепшы, чым у Лондане, на Беларусі.

**Ю. Х.** — Вы казалі, што вам даводзілася працаваць і як этнаграфу...

**А. Ш.** — Этнаграфам практычна я працаваў толькі ў студэнцкія гады, з прафесарам Мушынінскім, рыхтаваў працу аб беларускім ткацтве, народнай вопратцы, якую і зрабіў у 1939 годзе. Другой маёй стыхіяй было школьніцтва, і таму, будучы яшчэ на ўніверсітэце, я цікавіўся педагогікай. Але ж бачыце, этнаграфія — прадмет навуковы, якім можна займацца ў вольны час, а тады, у вайну, трэба было ладзіць школьніцтва. Таму я вярнуўся ў родную Ашмяншчыну і пачаў займацца школамі. Адкрыў першую вячэрнюю беларускую школу,

пасля ператварыў у беларускую гімназію тую школу, дзе я калісь вучыўся, пасля арганізаваў настаўніцкія курсы і нешта больш за 90 школ у тагачасным Ашмянскім павеце.

**Ю. Х.** — Скажыце, а як вы адносяце сучасныя працы па Беларускай этнаграфіі?

**А. Ш.** — Я, безумоўна, не магу працаваць этнаграфам цяпер, але, уважліва сочычы за новымі кнігамі, думаю, што ўжо б не быў патрэбны на Беларусі сёння. Вырасла вялікая колькасць маладых людзей, зацікаўленых у этнаграфіі, археалогіі. Вельмі многа зроблена ў захаванні традыцыйнага ткацтва — у дзялянцы народнага касцюма. Тут можна назваць працы М. Раманюка і іншых, якімі мы тут карыстаемся, у тым ліку наш ансамбль «Васілёк», якому і я дапамагаю рабіць касцюмы. Вельмі многа прыходзілася мне працаваць і з Г. Цітовічам, гэта мой калега па ўніверсітэце, студэнтамі мы часта ездзілі запісваць песні. Звычайна я выязджаў раней, рыхтуючы яму грунт, некаторыя песні запісваў перад тым, як ён прыедзе. У яго быў надзвычайны музычны слых, часам за дзень ён патрапляў запісаць больш за 100 песняў.

**Ю. Х.** — А ці даводзілася вам бачыць выдатныя этнаграфічныя фільмы, якія здымае ў нас З. Мажэйка?

**А. Ш.** — На жаль, не. З фільмамі ў нас наогул праблема — мы ўжо гадоў 10—20 з доктарам Кіпелем, старшынёй Беларускага інстытута навукі і мастацтва, рабілі захады, каб атрымаць ад вас некалькі фільмаў дакументальнага характару. На жаль, нічога не ўдавалася. Я думаю, цяпер мы зможам іх дастаць... Першы, дарэчы, хто летас прыехаў да нас з фільмамі, — рэжысёр Дашук.

**Ю. Х.** — Ці сочыце вы за сучасным мастацкім жыццём на Беларусі?

**А. Ш.** — Гэта дзволі цяжка, але мы ведаем, што на Беларусі працуе вельмі многа арыгінальных мастакоў. З тых, што былі ў Амерыцы і прымалі ўдзел у розных выстаўках, наймацнейшае ўражанне на мяне зрабіў скульптар Заір Азгур (тут выстаўлялася яго праца «Рабіндранат Тагор»), а потым таксама ў групе савецкіх мастакоў тут была Алена Лось, афарміцелька кніжак. А калі гаварыць пра Азгура, то прыгадаю такі выпадак за часы акупацыі. Доктар Тумаш, які быў старшынёю горада на пачатку вайны, вырваўшы наведваць мастака Керзіна, які жыў тады на Лагойскім трацце, за інстытутам фізкультуры. Калі мы прыйшлі ў майстэрню Керзіна, дзе мастак у той час працаваў над вялікай скульптурнай кампазіцыяй «Маладосць», Тумаш запранаваў яму ў выпадку неабходнасці звартацца па дапамогу да новых улад. Керзін у адказ заўважыў, што з гаспадаркаю ў яго быццам бы ўсё добра, ёсць свой агарод (а на той час гэта было сапраўды істотна), але ён непакоіцца за лёс маладога яўрэйскага скульптара, якога хацеў бы адшукаць — Азгура. Дапамагчы знайсці Азгура, калі ён у гэта, узяўся я, паколькі меў сталую сувязь з гэта праз аднаго свайго знаёмага з Ашмян, беларуса, які валодаў яўрэйскаю моваю. Але там мы Азгура не адшукалі. А ўпершыню яго працы я бачыў ужо ў Нью-Ёрку, на міжнароднай выставе, і яны зрабілі на мяне глыбокае ўражанне.

**Ю. Х.** — Ці хацелі б вы пабываць у Мінску сённяшнім, паглядзець музеі і творы сучасных мастакоў?

**А. Ш.** — Тут нядаўна, сустракаючыся з групай з СССР, што была ў ЗША па культурным абмене, я меў нагоду пазнаёміцца з рэктарам тэатральна-мастацкага інстытута прафесарам Шэрановічам. Ён мяне таксама запрашаў, і я б з вялікай прыемнасцю паехаў у Мінск. Праўда, было б лепей, каб у вас не існавала ўжо тых органаў, якія «апекаваліся» мною перад вайной. А так — вельмі хацелася б наведаць Мінск, я яго добра ведаю, магу пазнаць кожны будынак нават па гэтымсе.

**Ю. Х.** — Ведаеце, я з дзіцячых гадоў памятаю ў пасляваенным Мінску дамініканскі касцёл. З вялікай прабоінай у алтарнай частцы ён стаў замкнёны. Ці працаваў ён пад час вайны?

**А. Ш.** — Не, не працаваў — ён знаходзіўся ў нейкім вайсковым ведастве, і быў там ці то шпіталь, ці то шпітальня склада, так што бываць там мне не даводзілася ні разу.

**Ю. Х.** — Што ж, на развітанне, спадзяючыся ўбачыць вас у Мінску, мушу адначасова і папярэдзіць. Многія будынікі, цэлыя вуліцы, кварталы, раёны колісь знаёмага вам горада зараз не існуюць, так што вам трэба да гэтага падрыхтавацца. Мы гэтак шмат страцілі...

Саюз пісьменнікаў Беларусі смуткуе з прычынай смерці пісьменніка Рыгора НЯХАЯ і выказвае спачуванне родным і блізім нябожчыка.

# «Просім памілаваць...»

Пісьмы сялян-вернікаў да А. Р. Чарвякова

Цяпер часта можна пачуць ад старых: «Мы памыляліся, нас падманвалі, але была вера, а ў што верыце вы, маладыя?» Сапраўды, у што верыце нам? Перш чым адказаць, ці, правільней, паспрабаваць адказаць на гэтае пытанне, пракруцім кола гісторыі назад гадоў на 60. Паглядзім, у што верылі тагачасныя маладыя і якую веру адкінулі.

Архівы захавалі многія пісьмы, скаргі, пратэсты, заявы савецкіх людзей, якія, не выступаючы адкрыта супраць палітыкі Савецкай улады, прасілі не ламаць іх уклад, паважаць старасць, правяць міласэрнасць і дазволіць захаваць звычай бацькоў і дзядоў. Прыкладзём некаторыя з іх, напісаныя на імя А. Р. Чарвякова ў 1929—1930 г.

У сакавіку 1929 г. сяляне вёсак Собалеўка і Стайки Пучымльскага сельсавета Клімавіцкага раёна Магілёўскай акругі паведамылі:

«2 января 1926 г. в наш приход обратился священник Сергей Алексеевич Мельников, оборванный и с сумой за плечами. Мы приняли его и полюбили за простое обращение с народом. Он ничего не брал за требы и довольствовался добровольными подаяниями, от чего всегда испытывал нужду. Летом он работал с нами в поле, учил как лучше выращивать то или другое. Своими руками он починил дорогу, по которой раньше невозможно было пройти. Главное, он был с нами не как священник, а как равный товарищ. За два года мы никогда не слышали от него ни одного плохого отзыва о власти и строительстве государства. 3 ноября 1929 г. его арестовали, а за что не знаем. Больше мы о нем ничего не слышали, где он и как существует без всяких средств...»

Штуршком да напісання гэтага ліста на імя Старшыні ЦВК БССР А. Р. Чарвякова паслужыў артыкул у «Известиях» (№ 73, 1929 г.), у якім сцвярджалася, што закрыццё царкваў спыняецца, што Савецкая ўлада не праследуе служыцеляў культуры. Як не зразумець сялян Клімавіцкага раёна, у якіх на вачах разбураўся не толькі

звыклія стэрэатыпы, уяўленні аб жыцці, трашчаў і ламаўся ўнутраны ўклад цэлага пакалення! Адбывалася татальнае «расшчапленне душы». У лісце змяшчаецца сапраўдная мальба аб заступніцтве:

«Мы, нижеподписавшиеся, просим Вас, как единственного защитника о помощи во имя революции разрешить вести службу в Соборской церкви и вернуть из заключения нашего священника Мельникова, 98% прихожан желают отправлять религиозные обряды, а Вы, если любите своих подвластных и слушающих Вас граждан, верните нам просимого и успокойте стариков. Если же Мельников виноват, то с него достаточно того, что он испытал за 5 месяцев заключения. Его нужно простить, ведь он еще молод (26 лет) и не опытен в жизни, а главное нетрудоспособен к тяжелому труду и страдает туберкулезом позвоночника...»

Больш за ўсё ўражваюць словы: «если вы любите своих подвластных и слушающих Вас граждан». Што гэта? Рэшткі царыцкіх Ілюзій ці пакланенне перад уладай, за якой сіла? Хутчэй за ўсё не ведалі сяляне, што яшчэ У. І. Ленін у сваім звароце «Да вясковай беднаты» на зары Савецкай улады пісаў: «Каждый должен иметь полную свободу не только держаться какой угодно веры, но и распространять любую веру и менять веру. Ни один чиновник не должен даже иметь права спрашивать кого ни на есть о вере: это дело совести...»

Ліст быў падпісаны дзесяткамі чалавек. На паперы засталася няўмелья, крывыя подпісы людзей, якія, магчыма, проста завучылі, як пішучца іх прозвішчы.

Другі ліст, таксама напісаны на імя А. Р. Чарвякова, вызначаецца пісьменнасцю, правільнасцю лабудовы і выкладання думкі аўтара. Выразны роўны почырк указваў на чалавека, які прычы часта карыстаўся пером і паперай. Хадайніцтва грамадзянкі Ганны Гашкевіч з сяла Пакалюбч Гомельскага павета пачыналася словамі:

«Мой муж, священник церкви с. Покалюбч Гашкевич Платон Николаевич, 65 лет от роду, был арестован и выслан в г. Мезень Архангельского округа по обвинению в контрреволюции. Таких фантов для обвинения не было, ибо он кроме церковной службы никогда и ничем не занимался. Последние пять лет он болел почками и сердцем и даже обязанности священника исполнял с трудом. Тюрьма, этапная отправка, пеший переход от Архангельска до Мезени сказались на старческом организме и теперь у него развилась водянка ног и живота, что неизбежно приведет к скорой смерти...»

Жанчына, якая адчалася, але захавала чалавечую годнасць, прасіла ў старшыні ЦВК БССР, вышэйшага паводле Канстытуцыйнага ўлады Бела-

русі, уратаваць яе мужа ад гібелі, правяць міласэрнасць, тым больш, што гаворка ішла пра чалавека пажылага ўзросту, цяжка хворага і невінаватага:

«Я знаю, что высылка не должна таить в себе смертного приговора. Он обречен, что не может входить в план изоляции. Веря в то, что Советское государство, строя новую жизнь, не склонно к ненужным жестокостям, что описанные мною факты являются перегибом общей политики на местах, прошу Вас очень, как только может просить пострадавший человек, спасти моего мужа от неминуемой смерти и возвратить домой по месту жительства. 13 апреля 1930 г.»

На жаль, Ганна Гашкевіч памылялася. Апісаныя ёю факты не з'яўляліся «перегибом общей политики на местах», а былі вынікам дзяржаўнай палітыкі супраць інашадумства. Толькі нядаўна ў савецкім друку было абнародвана, што да 1922 г. у СССР па суду было расстраляна белага духавенства 1691 чалавек, манахаў — 1962, манахін і паслушніц — 3447 чалавек, а без суда расстраляна не менш за 15 тысяч чалавек, ліквідавана больш за 700 манастыроў. Салавецкі манастыр тады ж стаў першым канцлагерам...

15 мая 1932 г. дэкрэтам урада за подпісам Сталіна была аб'яўлена «бязбожная пяцігодка», якая ставіла за мэту: да 1 мая 1937 г. імя Бога павінна быць забыта. Перапіс 1937 г. паказаў, што дзве трэці сельскага і адна трэць гарадскога насельніцтва шчыра верылі ў Бога. Пяцігодка была перанесена і новы падлік павінен быў адбыцца ў 1942 г. Страшна прамовіць: вайна спыніла здзек.

Ціск на веруючых рабіўся не толькі шляхам расправы ці пагроз. У ход былі пушчаны ўсе меры, ажно да вытанчанай падаткавай палітыкі, што прыводзіла да хуткага знішчэння культуры. Пра гэта, у прыватнасці, сведчыць заява на адрас ЦВК БССР членаў прыходскага Савета Зборскай царквы Асіповіцкага раёна Бабруйскай акругі:

«В газетах пишут, что вера и церкви не преследуются, а на деле мы видим издевательство над священниками и религией. На них таяне налоги, чтобы закрыть церковь. В декабре 1929 г. наш священник выплатил долг в сумме 194 руб., а через месяц получил новый в 213 руб. (!). Штрафуют за неподачу декларации на 50 руб., последнюю же подарили священнику члены приходского Совета. Мы пожаловались в райисполком и нас заверили, что это ошибка и дело будет пересмотрено, но мы не верим...»

Ад імя ўсіх прыхаджан была просьба асабіста да А. Р. Чарвякова расследаваць няправільныя паводзіны (злужыванне) Асіповіцкага РВК, вызначыць усе даходы іх святчэнніка, якія не перавышалі на справе 190 руб. у год, зняць несправядлівыя штрафы і пакараць вінаватых. Прашэнне было замацавана пяціцю подпісамі, унізе дата — 6 красавіка 1930 г.

Усе тры пісьмы нашых суайчыннікаў — яркія і тыповыя сведчанні эпохі — былі знойдзены аўтарам у Цэнтральным партыйным архіве Кампартыі Беларусі (фонд 4, вопіс 14, справа 9, лісты 98—102) зусім нядаўна. Яны не пакідаюць нас абьякавымі, уражваюць сваёй шчырасцю. Людзі разумелі, што з імі наўрад ці будуць лічыцца, але спадзяваліся. Сапраўды, надзея памірае апошняя.

На працягу дзесяцігоддзяў мы знаходзіліся ў стане неаб'яўленай грамадзянскай вайны. Мы вышуквалі ў сабе шпіёнаў, шкіднікаў, касмапалітаў, масонаў і сіяністаў. Мы спраўляліся з веруючымі. Разбураная царква — шрам у душы веруючага, але разбураны храм разбэшчваў і тых, хто яго ламаў. Цяпер трэба аб'яднаць намаганні ўсіх грамадскіх сіл. Царкве — з яе вопытам і аўтарытэтам — належыць тут важнае месца.

Напэўна, няма большай адвагі, чым, прызнаючы наяўнасць самых розных поглядаў, долблесцяў і заган, аб'яднацца, каб стаць цывілізаваным і прававым грамадствам. Ці не гэтаму нас вучыць уласная гісторыя?

Леанід СМІЛАВІЦКІ,  
кандыдат гістарычных навук.

Марцін КОУЗКІ

## Доля праўды

А хто там ляжыць па ярах, па лагах з рэвалюцыйнымі кулямі ў галавах? — Беларусы. А чаго ж, чаго ж захацелася ім, акрыялым душой, ды слепым і глухім? — Людзямі звацца!

Беларуская нацыя, горны твой шлях камуністычнага пераўтварэння, знікла мова ў родных сваіх берагах, засталася адно вымаўленне.

Сон. На галоўнай плошчы ў сталіцы, на галоўных могілках дзяржавы, з самае галоўнае трыбуны я глядзеў на вір універмага. Крок ці болей ад Крамля да рынку, ды ў гневе ад майго учынку нехта пацягнуў мяне ўгору. І здаўся мне маленькай плошча, могілкі здаўся на нескі, недарэчнай над труной трыбуна і далёкім рынак ад Крамля.

Гісторыя даўгабуду ў назвах кантор? «Настрбуд», «Сусветбуд», «Сацбуд», «Камбуд», «Марнабуд», «Перабуд», «Нештабуд», «Напбуд». Кіраўнікі? А ўсё тыя ж.

Глядзіце, як граюць артысты, прабачце, цяпер «дэячы», у кіраўнікоў і міністраў, папльскайце ім, гледачы!

Жыве і не кепска літаратура эпохі вялікае мануфактурнае! А колькі георыяў у нашай адзінай культуры другаснай сыравіны!

Уяўны здабытак партыі сучасная калектывізацыя. Уяўны? Ды гэтак партыя хрыбет зламала нацыі!


Што запасіш, мой харошы, на якія, панясучы услед не грошы, а янкі. Ды і скарб з тваёй блышанні не прызнаюць потым банкі, бо ўжо профіль на паперках не такі. Грошы — смецце, грошы — вошы, грошы — бруд, камуністы абьясцілі ім прысуд, і калі ты, мой харошы, эканом, чымся грошы, лепш збірай металалом.

У духу сацрэалізму апеў наш шлях да камунізму. Атрымаў узнагароду. Цяпер патрабуе новай — за сатырычнае адлюстраванне тагачаснай рэчаіснасці.

Адзін першы, хоць і не лепшы, галоўны, хоць і не галаўны, камандуе, хоць і не мае моцы. Другі лепшы, хоць і не першы, галоўны, хоць і не галоўны, мае моц, хоць і не камандуе. Замяніць першага другім? Можна было б, ды каб другі не стаў першым.

— Цемрадзь, — скардзіліся нямыя, — пагаварыць нельга. Зазяе сонца, і мы нешта снажам.

Нават камуністы цяпер дэмакраты — апелююць да народа, распрацоўваюць законы... Хіба што санктары ў іх не Санкраты і мысліцелі не Платоны.



**Заснавальнікі:**  
САЮЗ ПІСЬМЕННІКАУ БЕЛАРУСІ  
І МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ БССР.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.  
Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі.

**АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19.**

Тэлефоны: прыёмная рэдакцыі — 33-24-61; намеснік галоўнага рэдактара — 33-25-25; адказны сакратар — 33-19-85; аддзел публіцыстыкі: Міхась ЗАМСКІ — 33-19-65; аддзел пісьмаў і грамадскай думкі: Людміла КРУШЫНСКАЯ, Марыя ГІЛЕВІЧ — 33-19-85; аддзел літаратурнага жыцця: Аляксандр МАРЦІНОВІЧ — 33-24-62; аддзел крытыкі і бібліяграфіі: Галіна КАРЖАНЕУСКАЯ — 33-22-04; аддзел літаратуры: Юрась СВІРКА — 33-22-04; аддзел музыкі: Святлана БЕРАСЦЕНЬ — 33-21-53; аддзел тэатра, кіно і тэлебачання: Жанна ЛАШКЕВІЧ — 33-21-53; аддзел выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў: Пётра ВАСІЛЕУСКІ — 33-24-62; аддзел народнай творчасці і культасветработы — 33-24-62; аддзел навін: Віталь ТАРАС — 33-19-65; Юрась ЗАЛОСКА — 33-22-04; аддзел мастацкага афармлення: Уладзімір ТАБУШАУ — 33-44-04; фотаканрэспандэнт: Уладзімір КРУК — 33-24-62; бухгалтэрыя — 26-86-40.

Пры перадруку просьба спасылка на «ЛіМ». Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэануе. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацый.

Галоўны рэдактар Мікола ГІЛЬ.

Рэдакцыйная калегія:  
Заір АЗГУР, Аляксандр АСПЕНКА, Анатоль БУТЭВІЧ, Анатоль ВЯРЦІНСКІ, Андрэй ГАНЧАРОВ [нам. галоўнага рэдактара], Уладзімір ГІЛЕП, Уладзімір ГІЛАМЕДАУ, Лілія ДАВІДОВІЧ, Міхась ДРЫНЕУСКІ, Аляксандр ЖУК, Галіна КАРЖАНЕУСКАЯ, Ігар ЛУЧАНОК, Уладзімір НЯКЛЯЕУ, Нічыпар ПАШКЕВІЧ, Барыс САЧАНКА, Юрась СВІРКА, Рычард СМОЛЬСКІ, Уладзімір СТАЛЬМАШОНАК, Віктар ТУРАУ.

Адказны сакратар Барыс ПЯТРОВІЧ.

Індэкс 63856 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12